


Ба 234496 34496

ac 61
b
579
100

—

—

—



Би Ч ac-64
Ба 234496

961

ак
4/80

язэп лёсік

ПАЧАТКОВАЯ ГРАМАТИКА

ВЫДАНЬНЕ ДРУГОЕ

50-25.10.4.
3679

ac-64
234496
Бел. 2005

Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі
Менск—1925

Дзяржаўная
бібліятэка БССР
імя У. І. Леніна

БІЛУЧИН



Галоўліт № 3874. 2 дзярж. друк. ДВВ. Зак. № 171г. Друк у ліку 60000.

АД АУТАРА.

Першае выданьне гэтага падручніка называлася: „Практычна граматыка беларускае мовы, ч. II-ая“ (*Дзяржсаўнае выдавецтва С. С. Р. Беларусі, Менск, 1922 году*). Першая часць „Практычнае граматыкі“ (*выданье другое, перароблене. Менск, 1922 году*) складалася з важнейшых правіл беларускага правапісу. Абедзівье часці дзеяля таго й называліся *практычнымі граматыкамі*, што мелі на ўвазе галоўным чынам правапіс, як і ўсе граматыкі старога школьнага тыпу.

Цяпер, калі правапіс выключаеца з граматыкі, як дысцыпліна не навуковая, а прыкладная,—няма, разумеецца, патрэбы ў такіх падручніках. Беларускі правапіс выдзелен мною ў асобны падручнік (бач „Беларуская мова. Правапіс“).

Гэты падручнік—„Беларуская мова. Пачатковая граматыка“—перароблен з другое часці „Практычнае граматыкі“. Першы разыдзел (з фонетыкі) напісан нанава ў навуковы и асьвятлены гукавых фактаў мовы. На вялікі жаль, другі разыдзел застаўлены покі што так, як яны былі ў першым выданьні; толькі выкінуты практыкаваныні правапісальнага харектару ды заменены або павыкіданы зусім некаторыя няўдалыя прыклады.

Пільная патрэба зараз-жа даць школьны падручнік беларускае мовы была прычынаю таго, што аўтар ня меў часу перарабіць яго нанава, як таго вымагае формальна-граматычная тэорыя. Гэта будзе зроблена пры новым выданьні, а цяпер я спадзяюся, што гэты падручнік і ў тэй форме, як яна ёсьць, будзе карысны для школ малодшае ступені. А датаго, трэба сказаць, што цяперашні масавы настаўнік слаба або зусім незнаём з пытанынямі сучаснай рэформы граматыкі, і падручнік, пабудованы на новых асновах, быў-бы для яго мала практычным.

Менск, 19/XI—23 г.

Другое выданьне гэтага падручніка выходзіць стэрэотыпам; выпраўлены толькі заўважаныя друкарскія абмылкі і зроблены папраўкі: 1) на стар. 34 у § 8 дано іншае паясьненьне дапаўненню, а „Увага“ выкінута; 2) на стар. 82-й да скланенія іменнікаў жаноч. роду з асноваю на зычны даданы слова: *коні*, *гроши*, *госьці* (у родным склоне—*коняй*, *грошай*, *гасцей*, як „*касьцей*“); 3) на стар. 142-й дано іншае аўясьненіне дзеяслоўным прыметам і выкінута правила 76-ое; 4) на стр. 144-й прыведзены Формы дзеяслоўных прыслоўяў на *а-я*.

Разылічаючы ў бліжэйшым часе даць курс фонетыкі й морфолёгії беларускай мовы, пабудованы па формальна-граматычным прынцыпе, лічу патрэбным выясьніць тут морфолёгічныя тэрміны, прынятая ў маіх падручніках: „Сынтакс беларускай мовы“ і „Правапіс“.

У морфолёгії галоўнае значэнне маюць формы слова-зъменнасці. Паводле гэтага ўесь слоўны матэрыял беларускай мовы лёгка падзяляецца на дзіве асноўныя групы: слова *зъменныя* і слова *нязъменныя*, або слова з *формай* і слова *бяз* *формы*. Пад *формай* слова трэба разумець здольнасць яго раскладацца на аснову й канчатак (формальну прыналежнасць) у залежнасці ад скланення ці спражэння, а таксама ад роду й ліку.

Разглядаючы першую групу слоў з формамі слова-зъменнасці (зъменныя слова), лёгка ўстанавіць тры віды формальных зъмен: *формы асобы*, *формы склону* і *формы роду* (асабовыя, склонавыя й радавыя канчаткі, або флексіі). Паводле гэтага першая група слоў (зъменныя часціны мовы) у сваю чаргу раскладаючца на тры групы: 1) слова з формамі асобы—*дзеясловы*, 2) слова з формамі склону—*назоўнікі*, 3) слова з формамі роду—*прыметнікі* й *дзеяпрыметнікі*. Першую групу становяць слова *спрагальныя*, а другую й трэцюю—слова *скланяльныя*.

Да слоў нязъменных, што ня маюць формы, належаць: 1) прыслоўі, 2) дзеяпрыслоўі, 3) прынаўнікі, 4) злучнікі, 5) выклічнікі, 6) дапаможнікі. Гэтыя часціцы мовы самі па сабе, незалежна ад зъменных часцін, ня ўжываюцца або ўжываюцца вельмі рэдка; звычайна яны служаць для сувязі адных формаў слоў з другімі, ды зъяўляюцца толькі дапаможнымі, службовымі словамі, апрача выклічнікаў.

Назоўнікі, як і приметнікі, таксама можна падзяліць на асабовыя групы, але ўжо не паводле формы, а паводле іх значэння ў мове. Так, напрыклад, сярод назоўнікаў знаходзім: 1) назоўнікі *іменныя*, або проста—*іменнікі* (стол, вол, брат, акно, поле, кніга, дачка, праўда, жаль, туман, хараство, сон, работа, маладзьба); 2) назоўнікі *лічэбныя* (два, трох, пяць, дваццаць, сто, сорак, паўтара, паўчварты); назоўнікі *займенныя* (я, ты, мы, сябе, хто, што).

Прыметнікі паводле іх значэння таксама можна падзяліць на тры групы: 1) приметнікі *іменныя* (добра, сіні, каменны, раменны, матчын); 2) приметнікі *лічэбныя* (адзін, першы, шосты, другі, трэці); 3) приметнікі *займенныя* (мой, твой, наш, ваш, катары). Часам і приметнікі *займенныя* агулам называюць *займеннікамі*.

Я. Лёсік.

Менск, 1-га лістапада, 1924 г.

МОВА. СЛОВА. ГУК.

§ 1. Мова. Гаварыць — гэта значыць выражаць свае думкі, свае пажаданьні ці свае пачуцыці. Выражаныне думак ці перажываньняў пры помачы слова называецца *мовай*.

Мова можа складацца з аднаго слова, напрыклад: *Стой! Пожар! Світае*. Але найчасцей мова складаецца з некалькіх слоў. Напрыклад, у мове (сказе) — *Неспакойна зашумела жытая маладое* — будзе чатыры слова; у мове — *Што шуміш так неспакойна, жыцейка, у полі?* — сем слоў і т. далей.

§ 2. Слова. Мовай называецца здольнасць выражаць думкі пры помачы слова, значыць, — нашая мова складаецца з слоў. А што-ж такое слова?

Словы вытвараюцца толькі тады, калі мы гаворым або слухаем, што нам гавораць. Але калі мы скажам (вымавім) ці пачуем: *л, ла, кар, зълімока і т. далей*, то гэта ня будуць слова, бо мы ня ведаем, што гэта значыць. Калі-ж мы скажам: *лам'ё, лава, кафова, брат і сястра*, то гэта ўжо будуць слова, бо разумеем, што яны значаць. У першым прыкладзе мы мелі гук *л*, а ў другім *и*, але ў першым гук *л* нічога не азначаў, а ў другім *i* нешта значыць (*брат і сястра*). Таксама, у першым прыкладзе гукі *кар* нічога ня значылі, а ў другім гукі *кафова* азначаюць назоў вядомай нам *жывёлы*. Значыць, словам называецца цук

або некалькі інкаў, што маюць сваё значэнне ў мове. У мове (сказе) — *Ой, нахай лепш хмара з ірадам зынікне ў чистым полі!* — будзе 10 слоў, бо кожнае з іх мае сваё асобнае значэнне ў мове.

§ 3. Гук. Нашая мова складаецца з слоў, а слоў — з гукаў. Такім парадкам, мова — *Прайшло ў лета* — складаецца з трох слоў, а слова *прайшло* складаецца з сямёх гукаў, слова *і* — з аднаго гуку, слова *лета* — з чатырох гукаў. Значыць, словам можа быць гук адзін або некалькі злучаных гукаў. Адгэтуль відаць, што *інкам* называецца *непадзельная часть слова*. Мова дзеліцца на слова, слова — на гуки, а *інкі* граматыка ня дзеліць. У слове *труба* пяць гукаў, у слове *дзень* — тры гуки, а сам гук складае частыцу слова непадзельную.

ЗАДАЧКА 1. Выпісаць слова з аднаю інку, потым — з двух, трох, чатырох і т. далей.

К А С Ъ Б А.

Не апалі 'шчэ раіння росы,
І сонца ня стала зіяць,
Як вострыя ў поплаве косы
Вясёла і зычна зывіняць,
Бліскаюць рэзвы на сонцы,
Сьвішчуць, шумяць у траве.
Думкі жывым валаконцам
Уюцца ў касцоў ў галаве.
Гэй, разыдзецеся, рукі!
Косы так востра бяруць,
Цела на ведае мукі,
Ногі спачынку ня ждуць.
Сонца з нябесаў зіяе,
Ветрык нячутна шуміць.
Роўна трава правядвае,
Весела сена сушыць.
Толькі ня дарма ўсе сілы

Людзі сыціраюць свае;
Праца ўесь съвет ускарміла,
Праца нам шчасыце дае,
Працаю сілы прыроды
К людзям у слугі ідуць,
З ёю-жа ў съвеце народы
Лепшае долі прыждуць.

Ц. Гартны.

ПАДЗЕЛ ГУКАЎ.

§ 4. Гукі галосныи й зычныи. Гукі дзеляцца на галосныя й зычныя.

Галосныя гукі: *a, o, u, ы, э, і.*

Зычныя гукі: *і, ɪ, к, х, ə, т, ɜ, с; ж, ү; б, п, в, ф; дз, дж, ң, ң; м, н, л, ր; Ӧ, Ӯ.*

Пры вымове галосных гукаў чуваць голас; іх можна доўга й лёгка цягнуць голасам. Пры вымове зычных гукаў чуваць зык, а ня голас.

Галосныя гукі вытвараюцца вольным выхадам воздуху з гартані праз рот; пры вытварэнні зычных воздух пры выхадзе з гартані спатыкае розныя перашкоды ад языка, губ, зубоў, г. зн., ад розных органаў мовы. Напрыклад, пры вытварэнні гукаў *б, п, в, ф, м* воздух, што імкнецца выйсці з рота на двор, спатыкае перашкоду ў губах, дзеля таго гэтая гукі ў называюцца *зубнымі зычнымі гукамі*; пры вытварэнні гукаў *д, т, ɜ, с* такую перашкоду для воздуху становяць зубы, дзеля таго гэтая гукі ў называюцца *зубнымі зычными гуками* і т. далей.

§ 5. Цвёрдая й мяккія зычныи. Зычныя гукі могуць вымаўляцца цвёрда й мякка

Цвёрдая зычныя (*б, в, і, і, д, ж, з, дз, дж, к, л, м, н, р, с, т, ф, х, ч, ш*) чуваць, напрыклад, у такіх словах: босы, вол, госьць, нуз, доля, ксяндзы, жытна, ураджай, зорка, кол, лом, наа, пыл, рысь, сын, ток, фыркаць, хата, цэн, час, шыла.

Мяккія зычныя (*б, в, і, і, з, дз, к, л, м, н, р, с, т, ф, х, ч*) чуваць у такіх напрыклад, словах: біць, віць, ініцуць, із зіма, дзенъ, кінуць, лінуць, месца, Неман, пяць, сёмы, фічура, хітры, ціха, цьвет і т. д.

Бачым, што ўсе зычныя могуць вымаўляцца цвёрда, але ня ўсе яны могуць быць мяккімі.

Німа мяккіх д і т, бо яны зъмяніліся на мяккія дэз і ць: сади—садзіць, дзенъ, дзед, судзьдзя; платаплаціць, ціха, ценъ, піць, чытаць і т. далей.

Гукі *р, ж, ш, ч* таксама ніколі мяккімі ня бываюць; яны называюцца зацвярдзелымі зычнымі: рэта, зара, жоўты, жэўжык, чысты, чэрві, шосты, шэршань і т. далей.

ЗАДАЧКА 2-ая. Выпісаць спачатку слова з зубнымі зычнымі, потым з зубнымі, а далей—з мяккімі ѹ зацвярдзелымі зычнымі

А СЕ Й НІ В Е Ч А Р

Вые бура. Лес гаменіць,
Як на сходзе дзе народ.
Вечер хмары так і гоніць;
Дождж і град, і галялёд.
На камінку корч палае;
Каля печы дзед сядзіць,
Бацька лапці папраўляе,
Маці ніткі села віць.
Вечер вые, ня сьціхае,
Дзіка ў коміне шуміць,
То заплача, засыпявае,
То па стрэсе прабяжыць.

Я. Колас.

§ 6. Звонкія й глухія зычныя. Зычныя могуць вымаўляцца звонка (з голасам) і глуха (бяз голасу), прычым,— кожнаму звонкаму адказвае глухі.

звонкія —	глухія —	
б	и	(баліць — паліць)
д	т	(душыць — тушыць)
г	х	(гам — хам)
г	к	(гіз — кіс)
з	с	(заву — саву)
ж	ш	(жыла — шыла)
дз	ш	(дзень — цень)
дж	ч	(хаджу — хачу)
и		
и		
л		
р		
		ня маюць падобных глухіх.

Кожны звонкі ў канцы слова вымаўляецца, як адпаведны яму глухі: зуб, дуб, лур, роі, лёд, нож, вуж, мароз, воз, мазь, іфазь, медзь, дождзь вымаўляюцца, як — зул, дул, лух, рох, ют, лёт, нош, вуш, марос, вос, мась, ірась, мець, дожч.

Звонкі, стаўшы перад глухім, вымаўляецца як адпаведны яму глухі: рыбка — рыпка, іладкі — ілаткі, ірафадзкі — іарацкі і т. далей.

І наадварот, глухі, стаўшы перад звонкім, сам становіцца звонкім і вымаўляецца, як адпаведны яму звонкі: просьба — прозьба, малацьба — маладзьба і т. далей.

Гэты пераход звонкіх у глухія, а глухіх у звонкія называецца прыпадабненнем (асыміляцыяй).

ЗАДАЧКА 3-ая. Выпісаць спачатку слова з звонкімі зычнымі, потым з глухімі.

Ч А С.

Час склікаці ўжо грамаду
На вялікую параду,
На вялікі сход!

Хай рассудзіць, хай разважыць,
Слова цвёрдае хай скажа —
Скажа сам народ!
Доўга людзі ў дзень блудзілі,
Крыўду, сълёзы, кроў пладзілі —
Усё ня ўмелі жыць.
А сягоньня ўжо ня тое:
Усходзіць сонца залатое
Роўна ўсім съяціцы.
Ходзіць ходырам съвет цэлы,
Сымела ў бітву йдзе нясьмель —
У бой за лепшы час!

Я. Купала.

СКЛАД і НАЦІСК.

§ 7. Склады. Гукі нашае мовы вытвараюцца воздухам, які выдыхаем мы з лёгkіх, і які праз гартань праходзіць у рот або ў нос, як гэта бывае, напрыклад, пры гуках *м і н*. Значыць, для вымовы гуку патрэбен напор воздуху, прычым, — адным напорам воздуху можна вымавіць як адзін гук, напрыклад: *а, о, ə, т, к*, так і некалькі разам гукаў: *рак, стол, што, ён, сам, пад, пры і т. далей*. Але для вымовы слова *хата* аднаго напору воздуху ня хваціць; тут патрэбны два асобныя напоры воздуху: *ха-та*. Для вымовы слова *умею* трэба тры асобных напоры воздуху: *у-ме-ю*; для вымовы слова *вераценца* трэба зрабіць чатыры напоры воздуху: *ве-ра-чен-ца* і т. далей.

Часць слова, што вымаўляецца адным асобным напорам воздуху, называецца **складам**.

Для вымовы кожнага галоснага гуку кожны раз патрэбен асобны напор воздуху: *а-рол, ма-лі-на, у-ме-ю, ве-лі-чы-ня*, але адзін або некалькі зычных могуць быць

вымаўлены адным напорам воздуху: дж, ж, тпр, мак, страх, і т. далей. Калі ў слове ёсьць галосны гук (адзін ці некалькі!), то пры вымове зычныя гукі як-бы прыліпаюць да галоснага ды вымаўляюцца зараз з галосным. Вось чаму кожны галосны гук у слове, адзін ці разам з тымі зычнымі, што да яго прыстаяюць, заўсёды творыць склад. Значыць, у слове будзе складоўкі складоўкі, колькі ў ім галосных гукаў: *не-раф-влр-нуч-ца*—5 галосных і 5 складоўкі; склад можа быць і з аднаго толькі галоснага гуку: *а-ле, а-рол.*

Зычных у складзе можа быць некалькі (*страш-ны*) і можа ня быць ніводнага (*а-бы*).

Па ліку складоўкі слова бываюць **аднаскладовыя** (стол, конь, брат, я, ён), **двусякладовыя** (ха-та, ва-да, зель-ле, зер-ня, зям-ля, страш-ны), **трохсякладовыя** (ла-ва, се-ля-нін) і **шматскладовыя** (ве-ра-ци-но, не-раф-ро-біц-ца).

§ 8. Націск. Адзін склад у слове звычайна вымаўляецца мацней, галасней за другія, з **націскам**: ва-да, ха-та, му-ка, по-ле, ча-ла-век. Такія склады ў слове называюцца **націсковымі** (пас-ту-шок), а павялічэньне голасу над складам называецца **націском**: (ма-лайн-ка). Тыя склады ў слове, на каторых няма націску, называюцца **ненацісковымі**. З націскам мы вымаўляем толькі галосныя гукі. Пра такія галосныя гукі, што вымаўляюцца з націскам, кажуць, што яны стаяць над націскам, або што на іх прыходзіцца **націск**.

Націск, калі трэба, азначаецца маленъкай рысакай, якая ставіцца над галоснай літарай: *іалавá, ве-рацéнца, але.*

Націск часам зъмяняе значэньне слова: *кафá-кафа, вадá-вáда, пафá-пáра*, а бывае й так, што націск зъмяняецца, а значэньне слова не зъмяняецца: *забілі вайка* — забілі войка, *на страсе* — на стрэсе, *садбеіна* — садавіна, *брáтавая* — братавая — братавая.

Націск можа стаяць на пачатку слова (*кобіна*), у сярэдзіне (*вераценнца*) і ў канцы слова (*верацяньб*). Адгэтуль відаць, што ў беларускай мове націск ня маесталага, пастаяннага месца, як у польскай мове; націск у беларускай мове *вольны*: ён можа зъмяняць сваё месца.

Націск мае вялікае значэньне ў мове. Ад націску часам залежыць ня толькі сэнс асобнага слова, але й цэлага выказу; напрыклад: *у чалавека дзіссе руки*; *чалавек мае руки*; вы лавілі рыбу — вы *лавілі рыбу?* — вы лавілі рыбу? і т. далей.

ЗАДАЧКА 4-ая. Сыпісаць, падзяліць слова на склады ды паставіць націскі.

РОДНАЕ СЛОВА.

Магутнае слова ты, роднае слова!
Са мной ты на яве і ў съне,
Душу мне затрэсла пагудкаю новай,
Ты песень научыла мяне.
Бясьсьмертнае слова ты, роднае слова!
Ты крыўды, няпрауду змагло.
Хоць гналі цябе, накладалі аковы,
Ды дарма: жывеш, як жыло!
Магутнае слова ты, роднае слова!
Грымі-ж над радзімай зямлёй,
Што родная мова, хоць бедная мова,
Мілей найбагатшай чужой.

Я. Купала.

§ 9. Гукі Й і Ў. Паміж галосным і зычным і пасъля галоснага ў канцы слова *непад націскам* знаходзім гукі Й і Ў.

вайна	праўда
хвойка	галоўка
зайцы	ваўкі
мой	пісаў
гай	чытаў

Таксама на пачатку слова або асобна ад іншых слоў пасъля галоснага перад зычным не пад націскам знаходзім Й і Ў: я йду, ты йдзеши, але — ён ідзе; прафіло ў лета; яны ўвайшлі ў хату, але — ён уваішоў.

Пад націскам і пасъля галоснага перад зычным знаходзім і, а ня ѹ: адны вочы і плачуць і съмляюцца. Золата і ў попеле відаць.

Паміж галоснымі знаходзім в або л, а не ѹ; напрыклад:

галава	(галоўка)
повен	(поўна)
пісала	(пісаў)
читала	(чытаў)

Гукі Й і Ў ня твораць асобнага складу (*вай-на, чай; даў, праў-да*), дзеля гэтага яны называюцца *нескладовымя*, і належаць да зычных гукаў.

ЗАДАЧКА 5-ая. Вытісаць з кніі для чытання як найбольш слоў з тукамі ѹ, ў ды падзяліць слова на склады.

ЛІТАРЫ.

§ 10. Азбука. На пісьме гукі азначаюцца асобнымі значкамі, якія называюцца *літарамі* (буквамі).

Літары, пералічаныя або напісаныя ў пэўным нязъменным парадку, складаюць азбуку, або альфабэт. Слова азбука злажылася з назоваў першых дзьзвюх літар стараславянскага альфабету. Даўней літару а называлі *аз*, б — *букі*; адгэтуль — азбука. Слова альфабэт злажылася з назоваў першых дзьзвюх літар грэцкага альфабету: *альфа* й *бета*.

Беларусіны ўжываюць дзьве азбуки: *кірыліцу* й *лацінку*.

Азбука — *кірыліца*: Аа, Бб, Вв, Гг, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Іі, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ўў Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, ы, ь, Ээ, Юю, Яя.

Гэтая азбука называецца *кірыліцай* ад імя вядомага стараславянскага настаўніка, каторы зваўся Кірылам. Кірыла злажыў для славян першую славянскую азбуку па ўзору грэцкага альфабету, і гэтая азбука называецца *кірыліцай*, як асобная ад азбукі *лацінкі*. Кірыліца мае 33 літары.

Беларуская азбука-*лацінка* (абэцэда): а, б, с, ѿ, ѿ, д, е, ф, ғ, һ, і, ј, к, л, ӏ, м, п, ń, о, р, ғ, с, Ѿ, Ѿ, т, ւ, ն, ւ, յ, զ, չ, չ.

Лацінка мае 32 літары; у ёй няма літары ь. Лацінка ўжываецца большасцю ўсходнеевропейскіх народаў, а кірыліца — большасцю славянскіх народаў: беларусінамі, украінцамі, расійцамі, сербамі й баўгарамі. Кожны славянскі народ дапасаваў кірыліцу да гукаў свае мовы, дзеля гэтага іх азбукі крошку розняцца паміж сабою.

Абедзьве азбукі — кірыліцу й лацінку — трэба ведаць напамяць, каб лёгка было знайсьці патрэбнае слова ў слоўніку, дзе слова ставяцца ў альфабетным парадку.

Літары бываюць *вялікія* й *малыя*: (А-а, Б-б, М-м). Апрача таго, у друку адрозніваюць літары розных шрыфтоў. Шрыфты бываюць некалькіх гатункаў, напрыклад:

1) Шрыфт *рукапісны*: *Аа, Бб, Ёё, Тт, Ғғ, ҸҸ*, *Жж, ҶҶ* і т. д.

2) Шрыфт *курсіўны*, або *курсіў*: *Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз* і т. далей.

3) Літары *друкарскаі шрыфту*, або *друкованы шрыфт*: *Аа, Бб, Вв, Гг. Дд, Ее, Жж, Зз* і т. д.

4) Тлусты шрыфт: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж,
Зз, Кк і т. д.

§ 11. Гук і літара. Гук і літару трэба адрозь-
ніваць: гук вымаўляецца, а літара пішацца; гук мы
чуем, а літару бачым.

У слове на пісьме літар часам больш, як гукаў,
напрыклад: у слове *дзень* літар пяць, а гукаў —
тры: *дз, е, нь*. Адгэтуль мы бачым, што некаторыя
гукі азначаюцца дэльюма літарамі.

Адна й тая самая літара пры зъмене слова або
ў адным і тым-жа слове можа чытацца розна; на-
прыклад, у слове *сад* літара *д* чытаецца, як *т*, а ў
слове *сады*, як *д*; у слове *боб* першая літара *б* чыта-
ецца, як *б*, а другая — як *н* і т. далей.

Значыць, аднакія гукі часам азначаюцца рознымі
літарамі, напрыклад: у словах *плод* і *плот* пасъля
гуку *о* чуваць гук *т*; тымчасам, у першым слове пі-
шацца літара *д*, а ў другім — літара *т*. Тоё самае ў
словах *род* і *рот*, *моі* і *мох* або ў слове *лесавік*: пасъля
ль чуваць гук сярэдні паміж *е, я, і*, а мы пішам лі-
тару *е*.

Значыць, мова пісаная і мова разгаворная (вы-
моўная) не адно й тое: не заўсёды пішацца так, як
говорыцца; трэба пісаць так, як вучаць правілы пра-
вапісу, або *офтографія*.

§ 12. Ъ і апостроф. У вазбуцы-кірліцы ёсьць
адна літара, што не азначае на пісьме ніякага асоб-
нага гуку; гэта літара — *ъ* (мяккі знак). Яна служыць
для азначэння на пісьме мяккіх зычных гукаў, напры-
клад: *столь*, *соль*, *конь*, *пальцы*, *іразъ*, *вось*, *съмех*,
дзъвесыце, *цъвет*, *пісань*, каб адрозніць на пісьме мяк-
кія зычныя ад цывёрдых (*столь* — *стол*, *вушаль* — *вушал*);
у такіх словах, як *зъем*, *зъесыці*, *зъява*, *зъяўленыне* мяккі
знак пасъля літары з азначае мяккасць гуку з і па-
знак пасъля літары з і

казвае, што з ня трэба зыліаць з наступным галосным. Значыць, ъ служыць яшчэ для азначэння на пісьме паасобнай вымовы двух поруч пастаўленых гукаў. Пасыля цвёрдага зычнага ставіца ў такіх разох знак ' (апостроф) над радком паміж літарамі: *пад'ехаць, аб'явіць, аб'ехаць*. Губныя *б, н, м* у канцы слова (*сем, юлуб*) і перад ётавымі галоснымі зацьвярдзелі, значыць,—пасыля іх у такіх разох ставіца апостроф, а ня ъ: *bab'ё, kун'ё, n'ялuka, сям'я*.

§ 13. Літары дз, дж і г. Для азначэння гукаў дз і дж пішацца па дзве літары, але памятаць трэба, што вымаўляюцца яны не паасобку, а разам: *са-дзіць, дзед, сяджу, гляджу*.

Для азначэння такога зыку і (*g*), як у словах *мазі, розі, іанак* пішацца літара і.

§ 14. Літары я, е, ё, ю, і. Апрача таго, у нашай азбуцы-кірыліцы ёсьць літары, якія азначаюць на пісьме не адзін які небудзь гук, а два гукі, або адзін гук і мяkkасць папярэдняга зычнага; літары гэтая такія: *я, е, ё, ю, і*.

Пасыля зычных літары *я, е, ё, ю, і* азначаюць адзін гук *а, э, о, у, і* і мяkkасць папярэдняга зычнага, напр.: *мята, няня, неба, сена, сёлы, вёдры, люлька, нюхаць, сіні, ліха*; гэта значыць: *мъата, нъань, нъэба, съэна, съолы, въодры, лъулька, нъухаць, съини, лъиха*. Такім парадкам, пасыля мяkkага зычнага літары *я, е, ё, ю, і* значаць:

<i>я</i>	=	<i>я</i>
<i>е</i>	=	<i>э</i>
<i>ё</i>	=	<i>ё</i>
<i>ю</i>	=	<i>у</i>
<i>і</i>	=	<i>ы</i>

На пачатку слова або пасыля галоснага гэтых літары *я, е, ё, ю, і* азначаюць на пісьме па два гукі.

Літара **я** азначае ў такіх разох **йа**: яма — йама, надзея — надзейа; літара **ё** азначае два гукі — **йо**: ён — йон, тваё — тваю; літара **е** азначае ў такіх разох **йэ**: ельнік — йельнік, наелася — наїзлася; літара **ю** азначае ў тых-жа разох **йу**: юшка — йушка, чытаю — чытайу; літара **і** ў тых-жа разох азначае таксама два гукі — **йі**: іней — йіней, поіць — поїць, звычай — звычай. Такім парадкам, літары **я**, **е**, **ё**, **ю**, **і** ў пачатку слова і пасъля галоснага азначаюць:

я	=	йа (ja)
е	=	йэ (je)
ё	=	йо (jo)
ю	=	йу (ju)
і	=	йі (ji)

Палатыні літара **й** — **ј** называецца ётам, а дзеля гэтага кажуць, што літары **я**, **е**, **ё**, **ю**, **і** азначаюць пасъля галоснага і на пачатку слова ётавыя **галосныя** **а**, **э**, **о**, **у**, **і**.

ЗАДАЧКА 6-я. Выпісціце слова з ётавымі літарамі, а потым з літарамі **я** **е**, **ё**, **ю**, і пасъля мялкіх зычных.

Толькі шкадуе нас сонца агністae,
Съвеціць цалюткі нам дзень,
Грэе гушчары, балоты імшыстыя
Новы яскравы прамень.
Ў кузнях рабочыя, ў полі аратыя
Моцныя ўсе, як адзін...
Песьня іх гучная сэрца ўсім кратает,
Чуеце: „гэй“ і „дэінь-дэінь!“
Песьня вясёлая. Праца марудная...
Брат наш ня гэтулькі зьнёс...
Годзэ пець песні нам сумныя, нудныя,
Краю даволі ўжо сълёз!

(M. K.)

§ 15. Знакі прыпынку. На пісьме, апрача літар, ужываюцца яшчэ знакі прыпынку: пункт або кропка

(.)*) коска (,), клічнік (!), пытальнік (?), кропка з коскай (;), двукроп'е (:), двукосьце („ “), злучок (-), працяжнік (—), дужкі (), шматкроп'е (...) і іншыя.

Знакі прыпынку паказваюць, дзе ды які трэба зразіць перапынак (паўзу) пры чытаньні або панізіць ці павышіць голас.

Знакі прыпынку на пісьме тое самае, што ноты пры съпевах. Калі выразна гаварыць ды слухаць, як зъмяняецца голас (інтонацыя) пры размове, то можна з голасу пазнаць, дзе ёй які трэба паставіць знак прыпынку. Дзеля гэтага трэба ведаць толькі, якое значэнне мае кожны знак прыпынку. Напрыклад, калі мы спытаем: *А хто там ідзе?* — то, пэўнен-ж, на канцы трэба паставіць пытальнік; а калі скажам: *Куды толькі думка тая матку не заносіць?* — то сэнс сказу вымагае паставіць у канцы на пісьме пытальнік з клічнікам; калі мы скажам: *Прырэе сонца, і сynei растане,* то пасыля слова *сонца* трэба паставіць коску, бо тут робіцца невялікі перапынак у голасе без панижэння голасу; калі скажаць: *Глянь — нехта едзе!* — то пасыля слова *глянь* трэба паставіць працяжнік, бо тут голас перапыняецца, каб затрымаць увагу таго, да каго гавораць і т. д.

Але, як паасобныя гукі не заўсёды можна праўльна запісаць з голасу, і для іх пісьма ёсьць праўлы, так і для пастаноўкі знакаў прыпынку ёсьць праўлы, якія дае нам *правапіс*.

ЗАДАЧКА 7-ая. *Аб'ясняць знакі прыпынку, выяснянішы наў-перад, што які знак азначае.*

Кожны дзень — наўгода, кожны крок — прыгода. Падсадзі — сарву я грушку. Вышла матка, плач пачула, бачыць —

*) У канцы сказу ставіцца *пункт*, а над літарай ё, напрыклад, — *кроўкі*, над і — *кроўка*.

Іх служака! Маладзенькая травіцца-атава блішчыць на сонцы. Зачыняйце шчыльна дэльверы! Гайда съцежкі пракладаць! Дзень добры вам! Ці рады вы нам? Ня шумі-ж ты гэтак сумна' маладзен'кі колас! Болей навукі — меней страху. Угледзіў казёл лісіцу ў калодзежы ды пытае: „А што ты там, кумка, робіш?“. Край неба зацягнуся чорна-сіняю хмарай. Не, я ня дзіўны... я... я... съляпы! Такая прынука, як праца й навука, ці-ж можа нам сіл не дадаць?! Тхор!.. тхор!.. дзяржы яго!.. дзяржы, псяюху!.. Я табе лялек нараблю ды „катка“ засыпваю. Які прыгожы, сладуны дзянёк! Год мае чатыры пары: вясну, лета, восень і зіму. На ўсю нашу вёску (а вёска — двароў 20) адзін бязьмен быў.

§ 16. Прыдыханье. Калі слова пачынаецца з галосных гукаў *o*, *u*, *ə*, то перад імі можа стаяць прыдыханье *e* або *i*, асабліва, калі на гэтая галосныя прыходзіцца націск *вока-вочы*, *вуха-вуши*, *вокны*, (*але-акно*), *вусы*, *вугаль*, *вуліца*, *ізта*.

Прыдыханье можа быць і ў сярэдзіне слова, таксама на пачатку складу перад гукамі *o*, *u*: *павук*, *навука* (*але-нáучыць*), *ціун*, *Лявон*, *Радзівон*, *аплявуха*, *ніводзін*.

Калі слова пачынаецца злучэньнем некалькіх зычных, то перад імі можа стаяць прыдыханье *i*, а часам *a*: *іржа*, *імла*, *імжака*, *ільняны i* — *альняны*, *істужка*, *іскрынка*, *ірушка*, *іржышча*.

§ 17. Аканье. Гукі **O (ё)** **Э (е)** ў беларускай мове чуваць выразна толькі пад націскам: *горы*, *ноi*, *добра*, *цёпла*, *вясёлы*; *рэпа*, *цэлы*, *жэрдка*, *вецер*, *лес*, *серп* і т. далей.

Калі гэтая гукі стануть не пад націскам, то чуваць **a (я)**: *ногі* — *нага*, *горы* — *гара*, *добра* — *дабро*; *шчэбет* — *шчабятаць*, *цэны* — *цана*; *сёлы* — *сляло*, *цёплы* — *цияло*, *лес* — *лясы*, *серп* — *сярпы* і т. д.

Аканье найвыразней выступае ў першым складзе перад націскам: *лес* — *лясы*, *вокны* — *акно*. У

другіх складох на месцы ё пасъля мяккага зычнага можа быць гук блізкі да і або гук нявыразны паміж и — е: лесавік вымаўляеца, як лісавік або ля^есавік.

Аб тым, як трэба пісаць пры аканьні, або як запісваеца аканьне, гаворыць *правапіс*.

§ 18. Склады ро, ло, ле. Склады *ро*, *ло*, *ле* не падлягаюць аканьню; не пад націскам знаходзім *ры*, *лы*, *лі*:

гром — грыміць — грымоты,
кроў — крыві — крывавы,
дрож — дрыжаць — дрыгва,
крошка — крышыць — крыху,
брод — брыду — брысьці,
скрогат — скрыгітаць — скрыгіча,
дровы — дрываемі — дрываютня;
глотка — глытаць — праглынуць,
яблык — яблыня,
блеск — блішчаць — бліскавіца.

Пры далейшым вытварэнні слоў, *ры* будзе й пад націскам: *дрож* — дрыжыкі, *брывы* — чарабривы, *брод* — брыду — брысьці і т. далей.

Скды трэба аднесці такія слова, як — *дзеци* — дзіця, *съвет* — съвітае, *цъвет* — цвісці і т. д.

§ 19. Працяжна-націскныя, або падвойныя зычныя. Беларуская мова мае працяжна-націскныя зычныя, якія на пісьме азначаюцца падвойнымі літарамі: *и*аль^е, *ч*ытнъне, *т*разъю, *с*ъмечыце. Падвойныя зычныя знаходзім у такіх разох:

льл: вясельле, ральля, гнільлё, сольлю, кольле, купальле, Ільля, лълецца і інш.

иин: здарэнъне, сумленъне, пытанъне, згіненъне, паходжэнъне, выхаванъне і інш.

въз: палозъзе, гразъзю, мазъзю, зазъзяць, зъзянные і інш.

сьс: волас — валосьсе, колас — калосьсе, касъсё і інш...

быд: съмецьце, вецице, жыцьцё, багацьце, куцьця і інш...

дъзд: судъздя, разводъздзе, бязълюдъздзе і інш.

жж: збожжа, раздарожжа, уражжа сіла на грэх спакусіла і інш...

шш: зацішша, у вушшу, з роскашшу і інш...

чч: печ — запечча, лыка — лычча, сук — сучча, у ваччу, за печчу і інш...

Падвойныя зычныя бываюць толькі паміж галоснымі; перад зычным падваенням ня бывае: *ліст* — *лісьце*, *ичасьце*, *радасьцю*, *косыцю*, *хітрасьцю*, і т. далей.

Гук *р* і губныя *б*, *п*, *в*, *м*, не падвойваюцца. Стойшы перад ёставымі галоснымі, яны з імі ня зъліваюцца: *пер'е*, *надвор'е*, *зыняер'е*; *дуб'ё*, *баб'ё*, *блазрыб'е*; *куп'ё*, *н'е*, *н'яўка*; *слам'я*, *лам'ё*, *Хацім'я*; *здароўе*, *верхаўё*, *гадаўё*, *віць* — *че*, *салавей* — *салайі*, *муравей* — *мураўі* — *кроўю* і т. далей.

Апрача таго, падвойныя зычныя знаходзім:

1) у складаных словах: *аддаць*, *ссыпаць*, *бяззуоы*, *зросся*, *нёсься*, *шпак на дубе* *рассыпляўся* і т. далей.

2) У прыметах, створаных ад тых іменнікаў, што маюць аснову на *и*: *сукно* — *суконны*, *рамень* — *раменны*, *камень* — *каменны*, *вайна* — *ваенны*, *сон* — *сонны*, *весень* — *асенны*, *вясна* — *весенны* і т. далей.



ГРАМАТЫЧНЫ СКЛАД СЛОВА.

§ 20. Корань. Гукі, што астаюцца нязъменнымі у родных паміж сабою словах, складаюць *корань* слова (*вер*—*а*, *вер*—*ны*, *па*—*вер*—*ыць*, *зъня*—*вер'*—*е*).

§ 21. Канчатак. Апошнія гукі ў слове, што зъмняюцца пры скланенъні і спражэнъні, называюцца *канчата*к. Канчатак (флексія) паказвае род, лік, склон, асобу, час і т. д. Напрыклад: *вад*—*а*, *вад*—*ы*, *вад*—*ою*, *вадз*—*е*; *плят*—*у*, *пляц*—*сіі*, *плят*—*учь*; *добр*—*ы*, *добр*—*ая*, *добр*—*ае*; *добр*—*айа*, *добр*—*ае*, *добр*—*ым* і т. д.

§ 22. Устаука. Тая нязъменная часць слова, што стаіць паміж коранем і канчаткам, называецца *устаўка*й (суфікс): *вер*—*н*—*ы*, *вер*—*ы*—*ць*, *гаспад*—*ар*, *гаспад*—*ар*—*а*.

Кожная устаўка (суфікс) прыдае кораню асобнае значэнъне. Напрыклад:

1) Устаўкі *ар*, *ец*, *ник*, *ок*, *цель*, *ир*, *ун* у іменънях назоўных азначаюць нешта ажыўленое, дзеяне (гаспад—*ар*, стал—*яр*, куп—*ец*, настаў—*ник*, лясь—*ник*, муж—*ык*, язд—*ок*, непрыя—*цель*, багат—*ыр*, скак—*ун*).

2) устаўкі *л*, *иич*, *ств* азначаюць прадметы неажыўленыя ніякага роду (ши—*л*—*а*, мы—*л*—*а*, вогн—*иич*—*а*, пажар—*иич*—*а*, хара—*ств*—*о*).

3) устаўкі *иич*, *овіч*, *евіч* азначаюць патомкаў і прозывішчы (Смол—*иич*, Багдан—*овіч*, Капа—*евіч*, Некраш—*евіч*).

4) устаўкі *иич*, *к* прыдаюць слову павялічальнае або памяншальнае значэнъне (лап—*иич*—*а*, лап—*к*—*а*).

Часта памяншальныя ўстаўкі прыдаюць слову ласкальнае значэнне (брат—*к*—а, сястр—*ыц*—а, лец—*ейк*—а).

5) устаўкі *енък* (*анък*) у прыметах азначаюць ласку (дараг—*енък*—і, добр—*анък*—і), *ов*, *ск*—прынадлежнасць (гаспадар—*ск*—і, дуб—*ов*—ы, стал—*ёв*—ы).

6) Устаўкі *іст*, *ат* у прыметах азначаюць велічню, сілу (калас—*іст*—ы, пляч—*ыст*—ы, валас—*ат*—ы, касм—*ат*—ы, кудл—*ат*—ы).

7) Устаўкі дзеяслоўныя: *ава*, *у* (баран—*ава*—ць, баран—*у*—ю; гандл—*ява*—ць, гандл—*ю*—ю і т. д.).

§ 23. Прыстаўка. Тая часць слова, што стаіць перад коранем, называецца *прыстаўкай*.

Прыстаўкі — гэта прыменыні, што непадзельна зрасціліся з словам: *настаўнік*, *памаленьку*, *наўцекі*, *нефаставіць*, *адбіць* і т. далей.

Прыстаўкі прыдаюць слову новае значэнне, а часам бяз прыстаўкі слова зусім ня мае значэння: *нефарод*, *падарожны*, *прывычка*, *алеход*, *дарожны* значаць нешта другое, а *вычка* нічога ня значыць.

Некаторыя слова маюць па дзьве й па тры прыстаўкі: *не—да—сол*, *зь—ня—вер'e*, *не—да—з—вол*.

ЗАДАЧКА 8-ая. Знайсці корань, прыстаўку, устаўку й канчатак.

Белы, пабяліць, беленікі, белаваты, бяльмо; варэніне, варыцы, варыва, прыварац; загар, гарэлка, гарачы, гарачка; пагражаць, пагроза, гроздыба; прыліпаць, ляпіць, ліпкі, лепка; рада, парада, зрада, зраднік; сьвет, сьвечка, асьвета, съвяцільня, съветач; цягнуць, цяжкі, цяжар, пацягушкі; спачуваныне, паведамленыне, ведамасць, падарожны, селянін, вага, паважны, даручыць, падручнік, перапалахца, пярэпалахі, падпасіч, прымаўка, правадыр, размова, сумежны, сусед, настольнік, гаспадар, гаспадыня, Міцкевіч, Мамоніч, крывіч, сълепата, мельнічыха, сварлівы, сусъветны.

§ 23. Аснова. Карэнъ, злучаны з прыстаўкай ! ўстаўкай, называецца асновай слова. Пры скланенныі ды пры спражэньні канчатак (флексія) дадаецца да асновы слова.

§ 24. Слова карэнныи й вытворныи. Часам карэнъ сам па сабе, без канчатку ўстаўкі, бывае асобным словам: *стол, дом, конь, пень*. Такія слова называюцца *карэннымі*. Да карэнных слоў канчатак дадаецца да кораню беспасярэдна (бяз устаўкі): *вер—а, вад—а, галав—а, пол—е, акн—о*.

Але найчасцей карэнъ асобна зусім ня ўжываецца, а да яго далучаецца ўстаўка з канчаткам. Такія слова, што вытвараны з кораню пры помачы ўстаўкі, называюцца *вытворными*: *вер—н—ы, хара—ств—о, гаспад—ар, настаў—нік, лясь—нік, сел—ян—е, кус—ок*.

ЗАДАЧКА 9-ая. Выпісаць слова *карэнныя*, а потым *вытворныя*.

. Сталяр, багатыр, хата, час, маляр, гук, гам, стол, гаспадня, съмех, сена, гаспадарства, вочы, вуха, кветка, мужык, селянін, сяло, вясна, вогнішча, лапка, лапа, сват, сватка, каменны, рамень, раменны, шкло, шкляны, глухата, дзіця, імя, кураня, зуб, зубаты, палатно, палатняны, гаспадарскі, конік, конь, волік, вол, палец, пальчык, птушка, гніздо, любасьць, сястрыца, вада, вадзіца, воран, варона, весцер, восень, веснавы, летні, лецейка, лета, налецьце, дабро, дабрата, воўк, ваўчаня, гусяня, калена, пакаленъне.

§ 25. Слова простыя й складаныя. Калі слова мае адзін карэнъ, то яно называецца *простым*: *стол, настольнік, застольны, вада, конь, лес, лясьнік*.

Калі слова мае два карані, то яно называецца *складаным*: *Бел—а—русь, нач—лес, поў—нач, земл—я—роб, сух—е—дні, кур—о—дым*.

Сустаўныя часткі складаных слоў частва злучаюцца паміж сабою галоснымі а—я (пад націскам — о—е), якія называюцца злучальными галосными.

Ад складаных слоў трэба адрозніваць слова прыставачныя: па—на—дворак, па—ня—дзелак, за—хад. Гэта слова простыя, а не складаныя.

ЗАДАЧКА 10-ая. Выпісачь слова простыя, а потым складаныя.

Вербалоз, курасълеп, пралеска, мяцеліца, нядзеля, панядзелак, сенажаць, сенакос, паплаўнічы, навасёлкі, трывутнік, полудзень, панадворак, начлежнік, прайдзісьвет, пятніца, пастушок, летась, відавочна, навочна, самавар, параход, поўнач, паўчварт, сънеданьне, буралом, беларускі, красавік, пазалетась, сумесны, пачыналнік, вачывідкі, гультайства, абібок, пустацьвет, перасол, стагоднік, семсот, трыста, пятнаццаць, трышаць, дабрадзея, дабрачынасьць, ліхадзея, безгалоўе, падыспад, недагляд, неахайнасць, Наваградак, злыдні, сыровадка, дабронач, дабрыдзень, уладар, закраса, падарожнік, сіавафонка, сырамяць, ліхалецьце, дабрадзейства.



II

ПРОСТЫ СКАЗ.

Сказ.

ЗАДАЧКА 11. Сыпсаць у смытак верш ды палічыць, колькі тут думак і колькі слоў у кожнай думцы.

44. НА ПРАДВЕСЬНĘ.

Рушыўся сънег. Зашумела вада.
Раскаваліся рэкі ад лёду.
Лынула вон зімавая вада.
Сонца прыносіць цяпло і пагоду.
Шумныя песні іграюць лясы.
Павявае вятрок цеплаваты.
Белая ніва ад сънежнай расы
Убіраеца ў чорныя латы.
Зморана трушанкай ў цёмных хлявох,
Адзываеца рыкам скацинка.
Конікі ў стайніах іржаць пры жлабох.
Бацян праляцеў над адрынкай
Будзіца посьле зімовага сну
Па хацінках люд працевіты,
Скоранька цягне саху, барану,
Глядзіць—шыны на колах ці зьбиты.

Я. Купала.

Тлумачэнне I. *Няпрыветна, цераз, вокны, начка, пазіраць* — тут асобныя слова не выражаютъ думкі.

„Няпрыветна цераз вокны начка пазірае“ — у

гэтых словах выказваецца думка. „Уся сянейка съпіць ды спачывае” — тут выказана другая думка. Аб кім?

Думку можна передаць словамі вусна або на пісьме, рухам твару або рукі, навет адным якім небудзь гукам.

Падумайце пра ваўка, аб купаныні, аб гульні ў жмуркі, аб лесе ды скажэце, як можна передаць вашыя думкі аб гэтых?

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. СКАЗ. Пастух трубіць. Сынег растае. Цёплы вечар. Птушкі ў лесе шчабяталі. Цесна зьблісісь нашы вёскі. Маці ў службу выпраўляе родную дзяціну. Ліпы старыя шумяць за съяною. З пахмурнага неба сыпалася імжака. Зъмерклася. Загрымела.

Правіла I. Слова або такое злучэнье слоў, што выражает думку, называецца *сказам*. (*Сыцімнела. Неспакойна зашумела жытія маладое. Жалем съціскаюца грудзі*).

Словы, з якіх складаецца сказ, называюцца часыцінамі сказу. Прыкладам, у сказе — *Ярка на камінку смолны корч палае* — будзе пяць часыцін сказу. Ярка — 1, на камінку — 2, смолны — 3, корч — 4, палае — 5.

Увага. Такія слова, як — але, або, ці, а, і — ня ліцаца за асобную часыціну.

На пісьме адзін сказ ад другога аддзяляецца кропкай (,), коскай (,), кропкай з коскай (;) і дзвівюма кропкамі (:), але найчасцей — кропкай.

ЗАДАЧКА 12. Перапісаць і аддзяліць адзін сказ ад другога кропкай.

Свяціла сонца птушкі пелі была вясна ўжо дзьве нядзелі гняздо клаў бусел-клекатун лясы ўжо пукаша хацелі і песні весела шумелі шукаў ахвяр сваіх каршун але зьбіраца сталі хмары крукі паселі на папары запеў а полудні плавун і сівер з

поўначы павеяў сънягамі ўсю зямлю абвеяў азябшых птушак
б'ецы каршун і будзе так са дзьве нядзелі імша заціхне ў ка-
сьцеле замоўкне бусел-клекатун загіне з выстралу каршун.

Я. Купала.

Ярка на камінку смолны корч палае бацька на калодцы
лапаць выплятае латае халацік на зуслоне маці сын васьмёхга-
довы корчык падкладае съветлая галоўка мысьлямі занята многа
ўсякіх думак у вачох Ігната белым інеем пакрыты на гасцінцы
беразыняк сънегам космы ўсе абвіты у белым сънезе маладняк
съвішчуць сані на марозе коні пыркаюць, хрып'ць крык і гоман
на дароге бомы стогнуць і ззвінць скверыць холад пабялелі ву-
сы, съвітка вагака толькі шокі счырванелі ад марозу ў му-
жыка. (Я. Колас).

Дзейнік і выказынік.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. ДЗЕЙНІК. Прышла зіма халод-
ная. Прыймілася сонца яснае. Прыціх тум баравы. На полі пуст-
ка страшная. Між палёў широкіх я адзін стаю. Сыллы съля-
пому не павадыр. Адзін другога не пераважыць. Аэсъ нябосю
брат. Чужое ня грэе.

Правіла 2. Тоё, аб чым гаворыцца ў сказе, назы-
ваецца дзейнікам. (Птушкі ў лесе щабяталі).

Найчасцей дзейнік азначае прадмет, які нешта
дзее або з якім нешта дзеецца. (Пастух трубіць.
Зоркі съвецяцца).

Дзейнік адказы^е на пытаньне: хто? калі? прадмет
ажыўлены. (Вайкі (хто?) па сцежках ібліюцца), і што?—
калі прадмет неажыўлены. (Раскаваліся рэкі (что?)
ад леду).

ЗАДАЧКА 13. Перапісаць, дзейнікі падчыркнучь ды паставіць над імі адпаведныя пытаньні.

Праляцела борзда лета. Пусты ўлетку нашы вёскі. Будзіца посьля зімовага сну па хацінках люд працевіты. Шумныя бярозы пабяліў мароз. Лынула вон зімовая вада. Папсавала гразь дарогу. Перавалы загулі. Глядзіць прыветна з неба сонца. Першая жаваранка запела ціха аб вясьне. Люблю я прывольле шырокіх палёў. Чистых хмарак валаконцы сталі ў кружочак. Сіняе неба ўсё сонцам заліта. Вышлі на поле жнеі з сярпамі. Плачуць ветры над магілай. Мяккі снег лятае пухам. Пешы коннаму не таварыш. Пяць—больш за чатыры. Кветка красуе на грунце ўбогім. Колас ня гнецца зярнём да зямлі. Даль паўнотка ціхай смуты. Лёгкі ветрык сад калыша. Сыты галоднаму не спагадае. Праворны ўсюды пасьпее. Чужымі съязьмі ніхто не разжывеца. Прыйгожаму ўсё прыстала.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. ВЫКАЗЫНІК. Поўнач пеўні *правычалі*. *Лълецца* Нёман паміж гораў. *Пачаліся* вясення работы. *Цягнечца* араты за крывой сахой. Конік сълепаваты *трасе* галаўой. Час *прамінаеца*. Цукер *салодкі*. Язык *Кіева* *данытае*. Жытата *каласістае*. Курыца—*птушка*. На небе зоры *міаціць*.

Правіла 3. Тое, што гаворыцца аб дзейніку, называеца выказынікам. (Жалем *съціскаюцца* грудзі).

Выказынік адказвае на пытаньні:

- 1) *што* *робіць* *прадмет?* (дзеяньне яго),
- 2) *што* *робіцца* *з* *прадметам?* (стан яго),
- 3) *які* *прадмет?* (якасць яго).
- 4) *што* *такое* *прадмет?* (род яго).

ЗАДАЧКА 14. Перапісаць і выказынікі надчыркнучь.

У полі глуха вецер сьвішча. Белай пялёнкай снег разьлягаецца. Нікнуў зорак блеск халодны. Новае жыцьце прышло. Пусьцее поле. Моўкне птушка. Скідае жоўты ліст бяроза. Рад

любаваца я кветкай прыгожай. Даљ паўнютка ціхай смуты. Нямее песня-весялушка. Лълюцца з неба каплі-сълёзы. Над вадою адзінютка пахіліася вярбіна. Съвет палошча дождж съцюдзены. На полі срэбны сънег іскрыцца. Абудзіўся ўвесь дом. Здалёк данасіліся зыкі песень. Агонь разгараецца. Гора забываецца. Варона—птушка ўсядедная. Ніхто сабе ня вораг. Ціхае лета болей ураджайна. Съляпому вочы завязаны. Сухая ложка рот дзяярэ. Старцу сяло не наклад. Наступіла чорна хмара. Несканчоная песня.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. СУСТАУНЫ ВЫКАЗЬНИК. Даень быў ціхі. Месца было вельмі сухое. Атаўка—сену прыбаўка. Тут будзе пабудована школа. Лебедзі лёгка робяцца свойскімі. Галоднаму пушнінка—малінка. Дзяўчынка ўжо стала вялікая. Асіна бывае прыгожая ўвосень. Усё поле было пакрыта копамій народам. Шчырая праца—мазалёвая.

Правіла 4. Выказънік бывае просты й сустаўны.

Просты выказънік выражаетца адным словам, што азначае дзеяньне ці стан предмета. (Пастух трубіць. Страва варыцца).

Сустаўны выказънік выражаетца двумя словамі. (Ноч была зорная).

Увага. У сустаўным выказъніку адна часць ад слова „быць“ (сувязь) звычайна пропускаецца. Гэты пропуск вельмі часта азначаецца, на пісьме працяжнікам. (Галоднаму і пушнінка—малінка. Дабро для ўсіх—наш правадыр).

ЗАДАЧКА 15. Перапісаць і сустаўныя выказънікі падчыркнучы.

Пры чаканыні даень здаецца вялікі. Чужия гроши—аскома. Чужая бяды—людзям съмех. Чужая сіла—асіна. Чужая хата горай каты. Упартая каза—воўку карысьць. Старожа лепей варожы. Служба—тужба. Слова—вецер, а пісьмо—грунт. Слабаму жывату і вада—завада. Салодкая яда—жывату бяды. Свая рука—уладыка. Прастаты—таяж дуратá. Прымусная работа—самая

цяжкая. Прымак—той-жа парабак. Першае дэіцятка—памятка. Абяцанка—цацанка, а дурному—радасьць. Няхай—нядобры чалавек. Наша дзела—старана. Лішняя нітка—палатну завада. Лішняе мудраванье—дураванье. Лішняя дабрата—дурата. Ласка—не каляска: сеўши, не паедзеш. Зімная ночка—бацьку сарочкa. Молада—зелена. Час быў вясенны.

Асноўныя й даданыя часціны сказу.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Настала лета. Сенажаць скосана. Усё заліта блескам сонца. Важным панам певень ходзіць. Певень жытам куры частуе. З поўначы цёмнае нудная восень прышла. Скверыць холад. Праз поле хлопец старца за руку вядзе. Надышла восень. Восень птушак міленькіх з краю радзімага ў вырай загнала ад нас.

Правіла 5. Часціны сказу дзеляцца на асноўныя й даданыя.

Асноўных часцін дзьве: дзеянік і выказынік; рэшту слоў у сказе складаюць даданыя часціны сказу.

Даданыя слова адказваюць на пытаньні: *каю, чаю, каму, чаму, які, чый, дзе, куды, адкуль, як, калі і т. д.*

ЗАДАЧКА 16. Перапісаць і даданыя часціны падчыркнучь.

Збожжа лажатае з ніваў пазвожана. Голая гоні самотна плякаць. Неба дажджліваю хмарай абложана. Траўкай ня грае сваёй сенажаць. Кветкі ня съвецяць галоўкамі яснымі. Кусьце бяз лісту, бяз красак стаяць. З гэтымі восені днямі бяскраснымі цяжкія думкі на сэрца ляцяць. Толькі высокія хвоі іглістыя вечна-зялёны свой кажуць убор. Старое нешта ўсё ўспамінаецца. Нейкі няведамы жаль уздымаецца. (А. Гар.). Сёмка служыў сторажам на чугунцы. Гаспадары за столом громка гутарку вядуць. (Я. Кун.). Шпарка коні ймчацица ў полі. Наталь-

цы пайшоў толькі восьмы гадок. Грышка, хлопчык невялічкі, вышаў з дому ў поле. Грышка Петру ўсюды водзіць. І нясеца сярод жыта шчэбет іх шчасльвы. За гарою ёсьць даліна. Званцом шастае ўжо сенажаць. А што бяжыць бяз поваду? Ніхто ня дасьць самохаць волі: ні бог, ні цар, ні баатыр.

Правіла 6. Даданыя часціны адносяцца або да дзеяніка або да выказыніка. Напрыклад, у сказе — *Неспакойна зашумела жыта маладое* — «жыта» будзе дзеянік, «заумела» — выказынік; слова *маладое* адносіцца да дзеяніка (на пытаньне — якое жыта?), а слова *неспакойна* адносіцца да выказыніка (на пытаньне — як заумела?).

Даданыя часціны могуць мець свае паясьняльныя слова. Прыкладам, у сказе — *Пастушки злавілі маладоіа зайчыка* — „пастушки злавілі“ — гэта асноўныя часціны (дзеянік і выказынік); зайчыка — даданае слова да выказыніка, а *маладоіа* — паясьняльнае слова да даданае часціны „зайчыка“.

ЗАДАЧКА 17. Словы, што адносяцца да дзеяніка, падчыркніць простай рыскай (—), а слова, што адносяцца да выказыніка, пакручтай (~~~).

Стары бор панура шуміць. Нудна выглядае надвор'е ўвосень. Увосень багат і верабей. Маладзенькая травіца блішчыць на сонцы. Луг ужо скошаны. Прайшла вясёлая пара лета. Халодны вецер сьвішча ў полі. Неспакойна зашумела жыта маладое. Зранку самага трывожна шэпча зеляное. Уночы чалавек кепска бачыць. Ціха цячэ шырокая рэчка. Вецер дажджлівы панура шуміць. У лесе жывуць лясныя жаваранкі. Па балоце паходжае чорнакрылы бусел. Там птушкі райскія жывуць. Сярод лугу рос высокі дуб. Блеск гарачы сълепіць вочы. Нашая хата стаіць на ўзгорку. Шэрая зязюля кукуе ў садзе. Поўнач глуха прабіла. Ужо прайшла зіма цяжкая. Весела пазірае ўвесну стары лес. Начлежнікі выбралі высокі, сухі груд. Край неба блішчай шырокая чырвонаю стужкай. Белаватаю пялёнкай

үздымаўся туман над балотам. Праца ўась съвет ускарміла. Цэлы гай старасьвецкіх дубоў раскінуўся па беразе Нёмана. На зямлі ляжаў глыбокі сънег.

Даданыя слова.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. АЗНАЧЭНЬНЕ. Постаць *нляжта* слотамі гноіща. Чужая яечня ня вечна. Таткава хата ўсім багата. *Лёкі* ветрык сад калыша. Пяты год ужо пайшоў. Я маю *пяць* братоў. Паляўнічы забіў чацвертаа цецярука. Свая рука не ліхадзейка.

Правіла 7. Даданыя часціны сказу дзеляцца на — азначэньне, дапаўненіне і акалічнасці.

Даданая часціна сказу, што адказвае на пытаньні — які? чый? каторы? колкі? — называецца азначэннем. (Мяккі (які?) сънег лятае пухам. Сын любіць свайго (чыйго?) бацьку. Яму пайшоў пяты (каторы?) гадок. Я маю пяць (колькі?) братоў).

ЗАДАЧКА 18. Сыпісаць і азначэнні падчыркнучь.

Насталі туманныя дні. Пакарочалі ѡсплюя летнія дзянькі. Перастала грэць яснае сонейка. Ужо й халодная восень прышла. Маладое піва выходзіцца. Воўчая доля расьце скора. Мае лапці лазовыя пераносяць твае боты казловыя. За свае гроши я ўсюды хароши. Стаяць съятліца нова зрублёна. Хмаркі ахварбаваліся ў залаты цвёт. Бор зялёны загуў дружным гоманам. Чорныя думы мне спаць не даюць. Чаго хмурыцца неба сіняе? Чаго носяцца віхры дзікія? На вялікім съвеце б'е жыцьцё крыніцай. Лісьце зжаўцелае з дрэў асыпаецца. Неба адзелася цёмнымі хмарамі. Наши сасонкі шумнага бору далі вам хаты. Нашыя жнейкі ў жніўную пору пелі вам песні. Вашым патомкам нашыя маткі казкі складалі. (Я. Кун.). Плачуць бязылістыя діipy старыя. Калісьці летній рабочай парой праз вёску я йшоў

Панураю чаргой стаялі хаты. Сыціхлі песьні зімний буры. Вольные птушкі кругом шчабяталі. Усе ласы на чужыя прыпасы. Два браты родныя цераз межу жывуць (вочы).

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. ДАПАЎНЕНЬНЕ. Дзед лавіў *невадам* рыбу, а баба прала *кудзелю*. Пасварылася зіма з *вясною*. Чужая болька *нікому* не баліць. Каласочки *на соломках іaloўкай* качаюць. Рад любаваца я *кветкай* прыгожай. У *лені* баляць калені. Лясьнікова пасада стаяла *пры лесе*. Поле пакрылася *зяленівам*. Праца *нам* ічасьце дае.

Правіла 8. Даданае слова ў сказе, што адказвае на пытаньні: *каю?* *чаю?* *каму?* *чаму?* *каю?* *што?* *кім?* *чым?* *пры* *кім?* *пры* *чым?* — называецца *дапаўненьнем*. (Сава *ня уродзіць* (каго?) *сакала*. Жілем (*чым?*) *сыціс*каюцца грудзі).

Калі дапаўненьне адказвае на пытаньні *каю?* *што?* — то яно называецца *простым*. (Пастух пасе *авечкі*. Сынег замятае *дарону*). Усе іншыя дапаўненьні называюцца *залежнымі*.

У сказе дапаўненьне можа мець рознае значэнья: яно можа выражаць прыналежнасць (хата *башкі*), месца (хата *ў лесе*), час (гэта здарылася *пад восень*), параўнанье (лепшы за брата, горшы за яго), прычыну (пасварыліся за ножык, за цацкі), спосаб дзеянья (селі *радком*, хмель уецца *пружынамі*), частку прадмета (кусок хлеба, збан малака) і інш. ды адказваць на розныя пытаньні.

Дапаўненьнем можа быць кожнае слова, што падміняе назоў прадмета, напр.: бачу *съялою*, пашка-*дуй* *малою*, ня б'юць *ллжачаі*, іншае дараванае даражэй за *купленое*, кожнаму сваё *дзіця* *міла*.

ЗАДАЧКА 19. Перапісаць і дапаўненіі падчыркніць.

Ніва пустымі шуміць каласамі. Ніва ня цешыць жаночых вачэй. Колас ня гнецца зярнём да зямлі. Працаю сілы прыроды к людзям у слугі ідуць. Пахілага дзерава вецер ня ломіць. Умова

гарады дзержыць. У лені баляць калені. Пáра касьцей ня ломіць. Вожыкі робяць сабе гнёзды з лісьцяў. Кажаны ня робяць сабе гнёздаў на зіму. Чалавек прымусіў працацаць на сваю карысць жывёлу. Навет вольнае паветра служыць чалавеку. Чалавек бачыць вачыма, чуе вушамі, нюхает носам, языком пазнае смак, а пальцамі мацае. Перад адлётам у вырай птушкі пачынаюць трывожыцца. Съляпому вочы завязаны. Салавей песнямі ня сыйт. Сіла й салому ломіць. Свая сіла кожнаму міла. Рука руку мые.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. АКАЛІЧНАСТЬЦІ. Я змалку там штадня гуляй. Вясёла йшлі гулянкі насы. (М. Багд.). Стаяў каміс тут бор стary. Мы доўга плылі ў бурным моры. Падарожная ад утомы ледзь перастаўлялі ногі. На маіле адзінока каліна расце.

Правіла 9. Акалічнасці дзеляцца на акалічнасць месца, часу, спосабу дзеляння, прычыны й мэты.

1) *Акалічнасць месца* адказвае на пытаньні: дзе? куды? адкуль? скуль?. (Бяды ў бары яго спаткала. Вокны нашага пакою выходзілі на заход. З неба звалілася зорка).

2) *Акалічнасць часу* адказвае на пытаньні: камі? як доўга? ад якоі і да якоі часу? (Увечар пайшоў дождж. Дождж ішоў цэлы дзень. Працуй зраніня аж да зымліркання).

3) *Акалічнасць спосабу дзеляння* адказвае на пытаньні: як? якім спосабам нешта дзеецца? (Праляцела борзыда пета. Пайшлі ў места пехатую).

4) *Акалічнасць прычыны* адказвае на пытаньні: чаму? дзеля якой прычыны? (За работай съвету ня бачыць. Хата загарэлася ад печы).

5) *Акалічнасць мэты* адказвае на пытаньні: на што? дзеля якой мэты? (Ен усё раздаў на бедных. Валы пайшлі піць воду).

ЗАДАЧКА 20. Сыпіаць і акаличнасың падчыркнүүць.

Месяц круглы ўстаў на небе. Над збожжам убогім веџер гуляе на волі. Пусыциўся Мікіта на валакіту. І туз часам воду возіць. Не пагаснуць зоркі ў небе. Хмель пружынамі абвіваў высокія тычынкі. Ад кургана да кургана, ад гаю да гаю ў пяць нітак лягла цымяна дарожка крывая. А поўначы астры ў садзе расьцявлі. Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог, а вядуць яны ўсе да магілы. Даўно ўжо целам я хварэю і хвор душой. Скора, скора дуне холад, сънег пасыпле з сівых хмар. Зноў мароз надыдзе люты, і клубком паваліць пар. Бор стары завые нудна. Зашуміць кругом лаза. Пад іх шум ня раз на сэрца капне горкая съязза. (Я. Кол.). Ужо й халодная восень прышла. Сонейка рэдка паказваеца з-за хмар. Не падымаеца яно высака над зямлёю. Позна ўзыдзе, нявысака падымеца ды зноў схаваеца. Хмары ня сходзяць з неба. Усё хаваеца ад холаду й дажджу. Усё пакінула нас разам з сонейкам. Толькі высака над зямлёю чуваць маркотны крык жураулёу. Борзда лятуць яны з поўначы на поўдзень і сваім крыкам быццам шлюць нам сваё разьвітанье. Лес агаліўся, парадзеў і стаіць сіратою, толькі жыта маладое расьце ды руніца.

ЗАДАЧКА 21. Выпісаць спачатку сказы з акаличнасцяями месяца, потым—з акаличнасцяями часу, спосабу дзяяньня і т. д.

Ад цяплосыці не баліць косьці. Падаюць съняжынкі чыстым серабром. Сеюца пушынкі ціха пад вакном. Апаўшае ўвесень лісьце пойдзе расылінам на карысьць. Зябнучь вербы на марозе. Глуха лес гамоніць. Усьлед думкам неспакойна веџер падпывае. Расыліны выгадавалі за лета насынне. Усе пералётныя птушкі пакідаюць нас на зіму ды ляцяць у вырай. Застаюцца зімаваць з намі толькі галкі, вароны, верабі, сарокі, цецярукі ды яшчэ некаторыя птушкі. Дзікія зывяры ад холаду залазяць у бярлогі. Шмат якія зывяры ў самы халодны час засыпаюць. На прадвесніне яны прачынаюцца худыя ад доўгата сну. Зайцу самая халодная зіма не перашкаджае скакаць па сънежнай роўніндзі. Віёрка прыпасае сабе з весені арэхаў у дупле дзерава. На зіму яна засыпае ў сваім гнізьдае. Вучням далі разгадаць загадку. Загадка

была хітра зложана. Сабака бяжыць за гаспадаром тропам. Кругом круциць завіруха, гуляе, шуміць. Любая думачка зданьнем шчасльвым, сонейкам ясным блішчыць. Доўга пра землю яны гаварылі, гарэлі іх вочы агнём. Сыплюща кроплі часта й дробна, ціха па стрэсе бубняць. Вечер дажджлівы панура съпявает, жаласна съвішча праз плот. Маці ў службу выпраўляе родную дзяціну ды украдкам выцірае рукавом сълязіну. (Я. Колас). Страхі найчасьцей здароюцца ўночы. Дарога праходзіла паміж могілак і карчмы. Карчма стаяла пасярэдзіне дарогі. На могілках нешта плакала. Гэта пугач съвістай у гнілой капліцы. Баба перапалохалася на съмерць ды няпрытомна кінулася бегчы. Сабраліся хлопцы ўвечар. Многа страшных здарэнняў успомнілі хлопцы. Уканцы зайшла гутарка пра страхі. Пачынаюць ляцець ад нас птушкі ў вырай. Навет свойскія качкі й гусі адчуваюць час выпраю. Гэтае пачуцьцё заложана ў іх ад прыроды. На чужыне птушкі жывуць усе разам. Многа птушак забіваюць людзі па дарозе ў вырай. У вырай птушкі гнёзд ня ўюць і песень не піюць. Віць, гнёзды ды выводзіць дзеетак яны (птушкі) прылятаюць на сваю родзіну. На ўсходзе неба грае дзіўным блескам жару. Чистых хмарак валаконцы сталі ў кружочак.

Зваротак.

ПРИКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Разабраць, паказаўшы назовы предметаў, да каторых звернута мова.

Цяжкая, жнейка, праца твая! Ну, матулька, будзь здарова! Ох, дачушка, хлеб твой горкі, горка твая доля! Вот, брат, раўніна, і вокам ня скінеш! Ой, Грыгор, Грыгорка! што зрабіў ты з намі? Будзь паслушна ты, дачушка! (Я. Кол.). Развівайся, сыры дубе, зараз мароз будзе! Вярнецеся, млады леты, хоць да мяне ў госьці! (п.). Гэй, скажы, груган нязнаны, скуль ты прыбываеш? (Я. Куп.). Дзе ты, лепшая, дзе ты, доля? (Я. Куп.). Прадам цябе, коню, коню вараненкі, за талер бяленькі! (п.). Ня дзіўуйся, мой дружка нядбалы, што я сягоння так злосна

шумлю! (*Я. Куп.*). Ты, саколе—верна пташачка, ці бываў ты на маёй старане? Ці плача айцец-маці па мне? (*п.*). Паўстань, пра-кляцьцем катараваны! Ты, моладэ́сь светла й магутна, ты волі леп-шай будаўнік.

Правіла 10. Імя таго прадмета (асобы або рэчы), да каторага зварачаюцца з мовай, называецца *звароткам*. (Цяжкая, жнейка, праца твая!).

Зваротак аддзяляеца ў сказе знакамі пры-пынку:

1) Калі зваротак стаіць у пачатку сказу ды вы-маўляеца з асаблівым націскам, то посьля яго ста-віцца клічнік, а ў канцы—кропка. (*Браты!* хай кожны пасьпяшае адно нам думаць і рабіць). А калі зваротак стаіць у пачатку, але вымаўляеца бяз на-ціску або без задзёржкі голасу на ім, то посьля яго ставіцца коска, а ў канцы—клічнік або пытальнік, у залежнасці ад таго, які будзе сказ—клічны ці пы-тальны. (*Калина, ня стой, распускайся ды ў белы цвівет раскладайся!*).

2) Калі зваротак стаіць у сярэдзіне сказу, то ён аддзяляеца коскамі. (*Час табе, дзеванька, на пасад!*).

3) Калі зваротак стаіць у канцы сказу, то перад ім ставіцца коска, а посьле яго клічнік або пыталь-нік, у залежнасці ад таго, які будзе сказ—клічны ці пытальны.* (*Чаго ты плачаш, Янук?* Пара табе ў школку, *Адась!*).

Увага. 1) Зваротак можа мець пры сабе свае даданыя слова, якія аддзяляюцца знакам прыпынку разам з самим звароткам. (*Сыпі, мой міленькі саколік!*).

Увага, 2) Зваротак можа паўтарацца два і бо-лей разоў. (*Ой коню, мой коню, заграй пада мною!* (*п.*). Край мой, край мой, край любы, край мой род-ны, дарагі!).

ЗАДАЧКА 22. Перапісаць і звароткі падчыркнучы.

Ой, воўча, сядзі моўча! Ой памалу, памалу, пастушок, іграй майго сэру не ўражай! Ня гудзі так, восень, непагодай дзікай! Ня крываўся, сэру, з нядолі вялікай! Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса? Дай мне, кумка, мукі на аладкі! Памажы мне, галубка, звягязь ячмень! Калі-ж, кумка, жыбулькі надта колюцца. На табе, нябожа, што нам нязгожа! Ня цурайся мяне, панічок, што далонь пакрываюць мазолі! Чуў я, мужчыны, зямля пра-даецца. (Я. Кол.). Вучыся, нябожа: вучэнъне паможа змагацца з нядоляй, з няволяй. (Я. Кун.). Брацьця! ці зможам грамадзкае гора? Брацьця! ці хваціць нам сілы? Рушымся, брацьця, хутчэй! (М. Баід.). Эх, ты, небарака, то, знаць, па табе ўсё вечер сумуе ў вярбе! (Я. Кол.). Грайце, дудачкі, голасна! Скачэце, дзеянкі, хораша! Мой мілы пакою, добра мне з табою!

ЗАДАЧКА 23. Сыпісаць і паставіць знакі прыпынку.

Зязюлька зязюлька кукуеш голасна да ня жаласна. Прыступі гаспадару да свайго караваю. Ой куды ты казача вандрушеш. Глянь ты слайны уладар на палеткі свае Жальцеся звонкія струны Люлі, сьпі мой сынку (Я. Кун.). Куды ты бяжыш дарога (Я. Кол.). Ціха братка не лякайся, з хлебам-сольлю не хавайся Салавейка лугавы ня пой рана да зары. Ой вы браткі вы мае запрагайце коні мне (п.). Адкуль родам купчоначка Ой-чанька мой родненкі да убярэм мы ключнічку да паставім на гарнічку. Ой Дунаю Дунаю як-жа нам ды назваць цябе Ці жывадарова ты мая сястрыца Ня пытайся братка ці жывадарова, а пытайся братка, якая мая доля (п.). Гэй пажарнікі браць жлава коні да язды. Ты зялёнай дубровы расьцівітай і шумеці добрай славай пачынай Барушыся конік мой сівенькі Супачынь брат пастой, пакурым. Нядобра вы дзеткі зрабілі. Прэч гадзіны, съліўні, рапухі Павесь шапачку мой сынке Ну сынок служы здаровы Што цябе чакае сын Муляр што ты будуеш каму Што-ж табе пісаць старэнкі Не настане кум ніколі супакой між намі. Чыжык чыжык дзе ты быў За праўду, за щасльце, за лепшую долю разьміся мой дружба пастой (Я. Кун.). Я ад вас дадёка бацькаўскія гоні. Дзе ты щасльце маё, дзе ты

съветлая доля Разъвейся туман, распльвецеся хмара над хатай пахілай маёй (Я. Кун.). Ня пужайся мой кумочак

Пабочнае слова.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Дзед, мабыць, не пачуў таго грукату. Ну, авось, табе паможка брат. Вот, напрыклад, маё, дык, пэўне-ж, райскае жыцьцё. Ён, здаецца, вучыўся заграніцай. Нажаль, я ня памятую такога садарэння. Ты, разумеецца, паможаш мне ў прыгодзе. Напіши мне, калі ласка, пісямко да хаты!

Правіла 11. Словы — мабыць, напрыклад, пэўне, авось, нябось, здаецца, разумеецца, нажаль, маўляў, памойму і інш.— называюцца **пабочны мі**.

Пабочнае слова ўстаўляецца ў сказ дзеля таго, каб паказаць, як асоба гаворачая адносіцца да выказанай ёю думкі.

Асоба гаворачая пабочнымі словамі можа выразіць:

1) *у пэўненасці* (запрауды, бяспрэчна, бязумоўна, пэўне, разумеецца, ей-права, вядома і інш.).

2) *дагадку, няпэўненасці* або *матымасці* (бадай што, мусіць, здаецца, мабыць, відаць, знаць, авось, нябось і інш.).

3) *чужую або сваю думку* (каждуць, чуваць, маўляў, памойму, панашаму, па-мне і інш.).

4) *наступовасць* (нарэшце, папершае, з аднаго боку, з другога боку і інш.).

5) *высад або заключенне* (такім парадкам, значыць, адным словам, стала быць і інш.).

6) *роzныя үражаньнi* (напрадзiў, надзiва, нажаль, нашчасьце і інш.).


Пабочныя слова не адносяцца ні да якой часьціны сказу, дзеля гэтага яны аддзяляюцца коскамі.

Калі пабочнае слова стаіць у пачатку сказу, то пасъля яго ставіцца коска. (*Відаць, пойдзе хутка дождж*); калі яно стаіць ў сярэдзіне сказу, то выдзяляецца коскамі з абодвух бакоў (*Сёлета, мабыць, цяжкі будзе год*). А калі пабочнае слова стаіць у канцы сказу, то перад ім ставіцца коска. (*Вайна будзе, кажуць*).

ЗАДАЧКА 24. *Перапісачъ ды пабочныя слова выдзеліць коскамі.*

На вялікай энаць быў згубе ў далёкіх старонках. Нашая ластавачка напрыклад, лятучы у вырай, пралятае дарогу ўелькі да дзесяцёх тысяч міль. І дома мусіць вячэраюць цяпер. Ён мусіць зусім забыўся, што далі яму такую мянюшку. У дарозе вядомая рэч зразу зусім ня чуваець цяжару, а прайдзі далей, дык і хунт пудам здасца. (*Яд. III.*) Праўда съпярша і па нашым целе забегалі мурашкі, а потым—нічога. (*Яд. III.*) Тыя дык признаюся адразу далі рады мне, старому. Ня рад відаць быў пан аконам гэткай праяве. Дакучыла відаць ёй карміць хлебам зьвера. Ажно прыйшлі ўрэшце тыя самыя людзі. (*Яд. III.*)

Ой відаць на навальніцу зранку прыпякае! Усё йшло здавалася яму сваею дарогай. От ведама забаўляліся, як умелі. Вышлі на поле вось жнеі з сярпамі. Гадкоў з восем мусіць мае? Вось на мель плыты ўзагналі. Ох, паплыў-бы я здаецца хмаркі разам з вамі! (*Я Кол.*)



Прыдатак.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Шатавіла-матавіла панямецку гаварыла. Астаўся адзін сын-сірат. Сыпераду шыльца-вільца Янка, брат майго таварыша, вельмі любіць паляванье. Грышка хлопчык *невялікі*, вышаў з дому ў поле. Гэй, ты, Нёман, наша рэка! Чуў ты смутак горкай долі свайго сына-мужыка. Вісьне скарга ўздоўж Нёмана, Беларусі сына. Устаў на заўтра ён ранютка, да ўсходу сонца. Будзеш ты чытаць нам, чёмным *ілүменам*. Горад Полацак пабудован у незапомнія часы.

Правіла 12. *Прыдатак* называецца азнатчынне, пастаўленае ў тай самай форме, як і тое слова, да якога яно адносіцца. (Апранула зямля-матка кожушок зялёны. Мілая кветка, дзіцяцка поля).

Прыдатак можа мець пры себе даданыя (паясьняльныя) слова, з якімі ён і выдзяляецца пэўнымі знакамі прыпынку. (Праляцела борзда лета, наша сьветлая пара).

Прыдатак выдзяляецца такімі знакамі прыпынку:

1) Калі прыдатак ! тое слова, да якога ён адносіцца, складаюць адну назуву, то паміж імі звычайна ставіцца злучок (-). (Стайць груша-сіраціна на мяжы ў полі).

2) Калі прыдатак мае пры себе даданыя слова, то найчасцей выдзяляецца коскамі. (Съветлыя хмаркі, дзеткі прастору, ціха на небе плывуць), а часам — працяжнікамі. (Хлебароб — мужык вясковы — вось па межах ходзіць).

3) Калі прыдатак азначае пералічэніе, то перад ім ставіцца двукроп'е. (На дарозе пададліся ўсялякія грыбы: казылкі, асавікі, лісіцы, сыраежкі і іншыя).

4) Калі прыдатак азначае якую небудзь асабістую назуву (назуву кнігі, твору, газэты, паразода, віціны, мясцовасці ці чаго падобн.), то яго бяруць у двукосьце. (Мы чытаем газэту «Наша Праца». Паразод „Работнік” плавае па Нёмне).

Увага. Калі ў складзе няма таго слова, да якога адносіща прыдатак, выражаны ў асабістай назуве, то ён ставіца ў форме дапаўнення. (Мы чытаем „Нашу Працу”. Мы чыталі „Новую Зямлю”, але — Мы чыталі поэму „Новая Зямля”.

Калі прыдатак злучаецца словамі *або, навет, ажно, асабліва і інш.*, то перад гэтымі словамі ставіца коска. (Просіць щыра грамацея, *ажно шапку ежинуў*).

Калі прыдатак стаіць перад уласным іменем, то ён коскай не аддзяляецца. *Горад Менск — сталіца Савецкай Беларусі.*

ЗАДАЧКА 25. *Перапісаць і прыдаткі падчыркнуць.*

Могілкі ў полі адны-адзіноткі. З поўначы холаду, сіверу буйнага, гусі на поўдзень ляцяць. Ваўчанят водзіць аблетак, гадавалы воўк. Два браты, Алесь і Антось, згаварыліся пайсьці ў грыбы. Лійцесь, думкі, сэрца дзеци! Ой вы, думкі, думкі — сэрца майго раны! Рана засмучіліся думкі, сэрца дзеци. Ці вас песня-жильба, думкі, ўзгадавала? Ночанька мая ты, ціхі сон вясны! Ночанька мая ты, ціхая дума! Цёмная хмарка адна-адзінока. І застогнеш, як над нівай той мужык-араты. Між узгоркаў, над ракою, выглядае сіратою наша беднае сяло. Я. Кол.). Раніцай-халадком — ісьці было нішто. Павёў Янка бычка-трацячка пра-даваць. Сядзелі яны, бедныя, у куточку ды плакалі. А там, процы сонца, вноў поўзае хмарка. і доўга, навет цэлыя годы, чуваць пах ляснога пожару.

ЗАДАЧКА 26. *Саміцаць і аддзяліць прыдаткі знакамі прынамку.*

1. Хвоя вельч стаіць на кургане. Ой дарога съцежка вузкая, крывая! Як ліхія думкі мыслі, над зямлёю хмары зывіслі. Рвецца дух мой на свабоду із турмы магілы. Пышны ўбор іх лісты

пазривала. Муж нябожчык ўсплыў на думку. Вобразы мілыя роднага краю смутак і радасць мая! Высок, высок паркан съцяна! Коніка сябра свайго паганяй! і яго панукі крыку ня чакае Сіўка. Адпачыўши, зноў конь цягне сошаньку крывую. Няхай жыта нашу ўцеху не кране град ніколі! А там каля агню варушыліся й бегалі дзеци. Рана ўстала Алена да сонца. На саломцы тонкай у траве густой съпее-дасльпывае колас сіратой. На скошаным лузе недалёка ад дубоў пасьвіліся стадкі. Маленькія камарыкі таўкачыкі кучкамі гулялі на сонцы. Было тут у дубах адно прыгожае месца. І рэчка у хвалях-жабобе бяжыць, і неба праз сълёзы глядзіць. Смутна сэрцам пра-чуваю ваши думкі съпевы. У самым беразе у вадзе чуць-чуць шарастьцеў чарот. Я знаю ў полі двух родных братоў зялёных, кудравых і съвежых дубкоў. Недалёка пад гарою было балота.

II. У цёмным лесе у вялікай нары вывела ваўчыха трох ваўчанят. Ваўчанят вадзіў аблетак гадавалы воўк. Доўга рабіў ён шкоду людзям гэты разбойнік. У канцы вёскі каля старэнкай хаткі ўдавы Тамашыхі собралася кучка баб. І вось яна ўжо Тамашыхай стала Тамашыхай гаспадыняй. Каля крыжовых дарог пад узгоркам разраслься кусьцікі пад'яловец, сухадрэўка й лаза. (Яд. III). Маладзенская травіца атавд блішчыць на сонцы. За вёскай на полі ўзрастает сасонка. І сыніца ёй беднай, што яецер зьнямее, настане цяпло і спакой. Плаваюць па моры вялікія параходы або караблі. У моры жыве многа ўсялякай рыбы дробнай і вялікай. Не знаходзяць сабе яды ўзіму балотныя птушкі буслы, жураўлі бакасы. Засумуюць зноў балоты бяз вас (птушкі) госьці лета. Съпераду лятуць самая дужая і разумная птушкі правадыры. На чужыне жывуць птушкі ўсе разам і книгі, і бакасы, і качкі, і чаплі. А навокала—драбяза власянкі, падманкі, беражанкі і жаваранкі. За вакном на прызы бачнелася касматая галава Мушки.

III. Аддалі замуж яго дарагую сястру Касю. Быў у школе адзін хлопчык маленькі, міэрны, слабы. Нягодныя хлопцы вучні надта яму дакучалі. Гурток вучняў хлопцы й дзяўчата кагось abstupilі ды нешта голасна й сядрзіта гаварылі. Памаленьку незаметна для нас самых у нашу душу засяваецца зерня страху.

Напроці карчмы кроکаў за сто былі могілкі. Трэці Гаўрыла мужык барадаты абводзіць вачыма ўсю даль. Стары Іван Лайрусь скінуў дакучлівую съязу. Што ён цяпер рабіць будзе на съвеце сам адзінокі ды яшчэ з тройкай малых дэяцей?! Дванаццаты гадок найстаршай дэяўчынцы Гандзі пайшоў. Дэ́зве дэяўчынкі большая—Гандзя, а меньшая—Верка збудзіліся ад плачу дэяцяці. Пастух аўчар зрабіў дудку з каліны. Дражняць яго—дзядзька Какоўскі. Гэта месца завецаца Кірылава магіла. Чалавек працуе сам і прымусіў працаўца на сваю карысць жывёлу конь яму возіць і арэ, карова дае малако, авечка—воўну, а сабака вартуе дом. Навет вольнае паветра служыць чалавеку вецер круціць крыльле ў ветраку і надзімае парусы на караблех. Змоўклі вясёлыя птушкі плюхі. На дварэ за вакном вецер страшна шуміць. Год мае чатыры пары вясну, лета, восень і зіму. Расьце добра і прыгожа ажно глянуць міла.

ВІДЫ ПРОСТЫХ СКАЗАЎ.

Тлумачэнне II. Подлуг свайго віду сказы дзеляща адносна:

- 1) выказыніка, які пацвярджае або адмаўляе;
- 2) дзейніка,
- 3) даданых часцін сказу,
- 4) асобы гаворачай.

Адносна выказыніка сказы бываюць *станоўнія* і *адмоўнія*.

Адносна дзейніка — *поўныя* і *непоўныя*, *асабовыя* і *безасабовыя*.

Адносна даданых часцін сказу — *кароткія* і *развойткія*.

Адносна асобы гаворачай — *адмоудальныя, кічнія* і *пытальныя*.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Станоуны ё адмоуны сказ. Сонца грэе. Месяц ня грэе. Верабей — птушка. Я гэтага не казаў. Ён гэта казаў. Салавей сьпываў. Салавей не сьпываў. То ня горкі ў небе блішчаць і міргаюць. То ня съвецяць ўнаучы на траве съветлякі. Ён і есьць і п'е. Ён ні есьць, ні п'е. Ты ніколі ня бываеш вясёлы.

Правіла 13. Станоўным сказам называецца такі сказ, у якім выказынік пацьвярджальны (*Глядзіць прыветна з неба сонца*).

Адмоўным называецца сказ, у якім выказынік адмоўны. (*Не сьпываюць птушкі*).

ЗАДАЧКА 27. Выпісці спачатку сказы станоўных, а потым — адмоўных.

Не шасьцяць каласы. Звон ня валіца з касы. Не кладуцца ў стог пласты. Толькі сышлюцца лісты на яловыя кусты. Ня іскрыцца небазор. Ня цвіце трава-чабор. Ня цыгліць птушыны стан. Толькі поўзае туман. Вечер б'е ў нямы курган. Шапаціць імглісты бор. (*Я. Куп.*) Ня будзі ліха, калі ліха сьпіць. Ня ўсе птушкі лятаюць. Чорныя хмары па небе плынуць. Чорныя думы заснудзіць не даюць. Валіцца з хмарой то сьнег, то вада. Чорныя думы прыносяць бяду. Не для нас гэта сонейка майскага залянула на небе высокім. Не для нас распускаеца гэты сад. (*Я. Куп.*) Ночка цёмная на съвеце вечна не пануе. Зерня, кінутае ў ніву, усходзіць ды красуе. Ні да якай работы няма ахвоты. Ні ладу, ні складу. Шуміць маркотна вольха над рэчкаю бурлівай.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Кароткі й разьвіты сказ. Пусьцее поле. Моўкне птушка. Скідае жоўты ліст бялроза. Сонца грэе, прыпякае. Лёд на рэчцы затрашчаў. Папсавала гразь да-рогу. Перавалы загулі. Згінуў сьнег з сырой зямлі. Глядзіць прыветна з неба сонца. і перша жаваранка запела ціха аб вясінне. Змоўкла ўсё. Зьмерклася. Ціха месяц адзінокі ходзіць у небе над зямлёнай.

Правіла 14. Тыя сказы, што маюць толькі асноўныя часціны сказу (дзейнік і выказынік), называюцца *кароткімі*, або неразвітымі. (*Сонца зайшло. Сыцінела*).

Сказ, што мае, апрача асноўных часцін, даданая, называецца *развітым*, або пашыраным. (*Побач раскінулася родныя вёскі. Нудная восень прышла*).

ЗАДАЧКА 28. Выпісаць спачатку кароткія сказы, а потым — *развітыя*.

I. Усё павяля. Дожджык сее беспрастанку. Вéцер съвішча. Толькі стогі парыжэльня стаяць. Белыя валокны съцелуюцца над долам. Сыціхнуў лесу шолам. Стогі лугавыя вежамі жаўцеюць. Нешчасльіва наша доля нам нічога не дала. Уюцца думкі. цёплы вéцер павявае. Люблю пазіраць я на поле вясной. Калышацца жыта. Зелянеюць межы. Было цёпла. Над палямі змрок прарваўся. Лес туманам заснаваўся. Між палёў широкіх я адзін стаю. Ахваціла ціша ўсю душу маю. Ярка съвеціць сонца. Ліст не скалыхнецца. Плача зімка. Лъюцца сълёзы. Ажываюць яры. Рушыўся сънег. Зашумела вада. Раскаваліся рэкі ад лёду. Сонца ўносіць цяпло і пагоду. Шумныя песні іграюць лясы. Павявае вятрок цеплаваты. Белая ніва ад сънежнай расы ўбираецца ў чорныя латы. (*Я. Кун.*) Прыйшла восень. Падае пажоўкае лісьце з дрэў. Ідуць дажджы. Збожжа з падёў сабрана. Ляжыць поле аголенае, сумнае.

II. Надышла вясна. Прыйгрэла сонейка. Згінуў сънег. Асушылі вятры зямельку. Вышаў араты з плугам у поле. Рэжка ён землю нарогамі. Кладзецца зямля ў роўныя загоны. Потым землю барапаюць. Сейбіт раскідае жменяй зерніты па ральлі. Праз некалькі дзён збожжа ўзыходзіць. Поле зноў пакрываецца зяленівам. Яно зноў выглядае съвежа й прыгожа. Збожжа расьце ды калышацца ветрам. Цешыцца сэрца працавітага гаспадара. Хутка расьце жыта. Кожнае каліва зялёны каласок выпускае. Паважным і павольным становіцца колас: ён трymae вялікі скарб—хлеб для людзей. Насталі лета. Сонца грэе што-раз гарачэй. Пажоўкі каласкі. Зжаўцела саломінка. Ціхае поле зала-

ціща съпелым збожжам. Колас наліваецца зернем. Кожны колас цякэе ды нахінаецца да зямлі. Пара жаць. Съпелыя зерняткі могуць высыпацца на сырую землю. Прышлі жнеі. Пачалася работа. Кладзецца пад сярпом збожжа. Жыта вяжуць ды сушаць. У полі работа скончана. Трэба прымата за малацьбу.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Поўны й няпоўны сказ. Мяккі сънег лятае пухам. Зачынайце шчыльна хату! *Весь* старая хатка. На заходзе сонца. Хмаркі заход чуць заслалі тонкім валаконкам. Даль паўнютка ціхай смуты. Лес па краёх. Былі ў бацькі троі сыны. Жылі сабе згодна.

Правіла 15. Сказ, у якім ёсьць навочна дзейнік і выказынік, называецца поўным. (*Птушкі ў лесе шчаблалі. Моцна хлопец занудзіўся*).

Той сказ, у якім дзейніка або выказыніка навочна няма, але яны разумеюцца і аб іх можна дагадацца, называецца няпоўным. (*Адпачынь, брат! Гладзіць коніка па шыі. Мух дакучных іоніць. Аўсяяны кісель на стале*).

ЗАДАЧКА 29. Выпісаць спачатку сказы поўныя, а потым — няпоўныя.

Варушыся, конік мой сівенькі! У полі зранку за сахою земляроб гукае. Працаваць вучыся зрана. Клунак за плячымя. Кій ў руках хваёвы. Валіць чарадамі бедны люд вісковы. (*Я Кол*). Грэчка зжата. Жыта ззвезена даўно. Няхай плачам у сіней далі песеня разальлецца! Недасолнастале, а перасол на сьпіне. Раставі ў небе кучы хмар. Чуецца говар мне съпелае нівы. Вольныя птушкі кругом шчабялі. Лёгкі ветрык сад калыша. У небе ні хмурынкі. Дробны дождж сячэ ў вакно. Круглае поле. Горы каменьня. Праслы гнілых на землю ляглі. У белым сънезе маладняк. Крык і гоман на дарозе. Чыстым інеем пакрыты на гасцінцы маладняк. Брод і грэблі кожны крок. Слощь, плохота, холад, цьма. Полудзень, вар, цішыня. Дзе-ня-дзе садох зялёны. З гікам мяцеліца дзіка ўздымаецца.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Асабовы й безасабовы сказ. Улетку разывідняеца рана. Скрыпяць сані на марозе.

Пуста ў лузе. Чужым разумам век не пера жывеш. Цярпеньнем і працай горы пераносяць. Цёмна й хмарна, хмарна й цёмна. Аржаная каша сама сябе хваліць. Ужо съямнела. Пяруном зламала дзерава. Разъвіднелася. Грыміць. Хоць блізка відаць, ды далёка дыбаць. Ціха ў полі ў палудзень гарачы. Хоць-бы дзе кусьціка рэдкая цены! Толькі ў калысцы плач чуеш дзіцячы. Нудна над вухам зывініца авадзенъ.

Правіла 16. Сказ, у якім дзейнік стаіць навочна ці аб ім лёгка дагадацца, называецца дзейнікам (асабовым). (*Дудар дудару дарма йрае. Прыкладайцеся, дзеци, да жыцьця белая сьвету!*).

Той сказ, што дзейніка ня мае ды аб ім дагадацца нельга, або калі дзейнік разумеецца няпэўна, называецца бяздзейнікам, або безасабовым. (*Чужымі съязьмі не запаможацца. Съялмнела.*).

ЗАДАЧКА 30. Выпісаць спачатку асабовыя, а потым— безасабовыя сказы.

Цераз сілу і конь ня цягне. Дожджыку просіць зялёнае жыта. Хоча дажджу ярына. Міма хмурынка праішла. Трудна проці ветру дыхаць. Ня йдзі да палацу шукаці уzechі: там толькі пачуеш нялюдзкія съмехі. Неба поўна сівых хмар. Базіканьнем работы ня зробіш. Люблю туман у познню восень. Люблю пахучы съветлы май. Уставайце, мае дзеткі! Памалу далей ста-неш. За дурною галавою нагам няма пакою. Родам куры чубаты. Сонейка толькі што ўзыйшло. Любіць народ наш пазіраць на разыліў ракі. Многа работы золатому сонейку ў раннюю вясну. Нешта зывініца у небе тоненъкім срэбным звонікам. Чужымі рукамі добра толькі жар заграбаць. Кожную новую птушку дзеци сустракаюць з радасыцю. Не адзін Гаўрыла ў Полацку. Далёка кепу да вока. На гэты гнеў ня зроблен хлеў. Пры госьці й гаспадар пажывіцца. Няма роду бяз выроду.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Апавядальны, клічны й пытальны сказ. Па вуліцах пацяклі равочкі каламутнае вады. Хто ў прыпар дажджу ня рад? Эх, вясна, вясна! Першыя гусі ўжо

праляцелі. Ці знаў хто, братцы, з вас Тараса, у палясоўшчыках што быў? Ня шукай ты шчасця-долі на чужым далёкім полі! Кінь толькі вокам да гэтага люду—съцісненца сэрца ад болю! Ой пайду я лугам, лугам! Што насып размыла жвіровы?

Правіла 17. Калі ў сказе выказваецца пытаньне, то такі сказ называецца *пытальным*, і ў канцы яго ставіцца *пытальнік*. (*А хто там ідзе? Што чуваець на бедым съвеце?*).

Калі ў скозе выказваецца покліч, загад, просьба ці перасьцярога або выражаецца гора, радасць, зьдзіўленыне ці што падобнае, то такі сказ называецца *клічным*, і ў канцы яго ставіцца *клічнік*. (*Зачынайце шчыльна дзве вроты!*).

Калі-ж скоз не выражаете ні пытаньня, ні клічу, а толькі апавядыае, то называецца *апавядальным*, і ў канцы яго ставіцца кропка. (*Вечер увосень жудою шуміць. Моцна хлопец занудзіўся.*).

ЗАДАЧКА 31. *Перапісаць, паставіўши пытальнік, клічнік або кропку.*

А хто там ідзе у вагромністай такой чарадэе! Хлопец за руку старца вядзе! Даставайце з вышак сані! Гайда съцежкі пракладаць Ня руш бабіных груш! Кулік чайку ўзяй за чубайку Мая грыўня ўсім дзіўна Плачуць ветры над магілай Край наш бедны, край наш родны А што бяжыць бяз поваду За работу жыва, жыва Дзесятая вада на кісялі Гэта яму ня лапці плясьці З песні слова ня выкінуць Напіши мне, калі ласка, пісямко да хаты Што- ж табе пісаць старэнкі! Вобразы мілія роднага краю, смутак і радасць мая Што маё сэрца да вас парывае Акінь вокам ты хату маю За морам вол па грошу Воран ворану воч ня выклюе Вы за кім у пагоню съпяшыце Дзе шляхі ваши Ідуць і куды Пры кашы й хлеб споран У сваёй хаце і вуглы памагаюць Гроши пайшли на раскошы Часам я ўночы сны дэйўныя бачу Мулер, слухай што кладзеш ты Дайце кавалачак хлеба ёй цымянага Ой ве-

цер гудзе, а цераз поле старац ідзе Які гэта старац з хлопцам ідзе То кабзар ідзе і кобзу нясе (Кам).

ЗАДАЧКА 32. *Паставіць знакі прыпынку.*

I. Вучэцся браты мае думайце, чытайце Сонца навукі скроў хмары цёмныя прагляне ясна над нашай ніваю. Не хадзі кою па хаце, не пабудзі дэіцяці Гэй, варушэцся коні панурыя Эх, як слайна, як прыгожа, хораша, прыстойна Чагожы котка плачаш Старац калека ўбогі вуліцай вёскі йшоў. Ой пайду я пахаджу па вішнёвым садзе Дам табе косю шаўковай травы Дам табе косю крынічнай вады У містечку Берасьцечку камандя стаяла Прывет табе жыцьцё на волі Добрый ночы зара зараніца Кіньма-ж думкі аб долі гаротнай, хоць-бы на момант спачынем душой Але вось час жаданы нарэшце настаў Здароў марозны звонкі вечар Здароў скрыпучы мяккі сынег У небе зоркі ад марозу пахаладзеўшыя дрыжаць і пад птушчы крык і гоман прыпадыме бацька Нёман на хрыбце магутным лёд Ці ня вецер гэта звонкі ў тонкіх зёлках шапаціць Або мо' сухі высокі ля ракі чарот шуміць Кожную ночку на зорку дзівіцца буду ў далёкім краі Ня кукуй ты шэрэя зязюля сумным гукам у бары Ты пакінь мяне нуда мая нямая Ой пайду я з цеснай хаты ў тое поле (М. Байд.) А дзе-ж тая крынічанька, што голуб купаўся Свой век канчаю я, і пільна летапіс другі ўжо год пішу і бачанаму мной я годны веры съведак (М. Байд.) Маленькія камарыкі таўкунчыкі кучкамі гулялі на сонцы Заўтра рана яшчэ досьвіту пойдуць яны ў дарогу

II. Куды ты нясе мяне невядомая дарога Як ціха на небе ўночы Базыль і Грышка найлепшыя дружакі Раз толькі пасварыліся хлопцы, і пасварыліся за глупства: за ножык цыганчык А там яшчэ далей выступалі з сіняватай смагі стрэхі сялянскіх хат Стаяў селянін Лукаш Глузд разам з другімі Вот здаецца стаіць Лукаш з прысам на галаве плыта, а Піліп заднік яго памочнік завіхаецца на задзе плыта. Нешта трывожнае и патаённае рабілася ў вёсцы. Вечарамі мужыкі зьбіраліся ў крайнюю хату дзеда Юркі. Увесь кавалак зямлі аж да крижовых дарог засявалі настыры мужыкі. Раз ужо ў познію восень грамада мужыкоў прываліла ў школу. Адабраў

брат Андрэй ты ад мяне кусок хлеба Адзін толькі лес нямы съведка людзкога глупства стаяў вокал глухою съянай і маучай Гэтая карчма бывала бітком была набіта людзьмі Каню відаць ня вельмі падабалася несьці на сабе свайго гаспадара.

III. Пасярэдзіне гарэў агоньчык, а каля агню сядзеў хлопчык Пятрусь і ўспомнілася мне казка каторую даўно-даўно ў шчасльвія годы дзяцінства расказала нябожчыца баба У хаце быў адзін толькі Міхаська хлопчык гадкоў шасьці Што са мною Дзе я і вось малыя хлопцы надумаліся ўкрасыці ў дзеда кожух ды спаліць яго Ты кажаш брат, што гарох у цане На ўсё цяпер расьце цана На лета ўсе поле засею гарохам Так пазіраем на рэчи мы простиля людзі Стораж Грыгор даўно ўжо спаў на падлозе каля дзвіярэй Ці трэба казаць вам, якую страту панесла наша кампанія ў асобе гэтага чалавека У нас здаецца зъбираюцца сёньня госьці Хто з нас браты мае не парываўся ў моладасьці ў невядомую даль Хто ня йшоў на спатканьне ўсякім прыгодам нягодам Апроч таго яны й па натуры сваёй былі мурашкі практикі Папраўдзе сказаць з першага погляду трудна было сказаць, што гэта за штука Што ёсьць на съвеце мілей цябе ўзрост маладога жыцьця А вясна тымчасам рабіла сваё Ах, як тут прыгожа Па небе плылі такія слáўныя хмаркі Адкуль яны ўзяліся, куды йдуць Бывала ўстане бедны, падыдзе да вакна ды глядзіць на яснае неба (Я. Кол.). Перш-на-перш мы суседзі У панскі двор дзеля красы яны бяздольныя ўзяты ткаць залатыя паясы Скарэна доктар лекарскіх науку на вежы сочыць зоры і нясе іх к мору акіяну, к выкліатому востраву Буяну Ня будзеш цяжкая ты сыну свайму зямля Паміж пяскоў Эгіпецкай зямлі над хвалімі сінеючага Ніла ўжо колькі тысяч год стаіць магіла (М. Байд.).



III.

ЧАСЬЦІНЫ МОВЫ.

Тлумачэнне. Наша мова складаецца з слоў. Адны слова азначаюць прадметы, другія — прыметы прадметаў, трэція — дзеяньні або лік прадметаў, чацвертыя — акаличнасць або кірунак дзеяньня, пятыя — злучэнье гэтых слоў у мове або якое-небудзь выклічча.

Па свайму значэнню ўсе слова нашае мовы дзеляцца на дзеяць радоў. Гэтыя роды слоў называюцца часцінамі мовы

Усіх часцін мовы дзеяць:

- 1) імя назоўнае - *Суше,*
- 2) імя прыметнае, - *Чырвонае,*
- 3) імя лічбнае, - *Чатыре.*
- 4) займя, - *Член.*
- 5) дзеяслоў, - *Ляжыць.*
- 6) прыслоўе, - *Ляжыць.*
- 7) прыймя, - *Ляжыць.*
- 8) злучнік, - *Сёюз.*
- 9) выклічнік. - *Ляжыць.*

Адны часціны мовы зъмяняюща (скланяюцца або спрагаюцца), а другія не зъмяняюцца.

Да зъменных часцін мовы належадзь: 1) імя назоўнае, 2) імя прыметнае, 3) імл лічебнае, 4) займл, 5) дзяслой.

Да нязъменных часцін мовы належадзь: 1) прыслой, 2) прыймл, 3) злучнік і 4) выклінік.

Каб перадаць нашую думку, мы злучаем слова (часціны мовы) ў сказы. Кожнае слова ў сказе, да якога можна паставіць пытаньне, называецца часцінаю сказу. Напрыклад: дзейнік, выказынік, азначэніе, дапаўненіе, зваротак, пабочнае слова і інш. будуць часціны сказу, тымчасам, як імя назоўнае, прыметнае, прыймл, дзяслой і інш. будуць часціны мовы.

Імя назоўнае.

ЗАДАЧКА 33. Сыпісаць у сыштак верш „Да моладзі“ ды назовы прадметаў падчыркнуці.

Д А М О Л А Д З І.

Ты, моладэь, съмелай і магутна,

Ты волі лепшай будаўнік!

Далёка песня твая чутна,

Бо стогн бязъмерна твой вялік.

Ты на ўспамогу йдзеш грамадам,

На зъмену тым барацьбітом,

Што век таміліся за кратай

І вольны съвет здабылі нам.

Нібы прамень ты посьле ночы,

Надзея съвету й цеплаты,

Дацца сялянаў і рабочых,

Ідзеш да працы, моладэь, ты!

M. Кудзелька.

Правіла 18. Курган, балота, пустка, узъярэжжа, рака, памятка, гальлё, сухазельле, грудзі, вецер, жальба—усё гэта названы прадметы.

Пра прадмет пытаюць: *хто* гэта? (чалавек) або *што* гэта? (курган).

Адны прадметы пазнаюцца пачуцьцямі (зрокам, слухам, нюхам, смакам і дотыкам) і называюцца пачуцьцёвымі (дуб, вада, зямля); другія прадметы пазнаюцца разумам і называюцца разумовыми (жальба, праўда, юра, злосць).

Пачуцьцёвые прадметы бываюць жывыя, ажыўленыя (чалавек, князь, муха) і няжывыя, неажыўленыя (вецер, камень, дуб, вада).

ЗАДАЧКА 34. Сыпіаць і падчыркніць назовы прадметаў пачуцьцёвых простай рыскай (—), а разумовых—пакручастай (~).

Паўстань, пракляцьцем катаваны!
Паўстань, хто з голаду век пух!
Бурліць наш разум ўзбунтаваны,
Няволі кліча рваць ланцугі!

Стары парадак мы зруйнуем
Магутным выбухам сваім
І съвет на новы лад збудуем:
Хто быў нічым—той будзе ўсім!

Ніхто ня дасць самохаць волі—
Ні бог, ні цар, ні багатыр,
Даб'ёмся самі лепшай долі...
Дабро для ўсіх—наш правадыр!

Каб ня згібаці плеч пакорных,
Каб волі дух лунаў у нас—
Адважна плаўма сталь у горнах,
Пакуль у кузыні жар ня згас!

ЗАДАЧКА 35. Падчыркнучъ назовы прадметаў ажыўленых
простай рыскай, а неажыўленых—накручастай

Цары пайлі нас маною,
Дык нам спакой, а ім вайна!
Супроць вайны пайдзём вайною!
Душа ў салдаты—ні адна.
Калі-ж уладаць з намі гулі,
Пагоняць нас на бой за іх,
То будуць знаць, што нашы кулі
Пачнуць страляць па іх самых.
Мы ўсе работнікі, сяляне—
Сусьветны рой працаўнікоў—
Мець будзем на зямлі ўладаньне,
А дармаеды прэч, далоў!

Жывіцца целам нашым годзе
Усім трутнём і груганом!
Для нас паўстаўшых сонца ўсходзе,
Свяціць нам будзе век вяком!

Гэта бой наш астатні
За прац'ёны народ,
Каб у лучнасьці братній
Узыняўся людзкі род!

Правіла 19. Кожны прадмет мае свой назоў,
сваё імя.

Назоў прадмета ёсьць імя назоўнае. (*Курлан,*
пустка, балота, чалавек).

Увага. Імены назоўныя могуць азначаць прадметы, прыметы, лік, дзеяньне, стан і г. падобн.. Напрыклад:

- 1) *прадметы*: стол, тапор, хата, вада, навука, кот, дзерава;
- 2) *приметы*: спрытнасьць, дабрата, адвага, хараство;
- 3) *лік*: сотня, падавіна, тузін, капа, дзесятак;
- 4) *дзеяньне*: глум, разбой, зьдзек, чытаньне, малашба, касьбя;
- 5) *стан*: сон, гультайства, хаценьне, цярпеньне.

ЗАДАЧКА 36. Перапісаць верш „Кабзар” ды йменныі назоўнія падчыркнуць.

КАБЗАР.

Ой вецер шуміць, ой вецер гудзе, а цераз поле чалавек ідзе. Ой полем ідзе і штось ён нясе, і хлопец яго за руку вядзе. Ой праз поле хлопец старца за руку вядзе! Які гэта старац з хлопцам ідзэ? То кабзар ідзе і кобзу нясе, а хлопец за руку к вёсцы вядзе. У вёску прышоў, на прызыбу ён сеў і ціха людзям сипяванку запеў. Ў круг людзі стаяць, на старца глядзяць, бо да душы добрым людзям запеў. Галавою добрым людзям кіуне, грудку старую широка надзыме, у струны утне, слова дабярэ і песнью старую съвету пяе. (*Кайанец*).

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Імя агульнае і ўласнае. Любіў хлопчык Цішка сваю сястру Касю. Горад Менск стаіць на рэчцы Свіслачы. Дзядзька Пятрук—стары ўжо чалавек. Рака Нёман пачынаецца ў Меничыне. Сыціла жыў Янка Жыпала. Вітайце дзень Першага Мая!

Правіла 20. Імя назоўнае, што азначае прадмет, можа быць або ўласнае або агульнае.

Імя ўласнае азначае толькі адзін які прадмет, каб адрозніць яго ад другіх падобных прадметаў (*Антон, Мадалена, Менск, Беларусь, Нёман*).

Імя агульнае азначае кожны з аднакіх прадметаў (*горад, край, чалавек, рэчка*).

Імя ўласнае пішацца з вялікай літары. З вялікай літары пішуцца гэтак сама прозывішчы людзей і наймены мяscзовасцяў (*Марцінкевіч, Даўнар, Меничына, Кунасава*).

Увага. Кожны з аднакіх прадметаў, што маюць агульнае найменыне, можа мець сваё ўласнае імя. Напрыклад, кожны горад мае сваё ўласнае імя: Пінск,

Слуцак, Старадуб, Магілеў; кожны чалавек мае сваё ўласнае імя й прозвішча: Ян, Наста, Катарына, Адам, Юры, Ксяневіч); кожная рэчка—Нёман, Шчара, Дняпро, Сож, Сьвіслач і г. д.

ЗАДАЧКА 37. Придумайце ды націяне дзесліць улагных іменінай назоўных і дзесліць агульных. Напішэце: 1) ваша імя, ойчаства, прозвішча; 2) дзе вы раздзіліся; 3) ваш адрас і 4) бажайшыя да вас сёлы, вёскі, засценкі, мястечкі, рэчкі, наймены масцовасцій.

ЗАДАЧКА 38. Спісаць ё падчыркнуць іменыні назоўныя ўласныя простай рыскай (—), а агульныя—пакручастай (~~~~).

ПЕРШАЕ ГОРА.

Першае гора сустрэла Цішку, як яму было толькі шасцьць гадкоў. Аддалі замуж яго дарагую сястру Касю. Кася заўсёды заступалася за яго ды часта бараніла дурасылівага Цішку, калі яму пагражала кара. Любіў хлопчык свою сястру, а цяпер вось яна пайшла ў чужую хату. Доўга Цішка маркоўфіся па сястрыцы ды часта хадзіў да яе. Урэшце яму так цяжка стала без сястры, што й жыцьцё ня міла. «Вазьмі мяне, Кася, за сынка!»—кажа ён раз сваёй сястры. Кася засымлялася ды пытаецца: «А мамы табе шкода ня будзе?» Бядна хлопчыку: маці шкода. Заплакаў Цішка, але такі паставіў на сваі: забраў свае цацкі, кашулькі, навет і ката Рудзьку хацеў забраць, але малая Параска не дала, ды пайшоў.

Пришоў да Касі. Селі вячараць. Зноў яму маркотна стала. Захацелася паглядзець, як там, дома. І яны, мусіць, вячэрояць. Вышаў Цішка з хаты, падбег пад акно да сваіх, а ўсе за столом сядзяць: з краю—бацька, калі яго—матка, а пры маці—Параска, і кот Рудзька на лаўцы сядзіць. А з Параскаю заўсёды Цішка сядзеў. Рантам яму зрабілася так шкода ўсіх, што ён кінуўся пад акном ды моцна заплакаў. Выбегла маці ды ўнесла яго ў хату. „Чаго ты, чаго ты, дурненкі?“ пыталася маці. „Калі я ўжо ня ваш, а мне там маркотна“, плакаў Цішка, а маці цалавала яго ды сымлялася.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Род імен'няў назоўных. Сыпісаць і да кожнага імя назоўнага прыставіць адпаведнае слова—*мой, мая, маё.*

Мой айцец, мая маці, маё дзіця... книга, пяро, дом, шкло, сястра, конаўка, дзед, стол, нага, паліто, сэрца, сыштак, ключ, акно, сабака, гусь, шапка, дачка, сын, дуб, галава, бот, вядро вока, брова, вуха, поле, лес, сасна, конь, папера, сон, касьба, сотня, палавіна, хараство, малюнак, народ, туман, плячо, крык, гутарка, прамова, гультайства, жыцьцё, дзедзя, кураня, маці зямля, імя, пані, воля, брат, каліна, века, век.

Правіла 21. Іменьні назоўныя бываюць трох раздоў: *мужчынскага, жаночага і ніякага.*

Калі да імя назоўнага можна прыставіць слова *мой*, то яно мужчынскага роду (*брат, стол, конь, сын, вуламъ*).

Калі да імя назоўнага можна прыставіць слова *мая*, то яно жаночага роду (*кніга, сястра, бяды, гульня, лазня*).

А калі можна прыставіць слова *маё*, то гэта імя назоўнае ніякага роду (*дзіця, дабро, неба, юра*).

Некаторыя іменьні належаць да агульнага роду, калі могуць азначаць як мужчынскі, жаночы, так і ніякі род (*сірама, калека, скучаньдзя*).

Увага. Такія іменьні назоўныя, як—*старшина, стараста, судзьдзя, ваявода, сабака*,—маюць форму жаночага роду, але належаць да мужчынскага роду.

Род такіх імен'няў найчасцей пазнаецца па сэнсу, па значэнню.

ЗАДАЧКА 39. Выпісаць значатку іменьні назоўныя мужчынскага роду, потым—жаночага, ніякага да агульнага роду.

Дзед, брат, сястра, баба, дзіця, Антон, ягня, маці, няня, пані, Ганна, барап, дачка, конь, вол, воўк, гусь, гусак, заяц.

мядзьведзь, певень, шпак, вецер, хмара, курыца, гусяня, куранёв, страта, плакса, жыцьцё, бядя, гора, цяля, авечка, зерня, імя, дуб, арэх, маліна, ценъ, суніца, крыніца, гаспадар, гаспадыня, мужчына, пень, яліна, вёска, гняздо, сяло, гумно, поле, касьсё, места, горад, мястэчка, месца, рэчка, рака, Нёман, пяро, гумно, балота, Беларусь, гультай, гультайка, сонца, мора, гара, калена, палена, клопат, жальба, жалоба, злосыць, маркота, щчасьце, жыцьце, сымех, грэх, радасыць, надзея, кроў, роў, броў, сірата, патрава, сенажаць, сена, вока, века, век, вуха, плямя, неба, шчаня, калека, няўмека, прастарэка, рамень, стрэмя, цемя, нёба, нёба, аўторак, серада, боль, верабей, гай, звычай, сук, вораг, крыкса, хаства, птаства, жывёла, агародніна, малако, на-сеньне, сымецьце, каменьне.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Лік Іменіні^й назоўных. Конь бяжыць—зямля дрыжыць. Шпарка коні ймчацца ў полі. На сваім съметніку і певень сымелы. Поўнач пеўні пракрычалі. Дзе сваё вока не дабачыць, там ворак плаціць. Блеск гарачы сълепіць вочы. Селянін жыве на вёсцы. Селяне пайшлі на поле. Чуліся зыкі дзявочых песень. Няхай плачам у сіней далі песня разальлецца. Повен хлявец белых авец. Сыпі, маё дзіцятка! Рвеце, дзеткі, сабе кветкі!

Правіла 22. Іменіні назоўныя бываюць трох лікаў: адзіночная, множнача, а часам і парнача.

Калі імя назоўнае азначае адзін прадмет (*стол, птушка*), то яно *адзіночная* ліку.

А калі імя назоўнае азначае многа прадметаў — два ці болей, то яно *множнача* ліку (*стали, птушкі*).

Парны лік часам маюць іменіні назоўныя жаночага роду, калі азначаюць пару прадметаў. Напрыклад: дзьве назе, руцэ, сасе, дзьве кафове.

Ад множнага ліку трэба адрозніць такія іменіні, што азначаюць збор аднолькавых прадметаў (*іальё, лісьце, каменьне, калосысе і інш.*).

Такія йменьні называюца йменьнямі назоўнымі зборнымі.

Зборныя йменьні маюць форму адзіночнага ліку, але азначаюць збор многіх аднакіх прадметаў.

Некаторыя йменьні назоўныя ўжываюца толькі ў адзіночным ліку (*хаство, мука, золата, садавіна, насеніне, малако*), а некаторыя толькі ў множным ліку (*сані, сені, грудзі, вароты, дрыжыкі, дровы, іусылі, дзъверы*).

Іменьні ўласныя множнага ліку ня маюць.

ЗАДАЧКА 40. Перапісаць ды падчыркнуць іменьні назоўныя адзіночнае ліку простай рымскай, множнае ліку—пакручастай.

ЯК ВЫДУМЛЯЮЦА СТРАХІ.

Страхі найчасцей здараюцца ўночы. Уночы чалавек кепска бачыць і часта самую пустую реч прымае за страх. Апрача таго, неразумныя людзі маленькіх дзяцей страшаны цемнотою, усялякімі дэядамі з торбамі, каторыя быццам бяруць плаксівых нягодных дзяцей. Памаленьку, незаметна для нас самых, у нашу душу засяваецца зерня страху, ад каторага чалавеку потым трудна збавіцца. Незразумелае й страшнае для нас усё тое, чаго прычыны мы ня ведаем.

Ішла раз уночы баба. Дарога праходзіла паміж могілак і карчмы. Карчма стаяла пасярэдзіне дарогі. Напроці карчмы, крокай за сто, стаялі могілкі,—цёмныя, старыя, з хваёвымі крыжамі. Могілкі з іх старою драўлянаю капліцою, з некалькімі тоўстымі хвоямі і зялёнімі клёнамі, карчма з гнілою аброслаю мохам страхою—рабілі ўсё месца страшным і дзікім.

Як толькі баба падышла пад карчму, то пачула, што на могілках нешта плакала, як дзіця. Гэта пугач, ці сава, сьвістай у гнілой капліцы. Баба перапалохалася насымерць ды няпрытомна кінулася бегчы. Прыйгана да вёскі, яна расказала пра невядомы плач. З гэтага часу простиля людзі і сапраўды сталі што-небудзь бачыць або чуць, калі здаралася йсьці аднаму ўночы паміж карчмы і могілкай, хоць там нічога ня было.

Болей навукі — меней страху.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Склененьне Іменыяу назоуных. Цераз поле чалавек ідзе. Па дарозе сустрэл мы незнаёмага чалавека. Навет вольнае паветра служыць чалавеку. На рынку ня было ўжо ніводнага чалавека. Прывода пазнаеца чалавекам. Ары, чалавечча, ары ад ранній зары да позній пары! Наш конь малады, але аб'ежджаны. Пад табой забілі каня. Быў на кані і пад канем. Ой коню, мой коню, зайграй пада мною! *Птушкі* перасталі съпявачь. У лесе многа *птушак*. Многа бяды прыходзіцца выцерпець *птушкам* па дарозе ў вырай. Рвеце, дзеткі, сабе кветкі!

Правіла 23. Іменыні назоўныя зъмяняюць свае канчаткі, або скланяюцца, у залежнасці ад розных пытаньняў.

Зъмена канчаткаў слоў у *вадзіночным* і *множным* ліку ў залежнасці ад розных пытаньняў называеца склененнем.

Тыя формы слоў, якія дастаюцца ў залежнасці ад пытаньняў, называюцца склонамі. Усіх склонаў сем.

Кожны склон мае свой уласны назоў:

- | | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| 1) назоўны | хто? | што? |
| 2) родны | каго? | чаго? |
| 3) давальны | каму? | чаму? |
| 4) вінавальны | каго? | што? |
| 5) прыладны | кім? | чым? |
| 6) лесны | пры кім? | пры чым? |
| 7) клічны | ўжываеца пры кліканьні; | ён мае |
- тыя самыя пытаньні, што й назоўны склон: *хто?* *што?*

Пытаньні — *хто*, *каю*, *каму*, *кім*, *пры кім?* — ста-
вяцца перад іменьямі прадметаў ажыўленых, а пы-
таньні — *што*, *чаю*, *чаму*, *чым*, *пры чым?* — перад
іменьямі прадметаў неажыўленых.

Калі слова адказвае на пытаныні *хто?* або *што?* то кажуць, што яно стаіць у назоўным склоне;

на пытаныні	<i>каю?</i>	<i>чаю?</i>	у родным	склоне;
на пытаныні	<i>каму?</i>	<i>чаму?</i>	у давальным	склоне;
на пытаныні	<i>каю?</i>	<i>што?</i>	у вінавальнym	склоне;
на пытаныні	<i>кім?</i>	<i>чым?</i>	у прыладным	склоне;
на пытаныні	<i>пры кім?</i>	<i>пры чым?</i>	у месным	склоне;
на пытаныні	<i>хто?</i>	<i>што?</i>	калі гэтае слова ўжываецца пры кліканыні, то кажуць, што яно стаіць у клічным склоне.	

Увага. Пры словах — *у* (*ы*), *на* — вінавальнym склон можа часам адказваць на пытаныне — *куды?* а *месны* — на пытаныне *дзе?* Напрыклад: Я вышаў (*куды?*) *у поле*, *на поле* (вінавальнym склон). Я быў (*дзе?*) *у полі*, *на полі* (тут *месны* склон).

Родны склон часам адказвае на пытаныне *чый?* Напрыклад: *Будынак* (*чый?*) *майю башкі*. (Тут слова *башкі* стаіць у родным склоне).

Часыць слова, што не зъмяняеца пры скланеныні, называеца *аснова* слова, а тая часыць, што зъмяняеца пры скланеныні, называеца *канчаткам*. Напрыклад, у слове — брат, брат-а, брат-у, брат-ам, брац-е — *аснова* будзе брат, а *а*, *у*, *ам*, *е* — *канчаткі*.

Аснова слова бывае цвёрдая, мяккая й зацьвярдзелая. Прывкладам, у словах — *стол*, *кні-а*, *мяс-а* — *аснова* цвёрдая, а ў словах — *кон-ь*, *пен-ь*, *косын-ь*, *пан-і*, *пол-е*, *тай* — *аснова* мяккая; *меч*, *палец*, *жар* — зацьвярдзелая.

Аснова пазнаеца па назоўным склоне.

Узор скланення іменінку назоўных.

a) Адзіночны (лік.)

Назоўны	брат —	дуб —	наг — а	сял — о
Родны	брат — а	дуб — а	наг — і	сял — а
Давальны	брат — у	дуб — у	наг — е	сял — у
Вінавальны	брат — а	дуб — —	наг — у	сял — о

Прыладны	брат — ам	дуб — ам	наг — ою (ой)	сял — ом
Месны	брац — е	дуб — е	наз — е	сял — е
Клічны	{ брат — брац — е	{ дуб — — дуб — е	{ наг — а —	{ сял — о —

б) Множны лік.

Назоўны	брат — ы	дуб — ы	ног — і	сёл — ы
Родны	брат — оў	дуб — оў	ног — —	сёл — (аў)
Давальны	брат — ом	дуб — ом	наг — ам	сёл — ам
Вінавальны	брат — оў	дуб — ы	ног — і	сёл — ы
Прыладны	брат — амі	дуб — амі	наг — амі	сёл — амі
Месны	брат — ох	дуб — ох	наг — ах	сёл — ах
Клічны	{ брат — ы брат — ове	{ дуб — ы		

ЗАДАЧКА 41. Сыпіаць, іменныя назоўныя падчыркнучь ды надпісаць зверху скарочана, у якім склоне яны паставлены.

Ж Н І В О.

Рэдкае збожжа. Травы палавіна. Колас ня гнецца зярнём да зямлі. Знаць, нешчасльіва была та часіна, як кідалі зерня сяўцы па ральлі! Вышлі на поле вось жнеі з сярпамі ў лапчях лазовых, а хто без лапчей. Ніва пустымі шуміць каласам. Ніва ня цешыць жаночых вачэй. Горача ў полі. Эх, жар дакучает! Праца марудна, бясконца цяжка. Сыпіну і плечы ім боль адбирае. Аж дзвервянее у жнеек рука. Збэрсаны жыта. Чапляеца колас. Жменя нажата. Разагнецца жняя. Жменю падожыць на скручены пояс... Цяжкая, жнейка, праца твая! Ціха на полі ў палудзень гарачы. Хоць-бы дзе кусьціка рэдкая цены! Толькі ў калысцы плач чуеш дзіцячы. Нудна над вухам зывініца авадзень (Я. Колас).

Правіла 24. У клічным склоне ставіцца назоў тае асобы або рэчы, да каторае зварачаюцца ў сказе з мовай. Гэтым клічны склон розыніцца ад назоўнага склону. Напр.:

Прышоў брат.

Падай вады, брат!

У першым скаже слова *брат* стаіць у назоўным склоне, а ў другім — у клічным.

У значэнні клічнага склону часта ўжываецца назоўны склон. (*Паслухай, братка!*) Але клічны склон у беларускай мове мае і свае асобныя канчаткі — *у* (*ю*), *е* (посылье зацьвярдзелага зычнага *а*). Напрыклад:

1) браце, сваце, куме, воле, дубе, лесе, голубе.

2) чалавеча, ойча, казача, воўча, купча.

3) сынку, братку, сватку, дзедку, татку, тату, дзядзьку, галубыку, явару, яварочку, бору, пісару, панічу, мужу, дабрадзею, гаю, коню.

У множным ліку часамі ўжываецца канчатак *ове* (сватове, братове, жыдове).

Увага 1. Калі ў значэнні клічнага склону ўжываецца назоўны склон, то здараеца й наадварот: у значэнні назоўнага склону ўжываецца клічны склон. (*Паехаў мой сынку на вайну. Ня я скачу — няволя: застаўляюць паное.*

Увага 2. Клічны склон мае свае асобныя канчаткі толькі ў іменьях назоўных мужчынскага роду. У іменьях *жано́ка́я* і *ні́яко́я* роду клічны склон заўсёды аднолькавы з назоўным. (*Літва*, родная зямелка! Жальцеся, звонкія струны! *О, поле, поле!* хто цябе ўсеяў мёртвымі касьцямі?).

ЗАДАЧКА 42. *Іменні назоўныя, пастаўленыя ў клічным склоне, падчыркніце простай рыскай, а формы клічнага склону, ужытыя ў значэнні назоўнага склону, — пакручтаі.*

Барысে, Барысে, сам бараніся! Гэты цвеце па ўсім съвеце. Квіта, пане Мікіта! Кепска, пане Грыгоры: што далей, то горай! Языча, языча! ці ліха цябе мыча? Ва мне сядзіш, а мне добра ня зычиш. Сівы галубочку сядзеў на дубочку. Гніся, кум,

ня гніся, а каля кішэні павярніся! Папаўся жучку ў белую ручку. Годзе маркоціца, хлопцы, дэяўчаты! Едзе казача, едучи плача. Ляцелі гусачкі цераз сад. Час табе, дзеванька, на пасад! Што-ж вам, гусачкі, да таго? Ёсьць у мяне ойцец для таго. Вярні, маці, шубу — едуць дзеци з шлюбу! (и). Бачыш, сыне, як гаруема! Бачыш, сынку, як працуема! (Кайн.) Расьці, зельле, градою, застаюся ўдавою! Знаць, ты, дзіцятка, сем лет ляжала, што твая кветка на вадзе завяла!

Складеніе іменінію назоўных мужчынскага роду.

A. Цъвёрдая аснова з націскам на канчатку.

Адзіночны лік.

Н.	вол-	стол-	хвальк-о	канец-	пясок-	дождж-
Р.	вал-а	стал-а	хвальк-а	канц - а	пяск - у	даждж-у
Д.	вал-у	стал-у	хвальк-у	канц - у	пяск - у	даждж-у
В.	вал-а	стал-”	хвальк-а	канец - ”	пясок - ”	дождж - ”
П.	вал-ом	стал-ом	хвальк-ом	канц - ом	пяск - ом	даждж-ом
М.	вал-е	стал-е	хвальк-у	канц - ы	пяск - у	даждж-ы
К.	—	—	(Бач. правіла 24).		—	—

Множны лік.

Н.	вал-ы	стал-ы	хвальк-і	канцы	пяск-і	даждж-ы
Р.	вал-оў	стал-оў	хлальк-оў	канц-оў	пяск-оў	даждж-оў
Д.	вал-ом	стал-ом	хвальк-ом	канц-ом	пяск-ом	даждж-ом
В.	вал-ы	стал-ы	хвальк-оў	канцы	пяск-і	даждж-ы
П.	вал-амі	стал-амі	хвальк-амі	канц-амі	пяск-амі	даждж-амі
М.	вал-ох	стал-ох	хвальк-ох	канц-ох	пяск-ох	даждж-ох
К.	—	—	(Бач. правіла 24).		—	—

B. Цъвёрдая аснова блз націску на канчатку.

Адзіночны лік.

Н.	брат—	народ—	страх—	попел—
Р.	брат—а	народ—у	страх—у	попел—у

Д.	брат—у	народ—у	страх—у	попел—у
В.	брат—а	народ—	страх—	попел—
П.	брат—ам	народ—ам	страх—ам	попел—ам
М.	брац—е	народз—е	страс—е (ху)	попел—е
К.	— „ —	(Бач. правіла 24)	— „ —	

Множны лік.

Н.	брат—ы	народ—ы	страх—и	
Р.	брат—оў	народ—аў	страх—аў	
Д.	брат—ом	народ—ам	страх—ам	
В.	брат—оў	народ—ы	страх—и	
П.	брат—амі	народ—амі	страх—амі	
М.	брат—ох	народ—ах	страх—ах	
К.	— „ —	(Бач. правіла 24).	— „ —	

B. Мяккая аснова з націскам на кінчатку.

Адзіночны лік.

Н.	лос—ъ	кон—ъ	пен—ъ	вераб—ей	агон—ъ
Р.	лас—я	кан—я	пн — я	вераб—я	агн — ю
Д.	лас—ю	кан—ю	пн — ю	вераб—ю	агн — ю
В.	лас—я	кан—я	пен—ъ	вераб—я	агон—ъ
П.	лас—ём	кан—ём	пн — ём	вераб—ём	агн — ём
М.	лас—і	кан—і	пн — і	вераб—і	агн — і
К.	— „ —	(Бач. правіла 24).	— „ —		

Множны лік.

Н.	лас—і	кон—і	пн—і	вераб—і	агн—і
Р.	лас—ёў	кон—яй	пн—ёў	вераб—ёў	агн—ёў
Д.	лас—ём	кон—ям	пн—ём	вераб—ём	агн—ём
В.	лас—і	кон—і	пн—і	вераб—і	агн—і
П.	лас—ямі	кон—ямі	пн—ямі	вераб—ямі	агн—ямі
М.	лас—ёх	кон—ях	пн—ёх	вераб—ёх	агн—ёх
К.	— „ —	(Бач. правіла 24).	— „ —		

Г. Мягкая аснова бяз націску на канчатку.

Адзіночны лік.

Н.	цесьць	локцаць	абычай	гай
Р.	цесьц—я	локц—я	абыча—ю	га—ю
Д.	цесьц—ю	локц—ю	абыча—ю	га—ю
В.	цесьц—я	локцац—ь	абычай	гай
П.	цесьц—ем	локц—ем	абыча—ем	га—ем
М.	цесьц—і	локц—і	абыча—і	га—і
К.	— „ —	(Бач. правіла 24).	— „ —	

Множны лік.

Н.	цесьц—і	локц—і	абыча—і	га—і
Р.	цесьц—яў	локц—яў	абыча—яў	га—яў
Д.	цесьц—ям	локц—ям	абыча—ям	га—ям
В.	цесьц—яў	локц—і	абыча—і	га—і
П.	цесьц—ямі	локц—ямі	абыча—ямі	га—ямі
М.	цесьц—ях	локц—ях	абыча—ях	га—ях
К.	— „ —	(Бач. правіла 24).	— „ —	

ЗАДАЧКА 43. Праскланіцы: чалавек, кол, воз, гарод, двор, залом, пісаф, рамень, зывер, аўторак, цень, боль, авес, салавей, сук, ворат, берат, арэх, нож, кош, тапор, палец, купец, абруч, Лукаш, Грыгор, Менск, Слуцак, стук, фук.

Правіла 25. Родны склон адзіночнага ліку мужчынскага роду мае канчатак у (*ю*) або *а* (*я*), [*я*, *ю*—пры мяккой аснове].

Канчатак *а* (*я*) бывае:

1) у іменінях, што азначаюць прадметы ажыўленыя (чалавека, брата, злодзея, Якуба, воўка, кана, вала, салаўя, вераб'я);

2) у іменінях прадметных, што можна ба-
чиць, лічыць і, наагул, у назовах тых прадметаў.

(рэчаў), што маюць сваю пэўную форму, (*ірош—іраша, малаток—малатка, нож—нажа, нос—носа, кош—каша, меч—мяча, тапэр—тапара, сук—суга, гарнец—ігфа, коўш—каўша, куст—куста, канец—канца*).

•3) у назовах месяцаў (*студня, марта, красавіка, мая, жніўня, лістапада*).

Усе іншыя ѹменыні звычайна маюць канчатак *у* (*ю*): *розуму, болю, жалю, съмеху, смутку, ірому, роду, міру, абычаю, дару, страху, веку, року, пакою, усходу, заходу, ценю* (*калі мужч. род*), *плачу, ураджаю, сну, жару, прымусу, люду, народу, краю, бору, лесу, сънею, лёду, попелу, алею, шроту, хвойніку і шмат іншых*.

Ва ўсіх гэтых іменынях націск на прыходзіцца на *у*. Толькі ў такіх словаах, як—*пясок, тутун, галун, сон, палын, авес*—знаходзім: *пяску, тутуну, галуну, палыну, аўсу*. Апрача гэтага, у паднаціскам знаходзім яшчэ ў некаторых словаах: *дажджу, аиню, а часам чацвярту*.

Бачым, што ўсе гэтыя ѹменыні азначаюць прадметы, што ная маюць свае пэўнае формы (*лёд, съней, туман*), або разуменыні непрадметныя, уяўныя (*смутак, звычай, жаль, прымус*).

ЗАДАЧКА 44. *Аб'ясняй канчаткі а ці я, або у ці ю.*

Бегала ліска каля лесу блізка. Без правадыра войска гі-
не. Без праводу войска гібле. За вачыма съвету ная бачыць. На-
ткні носа ў чужое проса. Ні роду, ні плоду, як бел-камень у
воду. Ад прыбытку галава не баліць. Няма дыму без агню.
Аніяк няма спосабу. Ані гарэлата шэлега няма. Ад дажджу не
ў ваду. Ад пачыну залежыць дзела. Ад чужога шалу ў галаве
круціцца. Без запаса ані часу. Багатому шкада карабля, а бед-
наму—кашаля. Баючыся трэску, і ў лес ная трэба хадзіць. У
чужую галаву розуму не накладзеш. Што з возу ўпала, то

прапала. У страху вочы па яблыку. На гэта ня было ўгавору. Тань, да тавару ня гань. З чужога коніка і ў гразі злазяць. Ні ладу, ні складу. Ня мела баба клопату, дык купіла парася. Ня зьведаўшы броду, ня кідайся ў воду. Мура лбом не разаб'еш. Ліса ад дажджу і пад барану хавалася. Шукай ветру ў полі. З вялікага грому часам малы дождж бывае. За посул гневу няма. Замок не для злодзея, а для пана дабродзея. Жыве на канцы языка. Дай каню аброку—прыедзеш к сроку. Гэтага цьвету па ўсім съвету. За туманам съвету ня відно. Голы разбою не баіцца. Ня было таго дню, каб было спакойна. Малень-кі сабачка да веку шчаня.

Правіла 26. Месны склон адзіночнага ліку іменіння назоўных мужчынскага роду мае чатыры канчаткі: *e, i, ы, у*.

1) Канчатаک *e* знаходзім у іменінх назоўных з цвёрдай асновай: (*на дубе, прыстале, у млыне, у кажусе, іраць на разе, у гаросе*).

2) Канчатаک *i* маюць іменіні з мяккай асновай (і калі канчатаک *и*) *на кані, пры юсьці, на камені, пры салаўі, у іаі, пры цесьці, на Дунай*.

3) Калі аснова канчаецца на *ж, ш, ч, ү, ф* (зацьвярдзелыя гукі), то заўсёды будзе *ы* (*на пажы, на дажджы, у калодзежы, у шалашы, на абручы, на пальцы, на канцы, у бафы, на тапафы*).

4) Але калі іменіні з асноваю на *ж, ш, ч, ү, ф* азначаюць асобы, то маюць *у* (*пры Грыгору, Лукашу, аб Марцінкевічу, пры купцу, аб чужаземцу, пры мужу*).

5) Іменіні з асноваю на *к* блізка заўсёды маюць канчатаک *у* (*на суку, у Менску, на пляску, аб воўку, на языку, аб чалавеку*).

ЗАДАЧКА 45. *Аб'языніць канчаткі ў месным склоне: е, і, ы, ў.*

Цэлы гай старасьвецкіх дубоў раскінуўся па беразе Нёмана. Толькі на лузе блішчыць яшчэ сънег і лёд. На лёдзе там і сям паказаліся палонкі. На беразе стаяла целая куча народу. Толькі ў часе глухой непагоды з берагу Нёман ня выйдзе амаль. (Я. Кун.). Нікла жыцьце ў лесе шумным. На скошаным лузе пасьвіліся стадкі. Што мілей за ўсё на съвеце? Цэлае лета вісеў жолуд на старым дубе. Пастушкі сядзелі пры агні ды пяклі сала на скопічах. Салавейка жыў у зялёнym гаі. Быў на кані і пад канём. Дзе прыгляднікаў многа, там посьпеху мала. Гэты цьвеце па ўсім съвеце. Дзесятая вада па кісялі На злодзеі шапка гарыць. Золата і ў попеле відно. Ката ў мяшку ня купляюць. А воўку памоўка, а воўк тут. На вяку ўсяго нажывеш. На сваім кані, як хачу, скачу. Не адзін Гаўрылка, што ў Полацку. На мяжы расьце груша. У Слуцку ўсё падюдзку. Яго доля ў канцы поля. Хата стаяла на ўзорку.

Правіла 27. *Канчаткі іншых склонай мужч. роду, і формы вінавальнаі склону.*

1) *Назоўны склон множн. ліку мае канчаткі ы, і (сталы, валы, народы, настаўнікі, локці, вераб'і, гаі).*

2) *Прыладны склон адзіночн. ліку, родны, давальны й месны склон множн. ліку маюць у канчатку о, (пры мяккай аснове ё), калі націск прыходзіцца на канчатак (ару валом, ласём, пры валох, пры ласёх, на пнёх, пры вераб'ёх, буслох. Калі ж націск ня прыходзіцца на канчатак, то заместа о будзе а (пры мяккай аснове—я); толькі ў прыладным склоне адзіночн. ліку астаетца е (як пасъяля націску): народам, страхам, іаем, звычаем, прыяцелем, даю народам, п'яцелям, няма народай, прыяцеляў, пры народах, прыяцелях).*

Бачым, што е ў склонавых канчатках падлягае правілу аканьня (хоч і пасъяля націску), за-

стаючыя ў сіле толькі ў аснове слова (*свіцер, певень, кблер*).

Толькі ў прыладным склоне адзіночнага ліку астaeца e (локцем, гаем, абычаем, жалем).

3) Вінавальны склон адзіночнага ліку йменьняў, што азначаюць прадметы ажыўленыя, аднолькавы з родным склонам мужч. рода адзіночнага (бачу брата, мужа, паю каня). Іменьні, што азначаюць прадметы неажыўленыя, маюць вінавальны склон аднолькавы з назоўным (нясі стол, сячы дуб, мець рубель), хоць часамі кажуць і— сячы дуба, мець рубля.

У множным ліку толькі йменьні, што азначаюць чалавека, асобу, маюць вінавальны склон аднолькавы з назоўным (бачу братоў, сватоў, паюў, але—илю валы, пасу коні, бачу вайкі).

ЗАДАЧКА 46. Аб'ясняніе склонавия канчаткі.

Жалем съціскаюцца грудзі. Каля Нёмну, у дубох, дзеці пасыпілі гусі. Скраю бору ў трэх аконцы съвеціць хатка. Вее ветар вольны, з лесам ён гамоніць, прыляцеў да рэчкі, прылёт, прытуліўся, крошачку па яснай віхрам закруціўся. (А. Гар.). Зывіні, влсёлых бомаў медзь! (М. Байд.). Мяккі сънег лятае пухам. На лугах расылі маладыя дубкі. Лес туманам заснаваўся. Гнецца лес ва ўсе бакі. За хвалімі хвалі бягуць. Колас нягнецца зярнём да зямлі. Былі ў бацькі трэх сыны. Пасьпех— людзям на съмех. Дурань з дурнем схадзіліся ды адзін на другога дзвіліся. Любая думачка эданьнем шчаслівым, сонейкам ясным стаіць. (Я. Кол.). Вада ў моры горка-салёная, дзеля гэтага людзі, калі едуць на караблёні па моры, бяруць з сабою прэнную воду. На сталох стаялі розныя стравы. На Палесьсі аруць на валох. Съвірны стаяць пры хлявох. Хоць усім братом ня вельмі соладка жылося, але меньшаму брату выпала самая горшча доля. Лес па краёх, як съцяна. Ціха Нёман калыхаўся ў высокіх берагох. Дуб магучы адбіваўся ў яго дробных грабля-

нёх. Стай гай, пад гаем—мігай, пад мігаем—сапай, а пад сапаем—хапай (валасы, вочы, нос і рот чалавека). Адважна, брацьца, наперад ідзеце цьвёрдай і роўнай ступой! (Кайн.).

Скланеньне йменину назоўных ніякага роду.

Канчаткі на *o* (не пад націскам *a*).

Скланеньне ймениняў назоўных ніякага роду падобнае да мужчынскага роду.

Тры склоны—назоўны, вінавальны й клічны—зайсёды ад-Нолькавая (дзеля гэтага пішам іх у вадным радку: Н. В. К.)

Адзіночны лік.

Н. В. К.	сял— <i>о</i>	пален— <i>а</i>	пляч— <i>о</i>	мор— <i>а</i>	век— <i>а</i>
Род.	сял— <i>а</i>	пален— <i>а</i>	пляч— <i>а</i>	мор— <i>а</i>	век— <i>а</i>
Дав.	сял— <i>у</i>	пален— <i>у</i>	пляч— <i>у</i>	мор— <i>у</i>	век— <i>у</i>
Прл.	сял— <i>ом</i>	пален— <i>ам</i>	пляч— <i>ом</i>	мор— <i>ам</i>	век— <i>ам</i>
Месн.	сял— <i>е</i>	пален— <i>е</i>	пляч— <i>м</i>	мор— <i>ы</i>	век— <i>у</i>

Множны лік.

Н. В. К.	сёлы	пален-ы	плеч-ы	мор-ы	век-и
Родн.	сёл-(аў)	пален-(аў)	плеч-(аў)	мор-(аў)	век-(аў)
Дав.	сёл-ам	пален-ам	плеч-ам	мор-ам	век-ам
Прл.	сёл-амі	пален-амі	плеч-амі	мор-амі	век-амі
Месн.	сёл-ах	пален-ах	плеч-ах*)	мор-ах	век-ах

Канчаткі ё, е.

Адзіночны лік.

Н. В. К.	насеньн— <i>е</i>	жыцьц— <i>ё</i>	пол— <i>е</i>
Родн.	насеньн— <i>я</i>	жыцьц— <i>я</i>	пол— <i>я</i>

*) Можна ўжываць форму—плячмі, плячыма, на плячох.

Дав.	насеньн—ю	жыцьц—ю	пол—ю
Прыл.	насеньн—ем	жыцьц—ём	пол—ем
Месн.	насеньн—і	жыцьц—і	пол—і

Множны лік.

Н. В. К.	—	”	—	”	—	пал—і
Родн.						пал—ёў
Дав.		Множнага ліку няма.				цал—ём
Прыл.						пал—ямі
Месн.	—	”	—	”	—	пал—ёх

Правіла 28. Канчаткі меснага склону ніякага роду.

Месны склон ніякага роду адзіночнага ліку гэтак сама, як і ў мужчынскім родзе, мае чатыры канчаткі: *e*, *i*, *ы*, *у*, у залежнасьці ад таго, на які гук канчаецца аснова слова (*Бач. правіла 26*). Напрыклад:

а) *у сляле*, *на акне*, *на сукне*, *у цумне*, *на пісьме* і т. д. (канчатак *e* пад націскам);

на сене, *у леце*, *на целе*, *пры слове*, *на небе*, *на палене*, *на калене* і т. д. (канчатак *e* не пад націскам);

б) *у жыцьці*, *у лахмоцьці*, *пры здарэньні*; *на іальлі*, *на полі*, *у скляпенъні* і інш.

в) *пры дабры*, *на плячы*, *пры цуменцы*, *у моры*, *пры вонішчы*, *на сэрцы*, *на сонцы*, *пры аконцы* і т. д.

г) слова з асноваю на *K* маюць *У*: *на воку*, *века*—*на веку*.

ЗАДАЧКА 47. Аб'языніць канчаткі.

Ой у полі дымно ды курно, за туманам съвету ня відно! На дварэ было ўёмна, як у скляпенъні. Пачарнеў на по-

лі сънег. Увясну сонца з кожным днём усё вышэй і вышэй ходзіць па небе. Нам у сэрцы смутак родзіць шуму твайго голас. (Я. Кол.). Сонца высака стаіць на небе ды бяз жалю паліць землю. На сэрцы стала і боязна, і неяк весела разам. За сялом, на балоце, закракталі жабы. На гальлі старога дуба было буслава гняздо. На бязрыбі й рак рыба. На губах мёд, а на сэрцы лёд. На адным месцы і камень абрастае. На тое й шчука ў моры, каб карась не драмаў. Ня ўесь съвет, што ў акне. Столькі праўды, сколькі ў рэшаце вады. У полі дзъве волі. Выграў, як Заблоцкі на мыле. Шмат у нашым жыцьці ёсьць дарог. Хмары на небе віліся клубкамі. Пастух пагнаў стада ў поле. Збожжа малоцяць у гумне на таку. Вузкія палоскі ў полі нашай вёскі. Чуў ня раз ты ў чистым полі плач і сълёзы бедака. Люблю я груши старыя, што ў жыце шумяць. Мала-дзеньская травіца блішчыць на сонцы. Загудзела малатарня ў халодным асенінім паветры.

Правіла 29. Канчаткі іншых склонай ніякай роду адзіночн. ліку.

- 1) Назоўны склон слоў з мяккаю асновай бяз націску на канчатку мае канчатак *e* (*поле, скляпеньне, здарэнне, каменне, лісце*).
- 2) Родны склон мае адзін канчатак *-a* (пры мяккай аснове *я*): *няма дзераўа, балота, жыцьця, поля, здарэння*.
- 3) Вінавальны склон заўсёды аднолькавы з назоўным. (*Поле пакрыта зяленівам. Вышлі на поле жнеі з сярпамі*).
- 4) Прыйладны склон у словах з мяккаю асновай, як і ў мужчынскім родзе, мае канчатак *em*. Гэтым ён розніцца ад давальнага склону множнага ліку (*локцем—локцям, іменнем—іменням*).

ЗАДАЧКА 48. Аб'ясняніць канчаткі *a, я, e*.

Прыглядайцеся да жыцьця белага съвету. На вуліцу съмецца ня выносяць. За баліваньнем ходзіць галадаваныне. Блу-

каньне на цэлае раньне. Усе птушкі крыльле маюць, да ня ўсе лятаюць. Пахілага дзерава вечер ня ломіць. Што было, то на мора сплыло. Во калі разарэньне: ні табакі, ні карэння. Загляне сонца і ў наша аконца. Каб воля, найшоў-бы сабе поле. Ліхадзеям на безгалоўе, а добрым людзям на здароўе. Яго доўля ў канцы поля. Бачаньнем жорава ня зловіш. Наша поле кепска родзінь. На дварэ—паленъне, трэскі, куча съметніку пляжыць. (Я. Кол.). Як сънег растае, як сонейка пойдзе ўгару, то, лічы, скора папрылятае «вырай» з-за мора. (Ст. Ул.). Вам незнаёма нядоля людзкая, беднага жыцця нуда. (Я. Кол.). То лясок, то луг, то поле, то лужок зялёны. (Я. Кол.). Ты куды бяжыш, дарога, тканка ног і кола? (Я. Кол.). Ня шукай ты шчасціца-долі на чужым далёкім полі. (Я. Кун.). Шчасцем, давольствам куток гэты вее. (Я. Кол.). Хто яго знае, хто ад роднай нівы зерня адараў. (Я. Кол.). Увесень можна бачыць як вожык нясе на сваіх калючках сухое лісце ў гняздо. Гняздо сваё вожык робіць з сухога лісця.

Правіла 30. Склонавыя канчаткі ніякага роду множнага ліку.

- 1) Назоўны склон множн. ліку мае канчаткі: *i, ы* (*пумны, палотны, бярвеныні, здарэныні, вазёры, сочы*).
- 2) Родны склон множн. ліку можа ўжывацца або з канчаткамі *оў* (*аў*), або без канчатку: *вёдраў—вядзёў, кроснаў—кросен, плеchaў—плец*.

Увага. Здараецца мужчынскі род множнага ліку без канчатку: (На сем *двор* (заместа *двароў*) адзін тапор. Пяць *іод* (заместа *іадоў*), пяць дзён і інш.).

- 3) Родны, давальны й месны склоны маюць у канчатку *о* (*ё*), калі націск прыходзіцца на канчатак (*на палёх, на пляюх*).

- 4) Трэба заўважыць розніцу ў націску: *ся-*

ло—сёлы, влдо—вёдры, акно—вокны; але—два, тры, чатыры вядры, акны, сялы і т. д.

5) Слово ярмо ў множным ліку мае ёрмы, але—два, тры, чатыры ярмы.

ЗАДАЧКА 49. Аб'ясныць канчаткі

Елеск гарачы сълепіць вочы; душна ў лесе і палёх. Некім ж. алем павявиала ад аголеных палёў. Вецер ліст з палёў атрос, і на поле свае ковы кінуў зылёгенъка мароз. (Я Кол.). Ёсьць у нашым kraі многа азёр. Вецер круціць крыльле ў ветраку ды надзімае парусы на караблех. Колас ня гнецца зянём да зямлі. Многа ўсякіх думак у вачох Ігната. Аж пацямнела ў ваччу. Трэці Гаўрыла—музык барадаты—абводзіць вачамі ўсю даль. (Я. Кол.). Гэй, гусъляр-пясьняр, мой браце! грай, съпявай у полі, у хаце! (Я. Кут.). Вада патрэбна і расылінам і стварэньям. На зямлі жыве многа ўсякіх стварэнньняў. Без вады стварэныні і расыліны згінулі-б. Вада напаўняе ўглыбленыні ў сушы. Торба з хлебам за плячыма. Ужо за цёмны лес сонца скрылася. На зямлю з нябес цень спусцілася. На галінах дрэў птушкі спаць ляглі, і з палёў у хлеў стады ўсе пайшли. (Зяз.). Пішчаць дзесяь чайкі на балотах. З поля зьбяры ў адну кучу каменьне, бо замінае яно надарэмна. (А. Гал.).

Складеные слоў: ВОКА, ВУХА.

Адзіночны лік.

Н. В. К.	вок—а	вух—а
Родн.	вок—а	вух—а
Дав.	вок—у	вух—у
Прл.	вок—ам	вух—ам
Месн.	вок—у	вух—е

Множны лік.

воч—ы	вуш—ы
вач—эй	вуш—эй
вач—ом	вуш—ом
вач— мі *)	вуш— мі *)
вач— ох *)	вуш— ох *)

*) Можна ўжываць і гэтакія формы: вачыма, вачамі; вушыма, вушамі; у ваччу, у вушшу.

Складеніне слоў з устаўкаю ЕН, ЯТ, ЁС.

Увага. Да гэтых слоў належаць: 1) іменіні някага роду на мя: імя, плямя, цемя, рамя, стрэмя і 2) гэткія як—цялл, парася, зерня, вайчаня, кураня і інш.

Побач з формамі—цяля, зерня, кураня, вайчаня, княжа,—можна ўжываць формы на о (ё) цялё, зярнё, вайчанё, куранё, тусянё, каянё, княжо і інш.

Устаўку ёс знаходзім у множным ліку слова кола—калёсы ды неба—небёсы. Але множны лік ад кола—калёсы зъмяніў сваё значеніе ды значыць павозка.

Адзіночны лік.

Н. В. К.	1) імя	2) ім—я	ягн—я
Родн.	ім—я	іменын—я	ягняц—і
Дав.	ім—ю	іменын—ю	ягняц—і
Прл.	ім—ем	іменын—ем	ягн—ём
Месн.	ім—і	іменын—і	ягняц—і

Множны лік.

Н. В. К.	іменын—і	ягнят—ы
Родн.	іменын—яў	ягнят—(аў)
Дав.	іменын—ям	ягнят—ам
Прл.	іменын—ямі	ягнят—амі
Месн.	іменын—ях	ягнят—ах

ЗАДАЧКА 50. Напісаць у множным ліку: 1) плямя, цемя рамя, стрэмя і 2) іменыні маладых птушак і жывёлін: галубяня-галубянаты, парася-парасяты і і д

Складеніне іменынай назоўных жаночага роду.

Канчаткі на а—я.

I. Адзіночны лік.

Наз.	галав—а	малін—а	горк—а	зар—а
Родн.	галав—ы	малін—ы	горк—і	зар—ы

Дав.	галав—е	малін—е	горц—ы	зар—ы
Він.	галав—у	малін—у	горк—у	зар—у
Прл.	галав—ою(ой)	малін—аю(ай)	горк—аю(ай)	зар—ою(ой)
Мес.	галав—е	малін—е	горц—ы	зар—ы

Множны лік.

Н.	галов—ы	малін—ы	горк—и	зор—ы
Р.	галоў—(аў)	малін—(аў)	горак—(аў)	зор—(аў)
Д.	галов—ам	малін—ам	горк—ам	зор—ам
В.	—, —	як Назоўны		—, —
П.	галов—амі	малін—амі	горк—амі	зор—амі
М.	галов—ах	малін—ах	горк—ах	зор—ах

ІІ. Адзіночны лік.

Наз.	наг—а	рук—а	зямл—я	дол—я
Родн.	наг—і	рук—і	зямл—і	дол—і
Дав.	наг—е	рук—э	зямл—і	дол—і
Він.	наг—у	рук—у	зямл—ю	дол—ю
Прл.	наг—ою (ой)	рук—ою (ой)	зямл—ёю(ёй)	дол—яю (яй)
Месн.	наг—е	рук—э	зямл—і	дол—і

Множны лік.

Наз.	ног—і	рук—і	земл—і	дол—і
Родн.	ног—	рук—	земель, земл—яў	
Дав.	наг—ам	рук—ам	земл—ям	
Він.	як Назоўны.			
Прл.	наг—амі	рук—амі	земл—ямі	
Месн.	наг—ах	рук—ах	земл—ях	

Іменьні мужчынскага роду на а—я.

Іменьні мужчынскага роду на а—я скланяюцца так сама, як іменьні жаночага роду на а. Сюды прыналежаць гэткія слова: *бацька, стафаста, стафышня,*

судзьдзя, сабака, мужчына і іни. Толькі ў прылад. склоне часамі сустракаюцца формы мужчын. скланенія (з бацькам, з стафастам, стафышынём, сабакам, заместа — з бацькаю, стафастаю, стафышынёю, сабакаю).

Але часамі гэтыя слова скланяюцца, як мужч. род: бацька, бацька (заместа бацькі), бацьку, бацькам, пры бацьку.

Правіла 31. Склонавыя канчаткі йменінай жаночага роду.

1) Назоўны склон множнага ліку мае канчаткі *ы*, *и* (сёстры, кніі, іаловы, шапкі).

2) Давальны й месны склоны адзіночн. ліку маюць аднолькавую форму. У йменінях, што маюць цвёрдую аснову, гэтыя склоны канчаюцца на *е*: *вадзе*, *іалаве*, *ручэ*, *назе*, *сасе*, (націск на канчатку); *каліне*, *маліне*, *блазноце*, *рабоце* (канчатак бяз націску).

Калі-ж аснова слова канчаецца на адзін з зацвярдзелых зычных *ж*, *ш*, *ч*, *ц*, *р* або на *к* (пасля к тады, калі націск не на канчатку — *лайка*, *матка*, *шапка*, *ласка*), то ў давальнім і месным склонах будзе *ы*: *зары*, *тары*, *мяжы*, *души*, *дзяжы* (канчатак пад націскам); *вуліцы*, *аборы*, *кашы*, *празы*, *лаўцы*, *матцы*, *шапцы* (канчатак не пад націскам).

У словах з мяккаю асновай (з мяккім зычным перад канчаткам) заўсёды будзе канчатак *і* (*зямлі*, *сям'і*, *домі*, *княгіні*, *волі*).

3) Іменіні з асноваю на *і*, *к*, *х* зъмяняюць іх на *з*, *ц*, *с* (*рука*—*ручэ*, *наіа*—*назе*, *страха*—*страсе*, *іорка*—*іорцы*, *дароіа*—*дарозе*, *Лявоніха*—*Лявонісе*).

Увага. Гартанная аснова часамі зъмякчаецца і ў мужч. і ніякім родзе меснаіа склону (*дух*— *дусе*, *страх*— *страсе*, *пароі*—*на парозе*, *вуха*— *вусе*).

4) Родны склон множн. ліку мае часта канчатак *аў* (*ай*), як у йменьнях мужч. роду (*водаў* *варонаў*, *маладзіцаў*, *земляў*, *нядзеляў*, *песняў*), але звычайна ўжываецца скарочаная форма (*вод*, *варон*, *маладзіц*, *зямель*, *нядзель*, *песень*, *лялек*, *штілек*, *зор*, *дачок*, *кароў*, *іалоў*). Толькі рук і ног заўсёды без канчатку *аў*.

Радзей сустракаем канчаткі *ей*, *ый* (*съвіней*, *порфій*, *саней*, *настурфій* (*кветка*)).

5) Клічны склон адноўлькавы з назоўным (бач. прав. 24).

ЗАДАЧКА 51. *Аб'ясняйце канчаткі.*

Будзе кірмаш і на нашай вуліцы. Бядна па бядзе, як па нітаццы йдзе. Вялік пірог, да ў сярэдзіне пуст. Верабі ў шапцы. Бачыць карова, што на павеці салома. Жыве, як гарох пры дарозе. Шкадлівай кошцы хвост уцинаюць. Золата і ў краме дастанеш, а свайго разуму нікому ня прыставіш. Сядзем на калодзе, пагаворым а прыгодзе. Кошцы жарты, а мышцы сълёзы. На старасыці дэльве радасыці. На назе бот скрыпіць, а ў гаршку трасца кіпіць. На торнай дарозе трава не расьце. Не па кані, дык па аглоблі. Ня хочаш з моладасыці працацаць—будзеш на старасыці з торбай танцеваць. Па капейцы ў дзень, куды хочаш, туды й дзень. Прывёз гасьніцу ў хусыцінцы. Старой бабы хораша і ў шапцы. У ваднай дзежачы два цесьцечкі (яйко).

Складеніне йменьня *жаночага роду* з асноваю на зычны.

Сюды адносяцца такія йменьні жаноч. роду, як *косыць*, *іразь*, *соль*, *медзь*; *ноч*, *мыши*, *роскаши*, *моц*; *любоў*,

кроў і падобныя; у множным ліку такія, як *санi*, *ірудзi*, *гусылi*, *дзъверы*, — наагул, усе тыя йменьні жан. роду, што ў назоўным склоне не канчаюцца на *a*. Апрача гэтага, сюды адносяцца: *куры*, *суседзi*, *чэрцi*, *людзi*, *конi*, *ірошы*, *госыцi*.

Лік адзіночны.

Н.	косыц— <i>ь</i>	рэч—	кроў—	сол— <i>ь</i>
Р.	касьц— <i>i</i>	рэч— <i>y</i>	крыв— <i>i</i>	сол— <i>i</i>
Д.	касьц— <i>i</i>	рэч— <i>ы</i>	крыв— <i>i</i>	сол— <i>i</i>
В.	Я к Н а з о ў н ы .			
П.	касьц— <i>ёю</i> (<i>й</i>)*)	рэч— <i>аю</i> (<i>й</i>)*)	крывёю(<i>й</i>)	сол— <i>яю</i> (<i>й</i>)
М.	касьц— <i>i</i>	рэч— <i>ы</i>	крыв— <i>i</i>	сол— <i>i</i>

Лік множны.

Н.	косыц— <i>i</i>	рэч— <i>ы</i>	сан— <i>i</i>	людз— <i>i</i>
Р.	касьц— <i>ей</i>	рач— <i>эй</i>	сан— <i>ей</i>	людз— <i>ей</i>
Д.	касьц— <i>ём</i>	рэч— <i>ам</i>	сан— <i>ям</i>	людз— <i>ям</i>
В.	Я к Н а з о ў н ы .			
П.	касьц— <i>ямi</i> **)	рэч— <i>амi</i>	сан— <i>ямi</i>	людз— <i>ямi</i>
М.	касьц— <i>ёх</i>	рэч— <i>ах</i>	сан— <i>ях</i>	людз— <i>ях</i>

Правіла 32. Склонавыя канчаткі ѹменьняў жаноч. роду з асноваю на зычны:

1) Назоўны склон множн. ліку мае канчаткі *i*, *ы* (косыц*i*, рэчы).

2) Давальны ѹ месны склоны адзіноч. ліку слоў з мяккаю асновай мае канчатак *i* (касьц*i*, сол*i*, ірудз*i*, маз*i*), а калі аснова цвёрдая, то будзе *y* (рэч*y*, пры рэч*y*, мышы, на мыши).

*) Можна казаць: *косыцю*, *рэчу*, *кроўю*, *соллю*.

**) Або: *касьцьмi*, *рэчмi*, *саньмi*, *людзьмi*.

3) *Творны склон адзін. ліку, калі канчатак пад націскам, канчаецца на ёю (ей), а калі канчатак не пад націскам,—яю (ай), аю (ай): касьцёю, крываў; соляю, рэчаю; але могуць ужывацца й гэткія формы: косьцю, кроўю, сольлю, рэччу, наччу і г. д.*

4) *Родны склон множн. ліку мае канчатак ей-эй (не пад націскам—яй-ай) (касьцей, курэй, саней, мышай; мазай, рэчай).*

5) *Творны склон множн. ліку, апрача паказаных у прыкладах канчаткаў (амі, ямі, мі), мае часамі—ма (касьцьма, саньма і г. д.).*

ЗАДАЧКА 52. *Аб'ясняніць склонавия канчаткі.*

Сыцены запырсканы гразёю. Колы мажуць коламазью. Калі сам ня знаеш, то ў людзей пытай. На жывой касьці мяса мусіць абрасаць. Вераб'я падманваюць каноплямі, а чалавека—словамі. Ліс хоць сыпіць, але курэй бачыць. Жарабя ў мяшку, а ўжо даўбню гатуюць. На стале, у вугле, вісіць сіта ня рукамі віта (*лавуціна*). Рук ня мае, а піша (*мароз*). Чырвоны дзедэя па жэрдцы едзе (*лучына й алонь*). Стаяць Грыгор паміж гор, палкаю падпёршыся, шапкаю накрыўшыся (*ірыб*). Што гэта за зывер, што шэсьць ног, два жываты, дзве руки, чатыры вокі, грыва ды хвост? (*чалавек конна*). Ішоў тота каля плота, пытаемца ў засі, ці дома вашы? (*войк і сабака*). Па зямлі йдзе—нос дагары нясе, па вадзе плыве—хвост угору дзярэ (*качка*). Гасьцей з усіх валасьцей.

Склоненінне слова МАЦІ.

Адзіночны лік.

Наз.	маці
Родн.	маці
Дав.	маці
Він.	маці

Прыл.	—
Месн.	маці
Кліч.	маці

Формы прыладнаіа склону ад слова *маці* няма; яна бярэцца ад слова *матка*.

Іменыі павялічальныі, памяншальныі й ласкальныі.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Бегала ліска каля лесу блізка. У ваднай дзежачы два цесьцечкі (ліци). Улетку сасонка, а ўзіму кароўка (каноплі). Матка таўстуха, дачка краснуха, а сын Хвядос пайшоў да нябёс (печ, полымля й дым). Не разьбіўши аршочкі, ня будзеш кашкі есьці (арэх). Ад лецечка да лецечка чакай, маё дзецечка! А я роду вялікага, айца-маткі багатага (п.). Ойчанька, што-ж там да за пыл курыць? (п.).

Правіла 33. Іменыі назоўныя бываюць *павялічальныі* і *памяншальныі* (*галавішка, лапішча, травішка; галоўка, трапіца, лапка*).

Да памяншальных іменіняў назоўных адносяцца яшчэ ласкальныя (*ойчанька, брацеіка, галовачка, староначка*).

Здараюцца такія формы, як *трапіска*, зямліска, вятыріска, Няміска; іх можна назваць *павялічальна-паважальныі*. Гэтакія слова, як *дурніца, гультаіна, шаляніца* трэба аднесці да йменіняў назоўных *павялічальна-зъневажальных*.

Некаторыя памяншальныі й ласкальныі іменыі канчаюцца на *ык, ак* (пальчиk, галубчиk, ельніchак, съцежачка). Каб пазнаць, калі трэба пісаць *ык* або *ак*, слова ставіцца ў родным склоне. Калі нявыразны гук выпадзе, то трэба пісаць *ак* (ельніchак—ельніchка), а калі ня выпадзе, то пішацца *ык* (дубчиk—дубчика),

ЗАДАЧКА 53. Сыпіаць ды йменыні памянальныя й ласкальныя падчыркнуць.

Ляцелі гусі з Русі ды лецячы гаварылі: „Бедна наша галовачка, што чужая староначка! Дзе-ж мы будзем начаваці? Што-ж мы будзем вячэрэці? Няма лепшай вячэрачкі, як у мамкі за столікам з родным браткам-саколікам. Я ў мамачкі ў госьцях была і з брацейкам гаварыла. Як наша мамка жыва, дык наша радня міла. Пазаростаюць съежачкі ельнічкам - бярэзьнічкам, вадзіцау закоцяцца, а мне к мамцы захочацца. (n.).

Разумен гаршчочек, у ім сем дзірачак (галава). Поўны падпечак белых курачак (зубы). Скача, скача кульгавы ад прыпекчу да лавы (гаршчок). Жыву я лецейка, жыву другое, а на трэцяе лецейка занудзілася: к мамцы ў госьцейкі захацелася. Ой пайшла-б я пышком—не зайду, папрасіла-б каня—каня не дадуць. Ой скінуся я зазолькаю ды палячу к мамцы ў госьцейкі да пагляджу, што мамка робіць. Адно-ж мая мамка па дварэ ходзіць, самы большы брацейка пад ручкі водзіць. Я сваімі сълёзкамі лугі тапіла, я сваімі сухотамі лясы сушила. (n.).

Правіла 34. У сказе ймя назоўнае бывае:

- 1) дзеянікам (*Пастух трубіць*).
- 2) выказынікам (*Курыца—птушка*).
- 3) дапаўненінем—(*Пастух пасе быдла*).
- 4) азначэнінем (*Хата суседа згарэла*).
- 5) акалінасьцю (*Хата стаіць на ўзорку*).
- 6) звароткам (*Эх ты, разводзьдзейка!*).
- 7) прыдаткам (*Расьце колас-сіраціна*).

ЗАДАЧКА 54. Сыпіаць, іменіні назоўныя падчыркнуць і надпісаць, якою часціцай сказу ѹмі назоўнае служыць.

Чуў я, мужчыны, зямля прадаецца. Зьвіні, вясёлых бомаў медзы *Ластаўка—птушка*. У ваднае мацеры пяць сыноў. Воўка

ногі юрмяць. Каля рэк туман падымаецца. Ціха за працу ўзяліся дзяўкі. Гнеца лес ва ўсе бакі. Хоча дзяўчынка к вадзіцы дастацца. Ветрык лісьце чуць калыша. Пайшлі съцежкі пракладаць. Гляньце, мужчыны: якія сялібы! Вецер сывішча ды гне сіротку-сасонку к зямлі. Сасонка стаіць сіратою адна. Настане цяпло і спакой. Просіць съмерці з гора. Кучка йдзе народу. Скончыўся зараньне век твой, чалавечал (Я. Кол.). Адкрыты дарогі табе, чалавечка, на заход, на поўнач, на поўдзень, на ўсход. (Я. Кол.).

Імя прыметнае.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Чую звон я нудны, фэдкі, неясёлы. Дзені сягоныя будны. Стогне звон жалобны. Была на зямлі вялікая суш. Па вуліцы йшоў кульгавы чалавек. Насталі халодныя асеньнія дні. Быў ціхі летні вечар. У іеснай крэпкай турме вялікае места сядзеў чалавек. Злыя людзі закавалі яго ў залезныя кайданы ды кінулі ў астрог. Свежае паветра не даходзіла ў турму. У сім небе лёталі птушкі. Адна маленікая шэрфая птушка села на залезную астрожную крату ды стала съпяваць. Стари сабака ня мог вартаваць гаспадарскае дабро.

Правіла 35. Слова, што азначае прымету, называеца і м е м п р и м е т н ы м .

Адны йменні прыметныя азначаюць якасці прадмета; яны называюцца якасны м і (кіслы квас, добрая сястра, малое дзіця). Якаснае імя прыметнае азначае такую прымету, якая можа быць большаю ў меншаю (квас кіслы, а воцыт кісьлейшы; зялёны, зелянейшы, найдабрэйшы).

Другія прыметы азначаюць розныя адносіны, напрыклад: 1) адносіны да таго матэр'ялу, з якога прадмет зроблен (сталёвае пяро), 2) адносіны да месца (луная трава, гарадзкі, вясковы).

вы, тутэйши) і 3) адносны да часу, да вагі і г. д. (летні, леташні, заўтрашні, пудовы). Такія іменыні прыметныя называюцца *адносны мі*.

Трэція прыметы азначаюць прыналежнасць аднаго прадмета да другога; яны называюцца іменыні прыметнымі *прыналежнымі* (матчын дар, барсукова гара, мядзьвежая лапа).

Імя прыметнае адказвае на пытаныні: які? якае? якое? (добры, добрая, добрае; лясны, лясная, лясное) або — чый? чыя? чыё? (воўчи, воўчая, воўчае).

ЗАДАЧКА 55. Сыпісаць і падчыркнучь іменыні прыметныя.

ЗІМА.

Крэпка скаваў мароз голую землю: зрабіў яе цвёрдай, як камень. Вымерзлі лужынкі, высахла гразь. Халодная кара лёду легла на рэкі і азёры. Цвёрдую пасьцельку прыгатаваў мароз для мяккага снегу, каб закрыцца хоць гэтай халоднай коўдрай ад марозу.

Задэмуў сівер. Папаўзлі па небе сънегавыя хмары — сівяя і лёгкія, як дым, халодныя, няпрывётныя — і завалаклі ўсё неба. Закруціўся белы лёгкі пушок снегу ды нячутна лёг на мёрзлую землю. За ім паказаўся другі, трэці, ды ўсе часцей і часцей залёталі гэтыя белыя съцюдзёныя матылёнкі зімы. Аж пабядела паветра, і белая сетка сплятаецца з іх. Валяць і валяць белыя снняжынкі. Борзда бялее зямля. Снег роўнаю пялёнкаю кладзеца на хаты, на гумны, на парканы, на шулы — на усё, што на сустрэнне перад сабою. Назаўтра трудна пазнаць сьвет.

Куды ні кінь — усюды бела й бела, аж вочы адбірае. Стари лес прыбраўся, як у свята. Весела выскачылі на вуліцу малыя дзеці. Рады яны з першага снегу. Бегаюць, крычаюць, кідаюцца снегам. Але з зімою малыя жарты: шчыпле яна іх за нос, за вушки, і бягуць дзеці з панадворку ў хату.

ЗАДАЧКА 56. Вінісаш спачатку іменыні прыметныя якас-
тил, потым — адносныя ды прыналежныя.

Чырвоны, сталёвы, надворны, кіслы, салодкі, матчын, за-
лезны, дзіцячы, начны, учарашні, сёлетні, пазалеташні, каменны,
раменны, птушыны, горкі, смачны, стары, малады, прыкры, ра-
бочы, шорсткі, ліпавы, зялёны, жоўты, нябескі, рахманы, дась-
ціпны, палацены, шкляны, рабы, гняды, палавы, рачны, пу-
довы, яловы, хунтовы, тутэйшы, леташні, мясцовы, крамны,
бурштыновы, сярдзіты, злы, люты, нягодны, кашачы, сабачы,
верабінавы, пшанічны, ячны, грэцкі, німецкі, цъмяны, дзэнны,
штадзенны, лугавы, лесавы, памаўзьлівы, верны, шчыры, мілы,
павабны, батрацкі, прымакі, хатні, зграбны, удалы, ласкавы,
зычлівы, вішнёвы, руцьвяны, кракосавы, жаночы, мужчынскі,
хароши, прыгожы, прыемны, касматы, валасаты.

ЗАДАЧКА 57. Ад наступных іменынай назоўных вывесці
іменыні прыметныя: (блда — бедны, век — вечны).

Бяда, век, дзерава, справа, сумлењне, съцяна, камень, па-
латно, лес, лета, восень, зіма, вясна, шчасьце, бярэзіна, сасна,
ель, алешына, соль, смала, розум, дурань, книга, папера, воўк,
матка, бацька, дзіця, жаль, смутак, жалоба, зайдрасьць, мар-
кота, агарод, места, горад, мястэчка, Слуцак, Вільня, птушка,
гусь, стол, сталь, бруд, пясок, зямля, неба, зара, туман, рожа,
шоўк, будні, хата, панадворак, съмех, дабрадзеяньсць, сум,
гвалт, прымус, адвага, конь, зынявага, увага, вечар.

Род і лік іменынай прыместных.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Стары верабей на мякіну ня
квапіцца. Нове сіта на калку вісіць, а старое пад лавай ва-
ляецца. Апошні раз бываю ў вас. Апошніе здарэнніе. Чужая
хата горай ката. Чужое добро на грэ. Воўк залезны, а хвост
альянны (голка з ніткай). Аржаная каша сама сябе хваліць.
Аржаны хлеб. Аржаное поле.

Правіла 36. Імя прыметнае заўсёды адносіцца да імя назоўнага. Якога роду імя назоўнае, таго роду імя прыметнае. (*Стары лес. Старая книга. Старое пяро*).

Імены прыметныя мужчынскага роду канчаюцца на *и*, *і* (*Ясны летні дзень*).

Імены прыметныя жаночага роду канчаюцца на *а*, *я*, (*Ясная летня пагода*).

Імены прыметныя ніякага роду канчаюцца на *а*, *я*, (*Яснае летнле неба*); пад націкам—*ое* (*Малое дэіця*).

ЗАДАЧКА 58. Дапісаць канчаткі імены прыметных.

Старанн× вучань. Доўг× вяроўка. Сін× неба. Ясн× сонца. Зімов× вечар. Зімова× ноч. Съляп× шчаня. Стар× страха. Сін× колер. Сін× папера. Залезн× абруч, Позын× восень. Раньн× вясна. Дзэравян× ложка. Кругл× яйцо. Шырок× поле. Глыбок× рэчка. Съляп× хлопчык. Зімов×раніца. Глух× куранё. Вялік× мароз. Тутэйш× тканіна. Забран× край. Беларуск× дзяржава. Малад× настаўнік. Смачн× страства. Салодк× съліва. Салодк× яблык. Летн× съпякота. Благ× жніва. Благ× ніва. Звонк× гук. Ціх× гук. Вялік× літара. Глыбок× мора. Гол× поле. Балюч× вока. Спрытн× хлопец. Прыйгож× кветка. Сух× лісьце.

ЗАДАЧКА 59. Дапісаць канчаткі, а імены прыметныя мужчынскае роду падчыркнуць простай рыскай, жаночааа—дзвеюма, а ніякага — пакручастай (~~~~).

Бачу я жоўт×× жытн×× поле. Блазенск× век, блазенск×× й гульня. Вялік× вор (мех), да мал× збор. Воўч×× доля расьце скора. У чуж×× шчасьце ня мухай упасьці. Высах, як мяձэвеж×× лапа. Добр×× чуваць далёка, а блат×× яшче далей. Дурн×× птушка сваё гнядо брудзіць. Дур-

н× сабака і на гаспадара брэша. Зімн××× ночка—бацьку сарочкa. Лішн××× мудраваньне—дураваньне. Лішн××× дабрата—дурата. Лішн××× нітка—палатну завада. Лыс××× жарабя ўрадзілася, лыс××× й здохне. Маленьк× сабачка да веку шчаня. Мая мышаст××× мне нашастае. Меськ××× цялятка, а сельск××× дзіцятка. На доўг× век, на добр××× здароўе. На галодн× зуб і гэта добра. На кажусে прост× баран, да сам сабе пан. На сабач× брэх не глядзі, а сваёй дарогай ідзі. На харош××× запытаньне—харош××× адпавяданьне. Невяліка× бяда, калі хлеб да вада. Не векав×××, а ракав×××. Абяцан××× шапка на вушы ля лезе.

Правіла 37. Імены прыметныя маюць два лікі: *адзіночны* (*новы стол, новая книга, новое пяро*) і *множны* (*новые столовы, книи, перки*).

Імя прыметнае ставіцца ў тым ліку, у якім стаіць імя назоўнае, да якога яно адносіцца (*страшны сон — страшныя сны*).

Імены прыметныя множнага ліку ва ўсіх родах маюць канчатак: *ыя, ія* (*новые столы, новые книги, новые окна; синие паясы, синие цветки, синие нябесы*).

ЗАДАЧКА 60. Сыпсаць і паставіць у множным ліку.

Раменны пояс—раменные паясы. Востры тапор. Скураная вопратка. Чужы агарод. Зялёны аксамітавы гарсэт. Салодкае гарачае пітво. Пачатковая гарадзкая школа. Жоўтае жытняе поле. Стары съялы дзед. Нізенькая цёплая хата. Барсуковая нара. Сухая мядзьвежая лапа. Сялянскі драўляны будынак. Старасьецкі звычай. Свежая смачная страва. Прыветны вясковы чалавек. Воўчи зуб. Гразкае балота. Лінчочая тканіна. Благое вока. Сіняя кветка. Маленькая капелька. Кропля халоднай вады. Асеньні халодны вецер. Вялікая асіна. Зімняя ночка.

Ясны летні дзень. Лысае жарабя. Маленькае гусяня. Яснае неба. Новае кола. Сталёвае пяро.

ЗАДАЧКА 60. Дапісаць канчаткі ды падчыфкніць множны лік іменній прыметных простай рыскай, а адзіночны—пакрүчастай.

Ласы на чужы× прыпасы. Раньн×× птушачка носік цярэбіць, а позын×× вочки працірае. Танн×× мяса сабакі ядуць. На бераз× рэчкі стаялі тоўстыя стар×× дубы. Цікаўн×× кнігі ляжаць на паліцы. Сваё леты малады×× ўспаміці буду. Тут і стар×× й мал××, мужчыны й жанкі. Маладзенък×× птушачкі паскідаліся з гнязда. Ластаўкі вылепілі харошанък×× кругленък×× гняздечка. Самічка-ластавачка несла там свае маленък×× рабенък×× яечкі. Стары× ластаўкі перасталі пахохаща людзей. Баламутка на ўсяк×× штукі хутка. Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы яны, бяздольн××, узяты ткаць залат×× паясы. І цагам доўг×× часіны, дзявочы× забыўшы сны, свае шырок×× тканіны на лад пэрсідзкі ткуць яны (М. Гайд.). Цяжк×× хмары паўзылі па шэрым неб×. Чорн×× цені наводзілі на ўсё жывое страх. Быў гарач× летн× дзень. Хмурн×× елкі панура шумяць. Нетры лясн×× спрадвеку хаваюць некую тайну ад вока людзей (Я. Кол.).

Складеніне іменній прыметных.

Іменні прыметныя скланяюца, г. з—зъмяняюць свае канчаткі ў залежнасьці ад склонаў, родаў і лікаў.

Імя прыметнае ставіцца ў тым склоне, ліку й родзе, у якім стаіць імя назоўнае да каторага яно адносіцца (стары дуб, староға дуба, старому дубу, старым дубам, пры старым дубе; сіні колер, сіняга колеру, сіняму колеру, сінім колерам, на сінім колеры).

A. Цвёфдая аснова.

Слово-ны.	А д з і н о ч н ы л і к .			Множны лік.
	Мужчынскі род.	Жаночы род.	Ніякі род.	
Н.	стар—ы	стар—ая	стар—ое	стар—ая
Р.	стар—ага	стар—ое (ой)	стар—ага	стар—ых
Д.	стар—ому	стар—ой	стар—ому	стар—ым
В.	як Н. або Р.	стар—ую	як Наз.	як Н. або Р.
П.	стар—ым	стар—ою (ой)	стар—ым	стар—ымі
М.	стар—ым	стар—ой	стар—ым	стар—ых
Н.	добр—ы	добр—ая	добр—ае	добр—ая
Р.	добр—ага	добр—ае (ай)	добр—ага	добр—ых
Д.	добр—аму	добр—ай	добр—аму	добр—ым
В.	як Н. або Р.	добр—ую	як Н.	як Н. або Р.
П.	добр—ым	добр—аю (ай)	добр—ым	добр—ымі
М.	добр—ым	добр—ай	добр—ым	добр—ых

B. Мяккая аснова.

Н.	сін—і	сін—яя	сін—яе	сін—ія
Р.	сін—яга	сін—яе (ый)	сін—яга	сін—іх
Д.	сін—яму	сін—яй	сін—яму	сін—ім
В.	як Н. або Р.	сін—юю	як Н.	як Н. або Р.
П.	сін—ім	сін—яю (ый)	сін—ім	сін—імі
М.	сін—ім	сін—яй	сін—ім	сін—іх

ЗАДАЧКА 62. Праскланяць: ясны дзень, лішні чалавек, архавы куст, маладая расыліна, цікавая книга, сінял папера, залатое поле, ласкавае дзіця, суседніле возера.

Праскланяць ва ўсіх родах: ранні, чорны, гаркі, салодкі, тоўсты, ілухі.

Правіла 38. 1) Назоўны склон множнага ліку для ўсіх родаў мае аднолькавы канчатак: ыя, ія (бач. прав. 37).

2) Родны склон адзіночн. ліку мужчын. й ніякага роду канчаецца на ала (пад націскам—оа) і яла (староа стала, староа акна; добраа чалавека, добраа дэіцяці; сіняла каменя, сіняла шкла).

3) Родны склон адзіноч. ліку жаночага роду мае канчатак: ае (ай), яе (ай), калі канчатак не пад націскам (добрае або добраі жняі, сіняе або сіняй паперы); калі-ж канчатак пад націскам, то будзе ое—ой: старое або старой жанчыны.

ЗАДАЧКА 63. Дапісаць канчаткі роднаіа склону.

Цякла крынічка чыст— халодн— вады. Дэяўчынка прасіла хлеба для свае хвор— маткі. Аднэй печан— рэдзькі хіба ня ем. Ад дваров— злодзея не ўсьцеражэшся. Аднаго хіба птушын— малака няма. Ад родн— таткі прыемны й латкі. Ад чуж— шалу ў галаве круціцца. Паслаўшы дурн—, а за ім другога. Пытайся не ў стар—, а ў бывал—. Роўны з роўн— цешыцца. Стар— вераб'я на мякіне не падманеш. З чуж— каня і ў гразі съсядаюць. Добр— сабаку на прывязі трymаюць. Хто нов— ня бачыу, той і старому рад. У мае сястрыцы, у мае родн— каліна ў дварэ. Знаюць яго, як ліх— шэлега. У баязьлів— купца ні грошай, ні тавару. Ня бойся звяяглів—, а кусьлів—. Нясьмел— ад няўмелага не распазнаеш. З гары ў даліну галубкі лятаюць, з бел— бярэзіны лісьце аганяюць. Па вуліцах пацякілі рабочкі каламутн— вады. Каля суседн— сяла было вялік— возера.

Правіла 39. Іменні прыметныя мужчынскага й ніякага роду адзіночнага ліку ў прыладным і месным склоне маюць канчаткі: ым, ім (новым сталом, новым акном; на новым стале, на новым акне; сінім аксамітам, на сінім аксаміце; сінім не- бам, на сінім небе).

Прыметы жаночага роду адзіночн. ліку ў прыладным склоне канчающца на аю (ай), яю (ай): босаю, босай наю; сіняю, сіний кніай. У месным склоне—ай, яй (на босай назе, на сіний кнізе) Пад націскам-ою (оій): дурною, дурной.

ЗАДАЧКА 64. Дапісаць канчаткі прыладнаі й меснаі склоны.

Не шчабячы, салавейка, у зялён×× гаі, калі родная ся-
мейка сіраець ў краі! (п.). Будзь старанн××, сынку: станеш
чалавекам. (Я. Кол.). Ляцелі гусі з Беленькае Русі, селі яны
палі на ціх×× Дунаі. (п.). З разумн×× пагаварыць—розуму
набярэшся, а з дурн××—апошні страціш. У маленък×× гар-
шочку кашка смачненъкая (арэх). У ліпав×× кусьце мяцеліца
мяце (сіта). Па лас×× кусе я й вады нап'юся. Кукавала зязу-
лечка ў зялён×× гаі. Высока стаіць яснае сонца на чыст××
небе. У далёк×× небе съвецящца зоркі. Кажаны цвіркаюць
тоненък×× піскам. У цёмн×× лесе не расло нічога. На беразе
рэчкі, на сух×× грудзе, стаяў стары дуб. Цэлае лета вісеў
жолуд на стар×× дубе. У цёмн×× ялов×× лесе вывела ваў-
чыха трох ваўчанят. На шырок×× полі расла старая груша.
Поле нікла ў срэбн×× тумане. У вішнев×× садочкуnoch нача-
валі, у зялён×× гаёчку сапачывалі. (п.). Ой пад гаем зеля-
ненък×× эдаўся мне сон дзівенькі! (п.). Дзе гноем съмярдзіць,
там і радзіць. Рэчка ахіала сяло шырок×× сталёвым поясам.
(Яз. Л.). Маладзён едзе ў чысьценьк×× полі на вараненък××
коні (п.).

Правіла 40. Відавальны склон адзіночнага ліку йменніяў прыметных жаноч. роду мае кан-
чаткі: ю, юю (бачу вялікую кнігу, раннюю зорку)

Прыладны склон адзіноч. ліку йменніяў пры-
метных жаночага роду канчаецца на аю-ай (пад
націскам—ою-оій) і яю-ай (роднаю—роднай ся-
строй, дурною—дурной галавой; сіняю—сіний па-
перай).

Месны склон адзіночнага ліку йменьняў прыметных жаночага роду канчаецца на ай-лій (на босай назе, на сіней паперы).

ЗАДАЧКА 65. Дапісаць канчаткі прымет жаночага роду.

Я люблю летн×× месячную ночь. У летн×× ноч вячэрн×× зара з ранічнаю сходзіцца. Плача зіма, лъюцца яе халодныя каламутныя сълёзы. Многа работы залатому сонейку ў раньн×× вясну. Волю далёк×× мне ўспамінаюць дні маладыя вясны. На саломцы тонк××, у траве густ××, съпее-дасьпывае колас сіратой. (Я. К.). Няхай плачам ў сін×× далі песня разальлеца! (Я. К.) Сам Алесь восьмёхгадовы, як ліст, скалануўся, бо у бацькав×× прамове страх яму пачуўся. (Я. Кол.). Маці ў службу выпраўляе родн×× дзяціну ды украдкам выцірае горк×× сълязіну. Плачуць думкі па вясьні, хочуць лепш×× долі. Шкода хаткі мне старэньк×× з латан×× страхою, што над Нёмнам пахіліась горк×× сіратою. Шкода мне зялён×× нівы, што шуміць у полі. Рад любаваца я цветкай убог××. Родн×× песню ціха съпывае сын Беларусі, мужык. (Я. Кол.). За дурн×× галавою на гам няма спакою. У сін×× далі слайдзяся туман. На біт×× дарозе трава не расьце. Зоры далёк××, зоры бліскуч×× ціха гараша над зямллёй. Крыкі знаёмыя, крыкі піявучыя лъюцца вячэрн×× парой. Сыціхлі песні зімн×× буры. (Я. Кол.). Заглядае сонца ўсюды: і ў бедн×× сялянск×× хату, і на пяшчан×× горку, і ў лагчынку, і ў лес, і на луг, і на поле. Прывет з далёк×× стараны нам радасна нясуць яны. Шчыр×× рукою ўбрала лета ўвесы съвет. Край неба блішчыць широк×× чырвон×× стужкай. Раньн×× вясною мы выехалі з гораду. На раньн×× ральліцы родзіць жыта, пшаніца; на позн×× ральліцы родзіць куколь і мяtlіца (л.).

Ступені прыраукаваннія.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Возера глыбокае. Мора глыбокае. Мора *тлібейшае* за возера. Восень халодная. Зіма халодная. Зіма *хладнейшая* за восень. Волава цяжкае. Серабро цяжкае. Серабро *цяжэйшае* за волава. Прауда съятлейшая за сонца. Слонь—*самая вялікая* жывёліна.

Правіла 41. Прадметы можна раўнаваць паміж сабою паводле іх якасці. У вадных прадметах адна і тая самая якасць бывае ў большай ступені, а ў другіх—у меншай. Напрыклад, адна трава зялёная, другая зелянейшая, а трэцяя—найзелянейшая, або самая зялёная, за ёсіх ці ад усіх найзелянейшая.

Якасныя ймены прыметныя маюць тры ступені прыраўнаванья.

1-ая ступень—звычайная. Звычайная ступень. Толькі азначае якасць прадмета (зялёны—ая-ае, вялікі—ая-ае, сіні—ая-ае). Тут няма прыраўнаванья.

2-ая ступень—вышэйшая. Вышэйшая ступень паказвае, што ў адным прадмцеце якасці больш, як у другім (востры нож, вострая брытва—брывта вастрэйшая за нож). Вышэйшая ступень мае канчаткі: *ейши-ая-ае, (эйши-ая-ае), шы, шая, шае* (вастрэйши-ая-ае, зелянейши-ая-ае, большы).

3-ая ступень—найвышэйшая. Найвышэйшая ступень паказвае, што ў адным прадмцеце якасці больш, як ува ёсіх другіх прадметах. Яна выводзіцца з вышэйшай ступені цераз прыбаўленьне прыстаўкі *най* або слоў—*самы, за ёсіх, ад усіх—да* звычайнай і вышэйшай ступені (*найвялікіи, найзелянейши, або—самы вялікі, самы зялёны; за ёсіх найзелянейши, ад усіх найвялікіи*).

Некаторыя прыметы маюць няправільныя ступені прыраўнаванья (*добры—лепіши, найлепіши; бліз—горіши, найгоріши; малы—меніши, найменіши*).

Правільныя ступені будуць такія: *шырокі, шырэйши або шырыши, найширокіи; востры, вастрэйши і т. д.*

ЗАДАЧКА 66. Напісаць вышэйшую ступень ад наступных іменынай прыметных з канчаткамі эйши, шы (еўши).

Прыгожы—прыгажэйши. Чысты—чысьцейши. Зялёны. Вялікі. Яркі. Чорны. Просты. Салодкі. Востры. Лёгкі. Сіні. Дарагі. Цяжкі. Далёкі. Стары. Блізкі. Свежы. Цесны. Разумны. Рэдкі. Доўгі. Цёплы. Прыемны. Шчасльвы. Густы. Крэпкі. Моцны. Малады. Вузкі. Высокі. Слабы. Нізкі. Глыбокі. Мелкі. Громкі. Мяккі. Дужы. Трудны. Кароткі. Съветлы. Бедны. Цьвёрды. Сухі. Новы. Шырокі. Благі.

ЗАДАЧКА 67. Напісаць найвышэйшую ступень ад наступных іменынай прыметных з прыбаўленнем слоў: най, за ўсіх, ад усіх, самы.

Дужы—найдужэйши, найдужши, ад усіх найдужши, за ўсіх найдужэйши, самы дужы. Добры. Страшны. Прыемны. Вялікі. Красны. Храбры. Ціавы. Баязльвы. Верны. Злы. Трудны. Лёгкі. Высокі. Нізкі. Глыбокі. Мелкі. Кароткі. Разумны. Прыгожы. Зграбны. Стройны. Крохкі. Дробны. Буйны. Малы. Благі. Сыты.

ЗАДАЧКА 68. Съпісаць і падчыркніць іменыні прыметныя звычайнай ступені аднай простай рыскай, вышэйшай—дзвюма, а найвышэйшай—пакручастай.

Іншае дараванае даражэйшае за куплёнае. І мілае йдзе за пастылае. Лепш з добрым згубіць, чымсі з дурным знайсьці. Лепей лычны мір, чымсі раменная справа. Хто дужэйши, той пружэйши. Няма лепшай вячэрачкі, як у мамкі за столікам з родным браткам саколікам. (п). Простая ліня—караецайшая адлегласць. Увясну дні становяцца даўжэйшия, а ночы караецайшия. Суніца саладзейшая за чарніцу. Арол—найдужэйшая птушка. Белая карова чорную парадзіла, а чорная людзей ухадзіла (дзень і ноч). Найцяжэйшай дазнаўся я страты. (А. Г.) Дуб—самая даўгавечная расыліна. Леў—самы дужши звер на съвеце. Раптам пачуўся страшэнны крык. Тыгра трошкі меншы за лева. Тыгра падобен да вялізной паласатай кошкі. Эта вельмі злы й вёрткі звер. Слонь—самая большая і самая разумная жывёла ў съвеце. Заднія ногі ў зайца даўжэйшия за пярэднія.

Самым шчасльвым жыхаром быў тут камень. На поўначы зіма даўжэйшая й халаднейшая за нашу. Ёсьць такія месцы на поўдні, дзе зіма лічыцца самай прыемнай парою году.

Правіла 42. Імены прыметныя дзеляцца на якасныя й адносныя.

Якасныя імены прыметныя маюць ступені прыраўнаванья, а адносныя ня маюць. (Да адносных іменіні ў прыметных трэба адносіць і прыналежныя).

Якасныя прыметы: белы, добры, цёплы і інш.

Адносныя прыметы: мёртвы, летні, срэбны, тутэйшы, матын і інш.

Ад якасных прымет можна тварыць павялічальныя (чарнюткі, бляюткі), памяншальныя (сіняваты, чарнаваты) і ласкальныя (чорненькі, беленькі) імены прыметныя.

Такія імены прыметныя, як вялізны, вялізорны, таўшчэрны, таўшиэнны трэба аднесіці да павялічальных.

Ласкальныя імены прыметныя маюць канчатак: енькі, енькая, енькае (беленькі ірыбок, беленькая стужка, беленькае пяро), або анькі—ая, ае (харошанькі, харошанькая, харошанькае).

ЗАДАЧКА 69. Спісаць і падчыркніць імены прыметныя ласкальныя простай рыскай, а павялічальныя й памяншальныя— пакручастай.

Цягнуцца палоскі гароху з харошанькімі чырвоненськімі і сіненськімі кветкамі. Відаць зялёненськія стужкі лёну з сіненськімі галоўкамі. Каля гаю рос вялізорны таўшчэрны дуб. А кто

там ідзе ў агромністай такой грамадзе? (Я. Куп.) Прыляцелі трох пташачкі чорненька, як галачкі. (п.) Тоненъка, сасонка, тоненъка! (п.) Хвартушок бяленъкі ад сълёзак макрэнъкі. (п.) Цячэ рэчка невялічка з вішневага саду. Я млада - маладзюсенька за табою прапала (п.) Ой, як начанъка ясьютка. (Я. К.) Белаватаю пялёнка ўздымаўся туман над лугамі й балотамі. Гоман быў страшэнны. Кожная грамада (птушак) выбирала сабе лепшае, выгаднейшае месца. Хвартушок бялюткі ад сълёзак макруткі (п.).

Правіла 43. Іменыні прыметныя якасныя й адносна-прыналежныя маюць поўныя й скарочаныя канчаткі (*вялікі—вялік, вяліка, вяліко; рабы—раб, раба, рабо*).

Адносна-прыналежныя йменыні прыметныя найчасцей скарачаюцца ў жаночым родзе, прычым,—пры скарачэнныі зычны перад канчаткам не падвялецца (мядзьвежая—мядзведжа лапа; уражая—уража сіла.).

Некаторыя йменыні назоўныя маюць форму йменынія прыметных. Сюды адносяцца прозвішчы людзей і гэтакія слова, як—*паплаўнічы, кіраўнічы, арианісты* і інш. (найчасцей ў мужычн. родзе).

ЗАДАЧКА 70. Сыпісаць ды йменыні прыметныя з скарочанымі канчаткамі падчыркнуць простай рыскай, а прыметы-іменыні—накручастай.

Глядзець вялік, а малы лік. Дарога торна, да работа ня спорна. Грозен рак, да ззаду вочы. Алтарысты й арганісты на рукі ня чисты. Батура—сабача натура. Багат Аўдзей: поўна хата дзяцей. Багат Цімошка: сабака да кошка. Багаты ці будзем, а галодны ня будзем. Барышы хароши на чужыя гроши. Брусыніца краснабока—парабак насьпіць сабе вока. Будзь перш выслушачым, а потым павядачым. Была-б здарова бабуся—нікога не баюся. Вялік пень, але дурань. Вялікае дзіва, што карова чорна, а малако сіва. Вясна не мясна, а восень не малочна. Вор

(мяшок) вялік, але ворат мал. Усё забыта, што зямлёю прыкрыта. Усе бабры дабры, адна выдра—ліха яе бяры. У бядзе жаласьнікаў многа, да памагачых нікога. Дзе прыбыль, там памагачых гібел. Дуб вялік, да дуплават. За свой грош я ўсюды харош. І воўк сыт, і козы цэлы. Мудзэр ляж па шкодзе. Не бяда, што чорна, абы была праворна. Ня плакаў-бы сълеп, каб бачыў сълед. Адзін дасуж, другі нядуж. Перапаўся бедненькі, як мядзьвежа лата. Съвет вялік, да дзеца недзе.

|| **Правіла 44.** У сказё ймя прыметнае бывае 1) азначэньнем (Насталі ясныя дні), 2) выказынікам (Рэдкае збожжа), 3) дзейнікам (Сыты галоднаму не спагадае), 4) дапаўненьнем (Конны пешаму не таварыш), 5) звароткам (Ня пужайся, мілы!).

ЗАДАЧКА 71. Сыпсаць і над іменнямі прыметнымі азначыць, якімі часцінамі сказу яны служаць.

Таткава хата ўсім багата. Дзякую за полудзен: я й так ня голадзен. Што-ж табе пісаць, старэнкі? Кашулечка бела крывёю скіпела. (п.). Сіненька, маленька ўесь съвет адзяе (юлка). Поўна хата вераб'ёў (тарбуз). Чорная нач ляжала навокала. Пусты ўлетку нашы сёлы. Бялее грэчка, наліваецца жыта ды ціха шарасьціць яно ў полі сваімі срэбнымі каласкамі. Як слаўна глядзець на гэтыя вузкія палоскі-стужкі сялянскага збожжа! Зялёнаю шырокую паласою раскінуўся наабапал рэчкі луг. Так і цягне на прывольны луг, дзе так многа кветак, птушак, усялякіх конікаў, матылёчкаў, шуму й звону, дзе так прахалодна падыхае чисты съvezкы ветрык. На шырокім і доўгім панадворку было весела й крыкліва. Кароткае жыцьцё выдарылася бярозды, і незавідная доля гадавала яе.



Імя лічэбнае.

ЗАДАЧКА 72. Сыпсаць ды падчыркнучь слова, што адказаюць на пытаньні: колькі? каторы?

Лічэнне гусянят.

Хлопчык лічны ў гусяняты. Ён паказваў пальчикам на кожнае гусяня ды казаў: „адзін, два, тры, пяць, восем, адзінаццаць, дваццаць, сорак”... Слухала гэта старэйшая сястра, а далей і кажа: „Нядобра лічыш: лічбаў ня ведаеш! Давайма лічыць разам! Лічы па парадку! Гэта—першае. А гэта каторае будзе?”— „Другое.”—Гэта каторае?”—„Трэцяе.”—„А гэта?”—„Пятае.”— „Не, ня пятае, а чацьвертае. Во гэта—пятае. А гэтае, збоку, каторае?”—„Шостае.”—„Колькі-ж мы налічылі?”—„Шэсць.”— „Ну, давайма лічыць спачатку!” Хлопчык пачаў лічыць: „Першы, другі, тры, чатыры, пяты, сёмы, дзесяты, дваццаты”... „Зусім кепска лічыш: блутаеш лічбы!” перабіла яго сястра. „Калі ты хочаш ведаць колькі гусянят, дык трэба лічыць гэтак: адзін, два, тры, чатыры, цяць і гэтак далей, а калі хочуць ведаць—каторае гусяня, то кажуць: першае, другое, трэцяе, чацьвертае, пятае, шостае... Вот як трэба лічыцы!”

Правіла 45. Слова, што азначае лік або парадак прадметаў пры лічэнні, называецца імем лічебным.

Іменні лічебныя, што азначаюць колькасць прадметаў, называюцца лічнымі; яны адказаюць на пытаньне колькі? (два, пяць, дзесяць, дваццаць).

Іменні лічебныя, што азначаюць парадак прадметаў пры лічэнні, называюцца парадковымі; яны адказаюць на пытаньне—каторы гэта прадмет? (пяты, шосты, дваццаты).

Іменыні лічэбныя дзеляцца яшчэ на простыя (два, тры, шэсць) і складныя (дванаццаць, дванаццаць, пяцьдзесят).

Паміж лічэбнікамі ёсьць іменыні лічэбныя зборныя (двоес, троес, чацьвёра) і дробныя (чверць, паўтара—ы, паўтрайл—і).

ЗАДАЧКА 73. Іменыні лічэбныя падчыркнуш і напісаць скрочана, якое яно: лічнае ці парадкавае, простае ці складнае, дробнае ці зборнае?

Год мае дванаццаць месяцаў. Маёй сястры дванаццаты год. Купілі чвэрць цукру і паўтара хунты хлеба. На гару чацьвёра цягнуць, а з гары адзін сапхне. Выходзілі дванаццаць малайцоў, выносілі пяцьдзесят двух сакалоў, выпускалі трыста шэсцьдзесят пяць лебядзёў (юд). Ляцеў сямідон, зывіў гняздо ён; зьнёс сем яёк, кожнаму імя нарек (тыдзен). Стаяць дуб, на дубе дванаццаць гнезд; у кожным гнязьдзе па чатыры сініцы, у кожнай сініцы па чатырнаццаць яец—сем чорных, сем белых. (юд). Ляцелі тры галіцы, селі каля праліцы ды пытаюцца адна ў другой: што лепей—ці зіма, ці лета? Адна кажа—зіма, другая—лета, а трэцяя—а мне ўсё роўна (сані, калёсы і конь). Два вякі жыць ня будзем. Сям'я душ трыста—багата, а ўсяго два локці хата. (пчолы). Што гэта за зывер, што шэсцьць ног, дзьве галавы, дзьве рукі, чатыры вокі, грыва ды хвост? (чалавек конна). Два ляжаць, два стаяць, пяты ходзіць, шосты водзіць (чалавек, вушак і дзьверы). Кабыла лысая, жарабя рабое—зьеў воўк абое. Сем варот у вадзін агарод (галаўа). Семсот сарочак, семсот намётак, а падзыме вецер—раскрывае да голага цела, хоць адзежа цэла (курыца, птушка). Ляціць бяз крыл у гадзіну сто міль (вецер).

Правіла 46. Трэба заўважыць, як пішуцца іменыні лічэбныя:

л і ч н ы я:

- 1 адзін, адна, адно
2 два, дзве, два
3 тры

парадкавыя:

- першы — ая,—ае
другі — ая,—ое
трэці — яя,—яе

4 чатыры	чацьверты	ая,	ае
5 пяцъ	пяты	"	"
6 шэсъцъ	шосты	"	"
7 сем	сёмы	"	"
8 восем	восьмы	"	"
9 дзевяцъ	дзевяты	"	"
10 дзесяцъ	дзесяты	"	"
11 адзінаццацъ	адзінаццаты	"	"
12 дванаццацъ	дванаццаты	"	"
13 трынаццацъ	"	"	"
14 чатырнаццацъ	"	"	"
15 пятнаццацъ	"	"	"
16 шаснаццацъ	"	"	"
17 селнаццацъ	"	"	"
18 восемнаццацъ	"	"	"
19 дзевяятнаццацъ*)	"	"	"
20 дваццацъ	дваццаты		
21 дваццацъ адзін	дваццацъ перши		
30 трывцацъ	трывццаты		
40 сорак	саракавы		
50 пяцъдзесят	пяцъдзесяты		
60 шэсъцъдзесят	шэсъцъдзесяты		
70 семдзесят	семдзесяты		
80 восемдзесят	восемдзесяты		
90 дзевяцъдзесят	дзевяцъдзесяты		
100 сто	соты		
101 сто адзін	сто перши		
200 дзъвесъце	двухсоты		
300 трыста	трохсоты		
400 чатырыста	чатырохсоты		
500 пяцъсот	пяцъсоты		
600 шэсъцъсот	шэсъцъсоты		

*) Ужываюца таксама формы: адзінанцацъ, двананцацъ, трыванцацъ, чатырнанцацъ, пятнанцацъ, шасинанцацъ, селнанцацъ, восемнанцацъ, девяятнанцацъ, а таксама парадкавыя: адзінанцаты, двананцаты, трыванцаты, чатырнанцаты, пятнанцаты і г. д.

700 семсот	семсоты
800 восемсот	восемсоты
900 дзевяцьсот	дзевяцьсоты
1000 тысяча	тысячины
1.000.000 міліён	міліенны.

Скланеньне ймениняў лічэбных.

I. Йменині лічэбныя парадкавыя скланяюца падобна да ймениняў прыметных (*першы, першая, першае; першааа першае—ай і т. д.*) і склонныя канчаткі іх такія самыя, як у прымет.

Іменині лічэбныя парадкавыя падобны да прымет і, як прыметы, маюць роды й лікі—адзіночны й множны (*першы, першая, першае; першыя*).

Некаторыя йменині лічэбныя лічныя маюць роды (*адзін, адна, адно; два дзьве, два*).

II. Йменині лічэбныя лічныя скланяюца часта падобна да ймениняў назоўных, а часамі падобна да ймениняў прыметных.

Пры скланеньні ймениняў лічэбных складаных лічных трэба зъмяняць усе слова (*сту трыццацёх пляцёх, сту трыццацём пляцём і т. д.*).

Пры скланеньні ймениняў лічэбных складаных парадкавых зъмяняеца толькі адно апошнє слово (*сто трыццаць пятны, сто трыццаць пятага і т. д.*).

Скланеньне лічебнікаў: АДЗІН, ДВА.

Склон.	Лік адзіночны.			Лік множны.
	Мужчын. род.	Жаночы род.	Пяякі род.	
Н.	адзін—	адн—а	адн—о	адн—ы
Р.	адн—аго	адн—ае (эй)	адн—аго	адн—ых
Д.	адн—аму	адн—эй	адн—аму	адн—ым
В.	як Н. або Р.	адн—у	адн—о	як Н. або Р.
П.	адн—ым	адн—эй (ою)	адн—ым	адн—ымі
М.	адн—ым	адн—эй	адн—ым	адн—ых

Мужчынскі род.		Жаночы род.	Ніжкі род.
Н.	два	дэ́ве	
Р.	двух, двох	дэ́вяюх, дэ́вёх.	
Д.	двум, двом	дэ́вяюм, дэ́ввём	
В.	як Н. або Р.	як Н. або Р	
П.	двума, двома	дэ́вяюма, дэ́ввёма	
М.	двух, двох.	дэ́вююх, дэ́вёх	

1) Таксама як *два*, *дэ́ве* скланяюцца *абодва*, *абедэ́ве* (*або-двух*, *абедэ́вюх* і г. д.).

2) Падобна скланяюцца *тыры*, *чатыры* (*тыры*, *трох*, *тром*, *тырыма*, *трох*; *чатыры*, *чатырох*, *чатыром*, *чатырма*, *чатырох*).

Пачынаючы ад *пяцёх* і да *тырыцацёх* іменыні лічэбныя скланяюцца гэтак:

Н.	пяць	тырыцаць
Р.	пяцёх	тырыцацёх
Д.	пяцём	тырыцацём
В.	як Н. або Р.	
П.	пяцьма	тырыцацьма
М.	пяцёх	тырыцацёх

Пачынаючы ад *пяцьдзесят* і *дзевяцьдзесят* імень лічэбныя скланяюцца, як *пяць*, або найчасцей зусім не скланяюцца (з усім *пяцьдзесят* людзьмі, *усіх пяцьдзесят* снапоў і т. д.).

Складеныне лічэбніка: СОРАК, СТО.

Н.	сорак	сто
Р.	сараку	сту
Д.	сараку	сту
В.	сорак	сто
П.	саракма	стома
М.	сараку	сту

Скланенъне лічэбнікаў: 200, 300, 400.

Іменыні лічэбныя: дзьвесьце, трыста, чатырыста, пяцьсот, сесіст, восемсот, дзесяцьсот або зусім не зъмяняюцца, або скланяюцца, як ніжэй паказана.

Н.	двеста (дзьвесьце)	триста	чатырыста
Р.	двухсот	трохсот	четырохсот
Д.	дзвумстам	тромстам	чатыромстам
В.		я к Н. а б о Р.	
П.	двумастамі	тримастамі	чатырмастамі
М.	двухсот	трохсот	четырохсот

Скланенъне лічэбнікаў зборных.

Н.	абое	двоє	троє
Р.	абаіх	дваіх	траіх
Д.	абаім	дваім	траім
В.		я к Н. а б о Р.	
П.	абайма	двайма	трайма
М.	абаіх	дваіх	траіх

Зборныя лічэбнікі чацьвёра, пяцёра, шасьцёра й далейшыя або зусім не зъмяняюцца, або скланяюцца гэтак:

Н.	чацьвёра	пяцёра	шасьцёра
Р.	чацьвярох	пяцярох	шасьцярох
Д.	чацьвяром	пяцяром	шасьцяром
В.		я к Н. а б о Р.	
П.	чацьвярма	пяцярма	шасьцярма
М.	чацьвярох	пяцярох	шасьцярох

Дробныя лічэбнікі, зложаныя з п о ў—паўтара (музыч. ў ніякі род), паўтары (жаноч. род), паўтраца—паўтраці—не зъмяняюцца.

Трэба ведаць, што *абодва* ўжываецца для азначэнья толькі мужчынскага й ніякага роду (*абодва*

браты, абедва акны); абедзье—толькі для жаночага роду (абедзье—сахі, абедзье сястры); або—калі роды памешаны (або рабое; кабыла лысая, жарабя рабое—ъеў вонк або).

Трэба заўважыць гэтакія формы: два дні, тры дні, чатыры дні, але—пляць, шэсцьць, сем і г. д. дзён; два тыдні, тры, чатыры тыдні, але—пляць, шэсцьць, сем тыднілай.

ЗАДАЧКА 74. Праскланяць адна саха, два дні, два валы, дзье дошкі, трое саней, дзеяць братоў, сто дванаццаць восем ірыбоў, сто сорак першы слуп, сто рублёў.

Правіла 47. 1) Лічэнікі складаныя пішуцца так, як кожная часцьць, калі яна ўжываецца асобна (семнаццаць, восемнаццаць, шэсцьцьсот, семсот, восемсот, дзеяцьсот, дзеяцьдзесят). Толькі слова шаснаццаць мае а заместа ə, што чуваць у слове шэсцьць.

2) Парадкавыя маюць такія самыя галосныя, як у лічных (дзеяць—дзеяты, дзеяць—дзеяты, семнаццаты, восемнаццаты, шэсцьцьдзесяты).

3) Лічэнікі, зложаныя з словам дзеяць (дцаци) маюць падвойнае ці (адзіннатаць, дванаццаць, трынаццаць, чатырнаццаць, пятнаццаць, шаснаццаць, семнаццаць, восемнаццаць, дзеятнатаццаць, дванаццаць, трыннатаццаць; дванаццаты, дванаццаты, трыннатаццаты і т. дал.).

Увага. Побач з формамі, што маюць падвойнае ці (у лічэніках ад 11 да 19) ужываюцца таксама формы: адзіннатаць, дванаццаць, дзеятнатаццаць і т. д. (Бач, прав. 46).

ЗАДАЧКА 75. Сынсаць і цыфры ў сказах напісаць словамі.

Год мае 365 дзён, або 12 месяцаў ці 52 тыдні. Самы большы месяц мае 31 дзень, а самы меншы—28. У тыдні 7 дзён,

а ў гадзіне 60 мінут. На маладой яблыне ня было ніводнага яблычка, а з старой атressы 456 штук. У нашай вёсцы толькі 17 двароў, а ў суседнім сяле налічаюць 87. Слонъ можа насіць на сабе 50, 60 і навет 100 пудоў цяжару. 4-ая часць зямной галы занята сушаю. Амэрыку людзі старога сьвету пазналі толькі за 400 год да нашага часу. Гор у 2 й 3 вярсты ёсьць шмат, але сустракаюцца горы і ў 7, у 8, навет 9 вёрст у вышыні. Месяц у 50 раз меншы за зямлю. Месяц ходзіць навокала зямлі, і гэтую падарож робіць у 27 дзён і 12 гадзін. Кіт мае да 10 сажняў даўжыні і да 4.000 пудоў вагі. $\frac{3}{4}$ паверхні ўсяе зямное галы ablita вадою. Ёсьць у моры месцы ў 13 вёрст глыбіні.

Правіла 48. Іменыні лічэбныя парадкавыя (і слова адзін), як іменыні прыметныя, маюць у творным і месчым склоне канчатак ым-ім (першым, пры першым; другім, пры другім; адным, на адным).

Увага. Парадкавыя йменыні лічэбныя падобны да прымет, дзеля таго ўсе іх склонныя канчаткі адна-
кія з канчаткамі йменніяў прыметных.

ЗАДАЧКА. 76. Сыпісаць і дапісаць канчаткі.

Адкіну бервяно, адкіну друг \times , выведу жыв \times (конь і аглобі). У вадн \times мацеры пяць сыноў (пальцы ў чалавека). Хто ходзіць рана на чатырех нагах, у полуздэні на дзев'ех, а увечар—на трох? (дзія, сталь чалавек і стары) Адн \times поясам тысяч \times падпіразана (спон). У вадн \times дзежачц \times два цесьцечкі (яйцо). На адн \times палазку зіму й лета езьдзіць. Дзев' \times съмярцей ня бывае, а раз чалавек умірае. Дз \times сятая вада на кісял \times . З аднаго вала дзев' \times скур не дзяруць. Або \times лукі, або \times тугі. Два мядзьведзі ў адн \times бярлозе ня месцяцца. Адзін няхай будзе з гарачай вадою, а друг \times —з халоднай. Адзін з сошкай, а с \times мёра з лыжкай. Адн \times махам с \times мсот забляхам.

Правіла 49. У сказе ймя лічэбнае бывае аз-
наненінем (Адзін хлеб прыедліў), дзейнікам і да-
пайненінем (Адзін другою не пераважыць).

ЗАДАЧКА 77. Сліпісань і над іменьямі лічэбнымі азначыць,
якій часцінаю сказу яны служаць.

Аднэй рукою вузла не завяжаш. Выпаў першы сънег.
Адзін працуе за траіх. У нашай школе шэсцьдзесят чалавек.
Кожны чацверты год лічыцца пераступным. У наступную клясу
перайшло сорак пяць вучняў. Майму брату ўжо дзесятнаццаць
год. Ёсьць мясцовасьці, дзе бывае дзьвесціце дажджавых дзён
на год. Адны вочы і плачуць і съмяюцца. Адна рада добра, а дэвіе
лепей. Адзін хоць зъеж вала—усё адна хвала. Адна ластаўка
вясны ня робіць. Адзін з агнём, другі з полымем. Адна махну-
ша не гарыць, а цымее.

З а й м я.

Тлумачэнне. У мове ёсьць такія слова, што
ўжываюцца заместа якога небудзь імя—назоўнага,
прыметнага ці лічэбнага. Напрыклад, у сказе — *Ліса*
трудна злавіць: ён вельмі хітры—слова ён ужыта за-
места імя назоўнага *ліс*.

У сказе: *У ліса хвост касматы, і ёй віёркі ізтакі*
самы—слова *изтакі самы* ўжыты заместа імя прымет-
нага *касматы*.

У сказе: *Вучань купіў сабе дзіве книгі і некалькі*
сшыткаў—слова *некалькі* ўжыта заместа імя лічэбнага
(два, тры, чатыры).

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Сястра хадзіла ў грыбы. Ад-
туль яна вярнулася вельмі позна. Кожны дзень дзеяні хадзілі ў
ягады. Яны ўставалі рана ды прыносілі многа ягад. Сёння
дзень вельмі цэплы. Гэткі дзень быў і ўчора. У горадзе я пра-
жыў пяць дзён. Дома я прафаду *некалькі* дзён. Пятніца—пяты
дзень у тыдні. А *каторы* дзень нядзеля?

Правіла 50. Тыя слова, што ўжываюцца заместа іменінняў, называюцца займенінамі (я, ты, яны, сякі, ізтакі, той, самы, каторы, некаторы).

Займі адказвае на тыя самыя пытаньні, што і іменіні: хто? што? які? чый? колькі?

ЗАДАЧКА 78. Сыпсаць ды займеніні падчыркнучь.

У лясьніка жыла віёрка. Узяў ён яе яшчэ маленъкаю з гнязда. Яна яшчэ ня ўмела сама есьці. Яе пайлі малаком праз маленьку дудачку. Напіўшыся малака, віёрка лажылася спаць у жмені таго, хто яе дзяржаў. Скора яна падрасла ды асвойталаася з сям~~Х~~ёю лясьніка. Ускочыць яна, бывала, на каго не будзь ды пачне лазіць, як па хво~~Х~~. Яна гуляла з валасамі, а часам на пляч~~Х~~ й засыне. Чужых віёрка пазнавала ды хавалася ад іх. Даволі было паклікаць каму-небудзь, і яна, як куля, выскоквала з свае хованкі.

Віёрка вельмі любіла сьвежы~~Х~~ гуркі. Як толькі гаспадар браў на вілец кусоч~~Х~~к гурк~~Х~~, яна хапала ды як бачыш зъядала. Яшчэ лепш любіла яна цукер. Ласа ела яна й арэхі, тримаючи іх у пярэдніх лапках ды прагрызаючи ў лупніц~~Х~~ дзірачки.

Уночы віёрка спала. Прачыналася яна заўсёды ў адзін час і будзіла дзяцей. Яна залазіла пад коўдру ды тузала дзяцей лапкамі за валасы. Пакуль жыла віёрка ў хац~~Х~~ лясьніка, яна служыла ўцехаю для ўсей сям~~Х~~і. Але воля даражай за ўсё на с~~Х~~вец~~Х~~. Раз угледзіла яна ў садку сваю таварышку. Ніхто ня бачыў, калі яна выскачыла з хаты ды ўцякла ў лес разам з сваім новым сябрам. Як ні даглядалі віёрку ў хац~~Х~~, усё-ж такі ёй ляпей і весялей было жыць на вол~~Х~~, дзе многа такіх, як яна, віёрак.

Там яна выв~~Х~~ла і сваю сямейку—некалькі маленъкіх віёрачак. Уночы сядзела яна з імі ў гняз~~Х~~дзечк~~Х~~, зробленым з моху й галінак у густой яліне, а ўдзень шпарка лазіла па дрэвах, шукаючи пажывы: арэхаў, муроўных яечак або насенін~~Х~~ з яловых ці хваёвых шышак.

Правіла 51. Паводле свайго значэння займеныні дзеляцца на:

1) *Асабовыя*, што замяняюць імя асобы, чалавека: *я, ён, яна, яно, мы, вы, яны*.

Увага. Займеныні *я, мы* называюцца займенынімі першае асобы; *ты, вы*—другое асобы: *ён, яна, яно, яны*—трэцяе асобы.

2) *Зваротныя*, што паказваюць зварот дзеянья на самога дзейніка: *слбе й ся* (*Я шаную сябе, я шануюся*).

3) *Прыналежныя*, што азначаюць прыналежнасьць аднаго прадмета да другога: *мой, твой, свой, наш, нашы, вашы, іхны*.

Увага. Прыналежнасьць азначаецца гэтак сама й родным склонам асабовага займеныня 3-яй асобы: *лю, яе, іх*.

4) *Паказальныя*—служаць для паказаньня на прадмет: *ішты, ішны, той, такі, іштакі і інш.*

5) *Пытальныя*—ужываюцца пры пытаньні: *хто? што? які? каторы? чый? і інш.*

6) *Адносныя*—тыя самыя, што пытальныя, але бяз пытаньня. Адноснымі яны бываюць тады, калі служаць, напрыклад, для злучэння сказаў (*Што галава, то розум*).

7) *Азначальныя*—увесь, усякі, усяллакі, кожны, сам, самы і інш.

8) *Неазначальныя*—нешта, нешта, неякі, неякіс, чыйсь і інш.

9) *Адмоўныя*—ужываюцца для адмоўнасьці: *ніхто, нішто, нічый, ніякі, ніводзін ніводны і інш.*

ЗАДАЧКА 79. Сыпіаць, займеныні падчыркнуць, надпісаўши зъерху, якое яно.

Далёка я ад межаў родных. Наш дзядзька ўжо рыбак з уроды, і ўсякіх рыб ён знае ходы. О, край мой міл! усёй душою хачу злучыцца я з табою, у тваіх лясох пазычыць сілу, у тваёй зямлі сайсьці ў магілу. Ніхто з дамашніх не згадае, чым рэчка Костуся займае, якая іх звязала сіла, і чым яна так хлопцу міла. Усё ціха, мёртва, нярухома. Адкуль тут музыка нясецца? Чыя то песня ў душу лълецца? (Я. Кол.). Нашы едуць, ваны йдуць—нашы ваных падвязуць. Усё забыта, што зямлёю прыкрыта. Кожны сам свайго шчасця каваль. Гэтага цьвету па ўсім съвету. Гэта яшчэ цьвет, а ягадкі будуць. Некаторыя расыліны жывуць вельмі доўга. Нешта некае некуды паўзе. А што бяжыць бяз поваду? А што расьце бяз кораню? За чужымі сваіх ня відно. Кожнаму сваё дзіця міла. Калісь было, ды быльлем парасло. Камэдя, хто ня ведае, а хто ведае, таму няма нічога.

Ня ўсё збываецца, чаго чалавек спадзяваецца. Ня ўсе птушкі лятаюць. Прышоў хтось, ухваціў штось; ганіся за ім, няма ведама за кім (съмерив). Свая рука—уладыка. Свая сіла кожнаму міла. Стары, кажуць, змуста, да без яго ў хаце пуста. Ніхто ня ведае, як хто абедае. Хто новага ня бачыў, той старому рад. Хто пытае, той ня блудзіць. Хто позна ходзіць, той сам сабе шкодзіць. Чые гэта коні? Што за што, а руکі за пазуху. Нехта зламаў некалькі груш. Якая прыправа, такая й патрава. Якія мы самі, такія нашы й сані. Які сакавік, такі й красавік. Што там дзеецца—і бяжыць, і грэецца?

Складеніе займеніння.

I. Займеныні асабовыя.

АДЗІНОЧНЫ ЛІК.		МНОЖНЫ ЛІК.	
Н.	я	ты	мы
Р.	мяне	цябе	нас
Д.	мне	табе	нам
В.	мяне	цябе	нас
П.	мною (й)	табою (й)	намі
М.	мне	табе	нас

	Муж. р.	Жаноч. р.	Ніякі р.	Для ўсіх родаў.
Н.	ён	яна	яно	яны
Р.	яго	яе	яго	іх
Д.	яму	ей	яму	ім
В.	яго	яе	яго	іх
П.	ім	ёю (й)	ім	імі
М.	ім	ей	ім	іх

Склоны.	АДЗІНОЧНЫ ЛІК.			МНОЖНЫ ЛІК.
	Муж. р.	Жаноч. р.	Ніякі род.	
Н.	увесь	уся	усё	усе
Р.	усяго	усяе (й)	усяго	усіх
Д.	усяму	усёй	усяму	усім
В.	як Н. або Р.	усю	усё	як Н. або Р.
П.	усім	усёю (й)	усім	усімі
М.	усім	усёй	усім	усіх

V. Займеныні ТОЙ, ТАЯ, ТОЕ і ХТО, ШТО.

Склоны.	АДЗІНОЧНЫ ЛІК.			МНОЖНЫ ЛІК.
	Мужч. р.	Жаноч. р.	Ніякі р.	
Н.	той	тая	тое	тыя
Р.	таго	тае (тэй)	таго	тых
Д.	таму	тэй	таму	тым
В.	як Н. або Р.	тую	тое	як Н. або Р.
П.	тым	тэй (тою)	тым	тымі
М.	тым	тэй (тою)	тым	тых
Н.	хто	што		
Р.	каго	чаго		
Д.	каму	чаму		
В.	каго	што		
П.	кім	чым		
М.	кім	чым		

Такія займеныні, як *наши, ішны, кожны, які,*
такі скланяюцца, як прыметы: наши нашиа, на-
шаму, нашым.

Побач з формамі *наш, наша, наша ўжываюцца*
поўныя формы: наши, нашая, нашае; ваши, вашая,
вашие.

Займеныні чыйсь, неякісъ, хтось, хтосьці, штось,
штосьці скланяюцца, а займеныне сябе ня мае Назоўнага склону.

Бачым, што займеныні скланяюцца
а некаторыя маюць роды (*мой, мал, маё; наши,*
нашая, нашае і інш.) і лікі (*я — мы, той — тыя,*
сам — самі).

ЗАДАЧКА 78. Прастакланяць:

ніхто, нішто, нехта, нешта, мой добры конь, гэты самы замок, сам гаспадар, увесь хлеб, усялякая работа, сама гаспадыня, тая прыгожая краска, гэтае дзіця, чыё пяро, хто такі, што такое, маё добро.

Правіла 52. 1) *Назоўны склон займенніні* адзіночнага й множнага ліку ва ўсіх родах мае тыя самыя канчаткі, што й прыметы (*наши стол, нашая книга, нашае поле; нашия коні, нашыя кнії, нашыя перкі.*)

2) *Прыладны* й месны склон мужч. й ніякага роду маюць канчаткі *ым, ім* (як і прыметы): *ізтым пяром, на ізтым кані; кім, пры кім; ім, пры ім і і. д.*

ЗАДАЧКА 79. Сыпісаць і паставіць пратушчаныя літары.

Надаелі гэтых съпевы. На кхм скрупіцца, а на кхм зъмешца. На гэтых лета добра й гэта. На нашых ногі завысоких парогі. На свахм кані, як хачу, скачу. На свахм хлебе

жывеш, калі хочаш, тады й жуеш. На тХ-ма месцы сей. На ўсё сяло адзін вол, і тХий гол. На чХм стану—не адстану. На што нам тых пісталеты, калі страляць ня ўмесем? Няма тах крамы, каб прадаваліся родных маўы. Не такох яшчэ дзіва, што малако сіва. Па мне сабе хоць воўк траву еж. Сядзелі на гэтх нядзелі. На сваХм пляцх сяджу—нікому не плачу. Хто на чХм сядзіць, той таго й глядзіць. Таткава хата ўсХм ба-гата. Хто з сабою носіць, тХий у другх ня просіць. Чым хата ба-гата, тХм і рада. Чых род, таго й рот. Яках матка, такх і дзіцятка. Якіх мы самі, такіх нашы й сані. Якох дзерава, такх і кілін. Як пры тХм, так і без таго. Як хто хоча, так па сваХм бацьку плача.

Правіла 53. 1) Родны, прыладны і месны склоны займенніяў жаночага роду маюць адноўкавыя канчаткі з іменніямі прыметнымі (*таге самае кніі, тою самаю кніай, на тэй самай кнізе*).

2) Адмоўныя займенні маюць прыстаўку *ні* (*нікі, ніводны*), а неазначальныя—*не*; прычым, на *не* заўсёды прыходзіцца націск (*нехта, неякіс*).

ЗАДАЧКА 80. Сыпсаць і дапісаць працуічаныя літары.

Я знаем з ёх і з ях сястрою. Мы бачылі ях самх і ях сястру. Надвор'х нічага награваць. На лета, да не на гэтх. На пастаці нічага стаяці. Не бярыся не за сваё дзела. Ня ўвесь съвет, што ў аконцы. Ня ў тым сіла, што кабыла сіва, а што возу ні вязе. Не за што сказаць аці, калі няма чаго ў рот узяці. Не на тую нагу бот надзет. Нічага песьціца, калі ёсьць дзе зъмесціца. Нічага тут варажыць, калі пад бокам ляжыць. Ніхто ня знае, што яго чакае. Нішта вялікае ў лесе здохла. Рот нікому не завяжаш. Само нішто ня прыходзіць у рукі. Сядзеўши нічога ня выседзіш. Чужая больша нікому не баліць. Што ў тХий чэсьці, калі нічага есьці. За намі ўсылед шагае, да нам ні ў чХм не памагае. Ззаду ні ў кога вачэй ня бывае. Рэштам золата мераць, а рэштата нё за

што купіць. Лежанка ляжыць, а па ёх таратайка бяжыць. З зямлі ўстала—хатаю стала, да гаспадар у ёх ня жыве; а пачнуць адчыняць хату, то разъбяруць ях па шмату (*кана сена ці збожжса*). Бегла ліска каля лесу блізка; ні ях дагнаць, ні бег ях пазнаць (*съвет сонца*). „Дай“ нхто ня любіць, а „на“ ўсякі чуе.

|| **Правіла 54.** У сказе займіа бывае 1) *дзейнікам* (*Чую звон я нудны*), 2) *азначэньнем* (*Свяя сіла кожнаму міла*) і 3) *данаўненънем* (*Ніхто сабе ня вораг*).

ЗАДАЧКА 81. Сыпісаць, займеныні падчыркнуць ды надпісаць, якою часцінаю сказу яны служаць.

Я (ластаўка) саёу гняздо пад стрэхай беднай хаты музыка. Праца ўесь съвет ускарміла. Праца нам шчасьце дае (Ц. Гарт.). Смага ссушыла іх вусны. Доўга ў хаце нашы брацьця руکі злажыўшы сядзелі. (Ст. Ул.) Усе мае скарбы намарна йдуць. Я іх ня ваблю сваёю красой. Вечер інакшы ім дзыме ў галаве. Гэтакі ў часе глухой непагоды чуецца ў Нёмнавай гутарцы жаль. (Я. Куп.). Увесень уся прырода пачынае заміраць. Усё чарннее ды траціць свой колер. Мая грыўня ўсім дзіўна. За свой грош я ўсюды харош. Добры вечар вам! Ці рады вы нам? Калі вы нам рады, то й мы к вам да парады. Боль мне душу агартае. У моры дзесяці згінулі яны. Прыйгожа літары выводзіць ён пяром. Можам чорным абрасло яно. Я змалку там штодня гуляй. Вясёла йшлі гулянкі нашы. (М. Багд.).

Дзеяслоў.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Каля шляху, у чыстым полі, магіла стаіць. Кругом крушиць завіруха, пулье, шуміць. На магіле адзінока каліна расцеце. Яе вечер *абвіае*, мяцеліца *тие* ды навокала магілы *съпявае*, пудзе пра таго, хто ў чыстым полі пахованы *сыціць* (М. Багд.).

Правіла 55. Словы: *стаіць, чуляе, расыце, съпіць*—азначаюць стан прадмета, а слова: *круціць, шуміць, аввівае, іне, съпявае, іудзе*—дзеяньне прадмета.

Словы, што азначае дзеяньне або стан прадмета, называецца *дзеясловам*.

Дзеясловы адказваюць на пытаньні: *што робіць прадмет?* (сячэ, арэ, косіць) і *што робіцца з прадметам?* (варыцца, мучыцца).

ЗАДАЧКА 82. Сыпісаць ды дзеясловы падчыркнуць.

Вечер угаманіўся ды сьціхнуў саўсім. Сонца высока стаіць на небе ды бяз жалю паліць землю. Сталі паказвацца вадзяністыя, з цемнаватымі сярэдзінамі, хмаркі. Сонца пачынае бродзіць па гэтых хмарках, а ценъ невялічкімі лапінкамі памаленьку поўзае па зямлі паводле таго, як ідзе сама хмарка па небе. Вось адна перайшла праз сонца, і сонца зноў стала на чыстым небе ды яшчэ гарачэй прыпякае. А там, проці сонца, зноў поўзае хмарка, а за ёю другая, трэцяя. Усё часьцей і часьцей блудзіць гарачае сонца ў смутных хмарках. З аднаго боку неба пачынае чуць-чуць цымнець. У тым месцы, дзе неба нібы стыкаецца з зямлёю, паднялася хмара—чорная, страшная. Уперадзе, як горы, ішлі клубкамі асобныя хмары. Яны, як дым, рассыціліся па небе ды як-бы цягнулі за сабою чорную сцяну. Хмары то злучаліся, то разъдзяляліся, то пераганялі адна адну, то прападалі, а іх месца заступалі новыя.

ЛІК. АСОБА. ЧАС.

Правіла 56. Дзеяслоў зъмяняеца ў ліку.

Лікаў два: *адзіночны* (*пішу, пішаши, піша; нясу, нясеши, нясе*) і *множны* (*пішам, пішаце, пішуць; нясём, носіце, нясунь*).

ЗАДАЧКА 83. Сыпіаць і дзеясловы адзіночнаіа ліку падчыркнучу простай рыскай, а множнаіа—пакручастай (—).

Над лесам бліснула маланка. Пачаў грымець гром. Зраўблася ціха. Людзі забегалі па лузе ды на скорую руку складаюць сена. Здаецца, увесь сьвет перастаў навет сапці. Птушкі замоўклі. Конікі перасталі цвірчэць. Усё як-бы чакае чагосьці. Кругом пачымнела, як-бы надыходзіў мечар. Гром гудзе й гудзе бесъперастанку. Павеяў вецер ды пагнаў перад сабою пыл і сухое кісьце. Над галавою бліскула маланка, а за ёю трэнснуў гром. Усё затраслося й закалацілася. Кінулася першыя буйныя каплі. Даждж з ветрам падліса, як з вядра.

Усё прытаялася, як-бы задрамала. Толькі часамі закукуе зязюлька ў зялёнім гаі ды борэда змоўкне. Каршун круціца ў небе. Шудны крык яго голасна расплываецца пад хмарамі. Усё змоўкла, усё хаваецца ў цянёк ад гарачага сонца. Навет гутарыўня птушкі перасталі сьпіваць.

Правіла 57. Дзеяслоў зъмяняеца ў асобах.
Асоб тры: *першая, другая і трэцяя*.

Асобы дзеясловаў азначаюцца асабовымі займеніямі. Першая асоба—каторая гаворыць: *я пішу, мы пішам*. Другая асоба—да каторай гавораць: *ты пішаши, вы пішаце*. Трэцяя асоба—аб каторай гавораць: *ён, яна, яно піша, яны пішуть*.

ЗАДАЧКА 84. Сыпіаць і над дзеясловамі напісаць, якое яны асобы.

Мы выходзілі, а яны прышлі. Буду ласкай і ўzechай гараныкі-бедака. Сонца блеск свой апусьціла на зямлю з высот. Лълецца Нёман паміж гораў. Я іх ня ваблю свадю красою. Слава далёка за мора пайшла. Эх ты, разводзьдзейка, эх ты, бурлівае! ты аднаўляеш, купаеш зямлю,—вынесі-ж хвалій зычліваю к лепшаму шчасцю людзкую сям'ю! (Я. Куп.). Працаваць вучыся зрана, у маладыя леты. (Я. Кол.). Станьце, хмурынki,

над рубяжамі родных палеткаў, шнуроў! Ты куды бяжыш, дарога—тканка ног і кола? (Я. Кол.). Котка сьпіць, а мышку бачыць. Лезу, лезу па залезу, а ўзлез на жывую гору (конь з сядлом). Еду—за мною ні съледу; съвішком паганяю, на съмерць пазіраю (чалавек у чайце). Цёмна ночка наступае. Дробны дождьк нақрапляе. Падавіна лет мінае—я шчасьця ня знаю. Запрагайце, закладайце коні вараны! Вярнечеся, млады леты, хоць да мяне ў госьці (п.). Стаяў калісь тут бор стары (М. Байд.). Дробны дождж сячэ, ліеца. Вечер злосна ў хату рвеца, ў поўні стогнам аддаецца (М. Байд.).

Правіла 58. Дзеясловы зъмяняюцца ў часе.
Часоў тры: цяперашні, прошлы і будучы.

- 1) *цяперашні* час паказвае, што дзеяньне абстан адбываецца цяпер (*нішу*, чытаем, косіць).
- 2) *Прошлы* час паказвае, што дзеяньне абстан ужо адбыліся (*нісаў*, чыталі, касілі).
- 3) *Будучы* час паказвае, што дзеяньне абстан будзе адбывацца (*напішу*, буду *нісаць*, будуць чытаць, прачытаюць).

Увага. 1) У прошлым часе дзеясловы зъмяняюць канчаткі ў родах (*ішоў*, *ішла*, *ішло*, чытаў, чытала, чытала).

2) *Будучы* час бывае просты, калі складаецца з аднаго слова (*напішу*, *зраблю*, *скажу*, *адгадаю*) і складаны, калі выражаетца двумя словамі (*буду нісаць*, *буду рабіць*).

3) Часамі здаряеца час *запрошлы*: я быў пайшоўши, прынёсши, зрабіўши (перш, чымся што другое здарылася) і *прафбубудучы*: буду пайшоўши, буду ўстаўши і г. д. (перш, чымся што другое зробіцца).

ЗАДАЧКА 85. Сыпіаць, дзеяловы падчыркнучь ды пакатаць, якоа лны часу.

Маці ў службу выпраўляе родную дзяціну ды ўкрадкам выцірае горкую съязіну. Не адзін раз твае вочкі заплывуць

сълязою. Ня уважыць чужаніца ручак тваіх белых. Поту выль-лецца крыніца з шчочак загарэлых (Я. Кол.). Паставілі дзеци сіло. Злавілі сінічку. Сывішчуць птушкі над балотам. Аж гамо-ніць лес і гай. Па азёрах пайшлі крыгі. Над балотам стогнуць книгі. Жураўлі ўгары кричаць. Вёскі спалі; ня трубіў у рог па-стух. Хмары цёмныя ішлі. Сыціхлі съпевы навальніцы. Далей хмары ў. съвет пайшлі. Разрывалісь, ападалі хмары кучамі на ніз. Зоры ў небе замігали. Нікла жыцьце ў лесе шумным. Ага-ляўся твар зямлі. Ляцелі з крыкам сумным над балотам жураў-лі. Белая валокны съцелюща над долам. Не съпяваюць птушкі. Сыціхнуў лесу шолам. Съцелюща валокны. Уецца павуціна. Стогі лугавыя вежамі жаўцеюць (Я. Кол.). Бор стары завые нудна. Зашуміць кругом лаза. Скора, скора дуне холад. Сънег пасыпле з сівых хмар. Зноў мароз надыдзе люты, і клубком пава-ліць пар. Будуць ветры за вугламі выць і плакаць, і стагнаць (Я. Кол.).

ЗАДАЧКА 86. Съпіаць і паставіць азначаныя дзяясловы ў прошлым часе.

Недалёка ад нашай вёскі пачынаеца вялікі лес. Там рась-це многа грыбоў і ягад. Мы часамі ходзім туды, але шукаем грыбоў толькі скраю. Заходзіць далёка ў лес мы баёмся, бо там водзяцца ваўкі, мядзьведзі і іншыя дзікія звяяры. Толькі нека-торыя, вельмі съмелыя, адважваюцца заходзіць далёка ў сярэ-дзіну. Яны добра прызыраюцца да дарогі, каб не заблудзіць, і ва-рошаюцца адтуль з поўнымі кошыкамі грыбоў, а потым расказ-ваюць нам, як страшна ў вялікім густым лесе. Мы слухаем іх, а самым нам хочацца пабыць там, дзе яны былі.

ЗАДАЧКА 87. Вывесыці будучы час (1-ае асобы адзін. ліку) ад наступных дзяясловай.

Піць—буду піць. Выпіць—вып'ю. Спаць—... Заснуць—... Есьці—... Зьесці—... Чытаць—... Пачытаць—... Рысаваць—... На-рысаваць—... Гуляць—... Пагуляць—... Съпяваць—... Засъпяваць—... Араць—... Заараць—... Купляць—... Купіць—... Пытаць—... Спытаць—... Шыць—... Пашыць—... Каваць—... Падкаваць—... Скаваць—... Адказаць—... Апавядадаць—... Касіць—... Скасіць—... Насіць—... Знасіць—... Казаць—... Сказаць—...

ЛАДЫ.

Правіла 59. Дзеясловы зъмяняюцца на трывады: *абвяшчальны*, *загадны* і *умоўны*.

1) Форма дзеяслова, што паказвае («*абвяшчае*») час, лік і асобы, называецца *абвяшчальнym ладам* (*чытаў*, *чытаю*, *буду чытаць*, *прачытаю*).

Абвяшчальны лад мае трывады: *цяперашні*, *прошлы* і *будучы*; 2 лікі—*адзіночны* і *множны*—і 3 асобы—1-ая (*я, мы*), 2-я (*ты, вы*) і 3-я (*ён, яна, яно, яны*), а ў прошлым часе і род (*нёс, нясла, нясло*).

2) Тая форма дзеяслова, што не паказвае ні часу, ні ліку, ні асобы, а толькі называе дзеяньне ці стан, называецца *неазначальнай формай*.

Неазначальная форма адказвае на пытаньні: *што рабіць?* *што зрабіць?* і канчаецца на *ць—чи* (*хвалиць, лётаць, ламаць, мачы, сячы*). Да гэтых канчаткаў дадаецца часамі зваротнае з'яўлясія (*скарочанае слбе*), каторое ў злучэньні з *ць* дае *цица* (*хвалицца, мыцца, заместа—хвалицца, мыцца*).

Увага. Побач з формамі на *ць* неазначальная форма ў беларускай мове ўжываваецца з канчаткам *ці* (*ламаці, хадзіці, хваліціся, ламаціся*. *Ляцей воран панад морам бы стаў галасіці. Дам табе напіціся*).

3) *Загадны лад* выражает «загад» або просьбу, покліч, перасьцярогу ці што падобнае (*нясі, зъмілуйся, баранеце, ратуйце, не паваліся, станьма, дайма*).

Загадны лад мае трывады—1-ю (множ. ліку), 2-ю і 3-ю і два лікі—*адзіночны* і *множны*. Першай асобы адзіноч. ліку ў загадным ладзе няма.

4) Умоуны лад паказвае, што дзеяньне ці стан залежыць ад некае ўмовы (зрабіў-бы, пайшоў-бы, пайшли-б). Пры ўмоўным ладзе заўсёды стаіць частка бы (б), якая прыстаўляецца да прошлага часу (схадзіў-бы, схадзілі-б).

ЗАДАЧКА 88. Сыпісаць, дзеясловы падчыркнүць ды паказаць, якою лініи ладу.

Ціха ліліся съязінкі на поле. Дробны дождж сячэ, ліеца. Вечер злосна ў хату рвеца, у полі стогнам аддаецца (М. Баг.). Наступіла чорна хмара, настала 'шчэ й сіва (п.). Стала зельле капаці—сталі людзі гукаці. Расыці, зельле, градою—застаюся ўдавою. (п.). Ціха, братка, не лякайся, з хлебам-сольлю не хавайся (п.). Сарву з рожы кветку ды пушчу на воду. Плыўі, з рожы кветка, аж да майго роду!

Каб я быў крылатай птушкай,
Не ляцеў-бы я у гай,—
Пеў-бы песні-весялушки
Там, дзе сылёзы лыле ратай.
Каб я быў вясенњім сонцам,
Што прыгожа так гарыць,—
Бедным людзям у ваконца
Першым стаў-бы я съяціць.
Каб я быў на небе зоркай,
Што блішчыць, аж любата,—
Я глядзеў-бы ў панадворкі,
Там, дзе вечна цемната.

(Я. К.).

Спражэньне.

Правіла 60. Зъмена дзеяслова ў ладох, часох, ліках і асобах называецца спражэннем.

Спражэнняў два: *першае* и *другое*.
Да *першаі* спражэння належаць дзеясловы, што маюць у другой асобе цяперашняга часу адзіночн.

ліку канчатак *еш* (*аш*), а ў 3-й асобе множн. ліку таго самага часу—*уць* (*юць*): *нясеш*, *чытаеш*, *ка-жаш*, *рэжаш*, *тайчеш*; *нясуць*, *чытаюць*, *кажуць*, *рэжуць*, *тайкуць*.

Да другога спражэнья належаць тыя дзеясловы, што ў другой асобе цяперашняга часу адзіночнага ліку маюць канчаткі *иш*—*ыш*, а ў 3-й асобе множн. ліку таго самага часу—*аць* (*яць*) (*сядзіш*, *крычыши*, *любіш*; *сядзяць*, *крычаць*; *купіш*, *купяць*, *любляць*).

Увага. Некаторыя дзеясловы (прыкладам: *есыці*, *даць*, *быць*) маюць асобнае спражэнье. Яны называюцца *разнаспрацоўнымі*.

ЗАДАЧКА 89. Пастаўце дзеясловы ў 2-й асобе цяперашняга часу адзіночн. ліку і ў 3-й асобе множн. ліку таю самага часу.

Нясьці—*нясеш*, *нясуць*. Глядзець—глядзіш, глядзяць. Клясьці Чакаць. Гуляць. Казаць. Пячы. Таўчы. Рэзаць. Думаць. Сядзець. Крычаць. Паліць. Хваліць. Гаварыць. Вадзіць. Ждаць. Памерці. Кланяцца. Цягнуць. Слухаць. Трасыці. Ткаць. Лгаць. Касіць. Гарадзіць. Пакідаць. Пакінуць. Часаць. Часацца. Мыць. Мыцца. Цалаваць Цалавацца. Выцяць. Гаманіць. Шаламіць. Сустрachaць. Будаваць. Будавацца. Жаць. Браць. Брацца. Тачыць. Лавіць. Гараваць. Бедаваць. Магчы. Даваць. Даіць. Гнаць. Кроіць. Гаіць. Паіць. Выць. Шыць. Ліць. Біць. Піць. Варыцца. Гутарыць. Віць. Караць. Гаманіць.

ЗАДАЧКА 90. Сыпісаць, дзеясловы падчыркнучь ды азначыць цыфрамі, да якоіа спражэнья яны належаць.

У ваднага чалавека быў вялікі сабака. Пад старасыць ён ня мог ужо вартаваць гаспадарскае дабро. Не хацелася гаспадару дарма карміць сабаку. Узяў ён вяроўку й камень ды павёў сабаку тапіць. Глядзіць на яго сабака разумнымі вачымі, быццам разумее, што думае гаспадар. Сеў гаспадар з сабакам у човен, ад'ехаў ад берагу, прывязаў сабаку камень за шию ды сапхнуў

сабаку ў воду. Але човен крэпка скалануўся, і гаспадар ня ўдзержыўся ды сам зваліўся ў воду. Стаяў ён тануць. Раптам чуе—нехта цягне яго за кашулю. А гэта яго сабака. Камень адняўся, і сабака кінуўся ратаваць гаспадара. Схапіў зубам за кашулю, выплыў з ім на бераг ды, чуць жывы, расыягнуўся на беразе. Заплакаў чалавек і абняў сабаку. Стыдна яму стала. Да самае съмерці карміў ён і даглядаў свайго прыяцеля.

СПРАЖЭНЬНЕ Ў АБВЯШЧАЛЬНЫМ ЛАДЗЕ.

Першае спражэнне.

Цяперашні час.

I. Асабовыя канчаткі пад націскам.

Адзіночны лік.

1 асоба.	Я	няс— <i>y</i>	пяк— <i>y</i>
2 — , —	Ты	няс— <i>eš</i>	пяк— <i>eš</i>
3 — , —	Ён	няс— <i>e(и)</i>	пяк— <i>e(и)</i>

Множны лік.

1 асоба.	Мы	няс— <i>em</i>	пяк— <i>om</i>
2 — , —	Вы	няс— <i>ječ(e)</i>	пяк— <i>ač(e)</i>
3 — , —	Яны	няс— <i>uč</i>	пяк— <i>uč</i>

II. Асабовыя канчаткі не пад націскам.

Адзіночны лік.

1 асоба.	Я	дума— <i>ju</i>	каж— <i>y</i>
2 — , —	Ты	дума— <i>eš</i>	каж— <i>aš</i>
3 — , —	Ён	дума— <i>e(и)</i>	каж— <i>a(и)</i>

Множны лік.

1 асоба.	Мы	дума— <i>em</i>	каж— <i>am</i>
2 — , —	Вы	дума— <i>eče</i>	каж— <i>ače</i>
3 — , —	Яны	дума— <i>juč</i>	каж— <i>uč</i>

Другое спражэнье.

Цяперашні час.

I. Асабовыя канчаткі пад націскам.

Адзіночны лік.

1 асаба.	Я	сядж—у	крыч—у
2 — , —	Ты	сядз—иши	крыч—иши
3 — , —	Ен	сядз—иць	крыч—ици

Множны лік.

1 асаба	Мы	сядз—им	крыч—ым*)
2 — , —	Вы	сядз—ище (e)	крыч—ище (e)
3 — , —	Яны	сядз—яць	крыч—аць

II. Асабовыя канчаткі не пад націскам.

Адзіночны лік.

1 асаба.	Я	пал—ю	гавар—у
2 — , —	Ты	пал—иши	гавор—иши
3 — , —	Ен	пал—иць	гавор—ици

Множны лік.

1 асаба.	Мы	пал—им	гавор—им
2 — , —	Вы	пал—ище	гавор—ище
3 — , —	Яны	пал—яць	гавор—аць

Прошлы час.

Адзіночны лік.

Муж.	род.	Я, ты, ён	нёс	чыта—у
Жанч.	-и-	я, ты, яна	няс—ла	чыта—ла
Ніякі	-и-	я, ты, яно	няс—ло	чыта—ла

*) або: сядзём, крычом, маўчом, баёмся, сяджом і г. д.

Множны лік.

для ўсіх родаў:

нясь—лі чыта—лі

Будучы час.

Будучы час мае дзьве формы (Бач. прав. 58, увага 2): простую й складную.

Простая форма спрагаецца так сама, як цяперашні час (я зраблю, ты зробіш, ён зробіць; мы зробім, вы зробіце, яны зробіць).

Складная форма зложана з будучага часу ад «быць» і неизначальнай формы таго слова, што спрагаецца.

Лік адзіночны.

Я буд—*у*
Ты будз—*еш*
Ён будз—*е(и)ш*

Лік множны.

Мы будз—*ем*
Вы будз—*е(и)ш*
Яны буд—*уць*

Дзеясловы закончанага трыванья (Бач. прав. 68) маюць будучы час прости (пайду, зраблю, напішу), а незакончанага трыванья—будучы час складаны (буду хадзіць, буду рабіць, буду пісаць).

Закончанае трыванье спрагаецца так сама, як незакончанае, але закончанае трыванье на мае цяперашнія часу.

Правіла 61. Некаторыя дзеясловы зрастаюцца з зваротным займеннем—ся (мылица—мыцися, вучылица—заместа вучыцца). Пры спражэнні займа дадаецца да слова: мылося, мылошися і г. д. Толькі ў неизначальнай форме ды ў 3-й асобе цяперашні часу адзіночн. Й множн. ліку канчатак цися зыліваецца ў цца (мылица, часацца; ён мылица, чэшицца; яны мылица, чэшицца).

Але калі перад ца стаіць зычны, то будзе адно ц (эдасца, ад'есца).

Спражэнне ў загадным ладзе.

Лік адзіночны.

1 асоба. Я	—	—
3 :	Ты няс— <i>i</i>	бяр— <i>y</i>
2 :	Ён хай (няхай)	няс— <i>e</i> (<i>u</i>) бяр— <i>e</i> (<i>u</i>)

Лік множны.

1 асоба. Мы	няс— <i>em(a)</i>	бяр— <i>em(a)</i>
2 "	Вы няс— <i>ece</i>	бяр— <i>ece</i>
3 "	Яны хай (няхай)	нясуць, бяруць,

II. Лік адзіночны.

Лік множны.

1 асоба Я	—	Мы бразын— <i>em (a)</i>
2 . Ты бразын— <i>l</i>		Вы бразын— <i>ece</i>
3 . Ён хай бразын— <i>e</i>		Яны бразн— <i>ucъ</i> .

III. Лік адзіночны.

Лік множны.

1 асоба. —	чуйма, л'йма (лем)
2 . чуй, л' (л'й)	чуйце, л'йце (леце)
3 . хай чуе, ліе	хай чуюць, ліюць.

IV. Лік адзіночны.

Множны лік.

1 асоба —	кіньма, ежма
2 . кінь, еж	кіньце, ежце
3 . хай кіне, хай есьць	хай кінуць, хай ядуць.

Правіла 62. У загадным ладзе 2-я асоба адзіночнага ліку мае гэткія канчаткі:

1) *i, ы* пад націскам пасьля зычнага—*нясі, хвалі, налі, сушы, памажы, бяры і* г. д.

2) *i* не пад націскам—*стукні, бразыні, вымі, крыкні, пісні* і г. д.

3) *й* пасъля галоснага—*дай*, *иуляй*, *чуй*, *мей*, *стой*, *крый*, *мый*, *шый*, *вый*, але ў дзеясловах *ліць*, *піць*, *біць*, *віць* можа быць—*лі*, *пі*, *бі*, *ві* заместа *лій*, *пій*, *бій*, *вій*.

4) зычны мяккі *й* зацьвярдзелы—*кінъ*, *вынь*, *слядъ*, *мезъ*, *рэжъ*, *прамоў*, *саромся* і г. д.

Калі да гэтых формаў даставім канчатак *ма* (начиасьцей пасъля зычнага *l*—*й*, *ў*), або *м* (пасъля галоснага) то дастанем 1-ю асобу множнага ліку: *ежма*, *кіньма*, *блайма*, *прамоўма*; *сушэм*, *хвалем*; калі даставім—*це*, то дастанем 2-ю асобу множнага ліку, прыгэтым, у дзеясловах з галосным на канцы ў 2-й асобе адзінч. ліку трэба зъмяніць *і* на *е*, *ы* на *э* (*нясі*—*нясем*, *нясече*; *блры*—*блрэм*, *блрэце* і т. д.).

Трэцяя асоба ў загадным ладзе складаецца з слоў *хай* або *няхай* і 3-й асобы цяперашнягя часу (*хай*, *няхай* ён кажа; *хай* або *няхай* яны кажуць).

ЗАДАЧКА 91. Напісаць дзеясловы ў загадным ладзе.

Хваліся, хай хваліцца, хвалемся, хвалецся, хай хваляцца. Калоць. Сушыцца. Браць. Маліцца. Памагаць. Валачы. Даць. Бегаць. Мець. Біцца. Піць. Кінуць. Калечыць. Прамовіць. Сароміцца. Шанаваць. Шанавацца. Плюнуць. Гукаць. Смактаць. Казаць. Маліць. Прасіць. Резаць. Турбавацца. Ленавацца. Клікаць. Прамаўляць.

Спражнінне ў умоўным ладзе.

Адзіночны лік.

1 асоба. Я пайшоў-бы, пайшла-б, пайшло-б

2 " Ты пайшоў-бы — " — — • —

3 " Ён пайшоў-бы — " — — • —

Множны лік.

1 асоба.	Мы	пайшлі-б	для ўсіх родаў.
2 "	Вы	пайшлі-б	
3 "	Яны	пайшлі-б	

Правіла 63. Умоўны лад дастанем, прыстаўшы частку бы (пасъля зычнага), або б (пасъля галоснага) да прошлага часу (я прынёс-бы, прынясла-б, прынасло-б; мы прынясьлі-б, вы прынясьлі-б і т. д.).

ЗАДАЧКА 93. Напісаць дзеясловы ў умоўным ладзе.

Нясьці, вязыці, плясьці, ісьці, сячы, таўчы, пячыся, кусацца, мець, стаць, гуляць, съмняцца, перапісаць, лічыць, лячыць.

Спражэнне дзеясловаў: ЕСЬЩІ, ДАЦЬ, БЫЦЬ.

Абвяшчальны лад.

Асобы.	АДЗІНОЧНЫ ЛІК.		МНОЖНЫ ЛІК.	
	Цяперашні час.	Будучы час.	Цяпер. час.	Будучы час.
1	ем	—	ямо	дамо
2	ясі	—	ясьцё (е)	дасьцё(е)
3	есьць, ёсьць (ё)	дасьць	ядуць	дадуць

Зададны лад.

Асобы	АДЗІНОЧНЫ ЛІК.	МНОЖНЫ ЛІК.
1	—	ежма, дайма, будзьма
2	еж, дай, будзь	ежце, дайце, будзьце
3	хай есьць, хай дасьць хай будзе	хай ядуць, хай дадуць, » будуць

Дзеяслоў „быць“ мае ў цяперашнім часе толькі форму 3-е асобы адзіночнага ліку—*ёсць* або кароткае *є*. Будучы час: *буду, будзеш, будзе і і. д.*

Другія формы, не паказаныя ў табліцах, спрагающа звычайна.

Правіла 64. Дзеясловы першага спражэння ў 3-й асобе множнага ліку цяперашняга й будучага часу маюць канчаткі *уць-юць* (*ідуць, пішуць, капаюць*), а дзеясловы другога спражэння—*аць-яць* (*крычаць, гавораць, іамоняць*).

Увага. Калі націск прыходзіцца на канчатак, то адразу відаць, якое спражэнне *ідуць, пішуць*—1-е спражэнне; *крычаць, сядзяць*—2-е спражэнне).

Калі націск ня прыходзіцца на канчатак, то трэба глядзець, што стаіць у канчатку *неазначальная* формы. Калі стаіць *і* або *ы*, то гэта дзеяслоў 2-га спражэння (*прастів, дарыів*). У праціўным разе гэта дзеяслоў 1-га спражэння (*казаць, ведаць*).

У дзеясловах—*кры-ць* мы-ць, ві-ць, шы-ць, ры-ць, —*ы* адносіцца да кораня; гэта дзеясловы 1-га спражэння.

ЗАДАЧКА 92. Заместа крэзыкаў паставіць *у—ю, або а—я*.

Перад невадам рыбы ня ловіць. Галоднаму асьцюкі ня коліцца. Лепей съмяяцца, як плакіць. За пастой ня плаціць, а дорага бяруць. Зраду прымакіць, а зрадніка вешаць. З песні слова не выкідаць і корміць, і поіць, і вочы коліць. И смаляць, і агнём паліць. Клін клінам выганяць. Калі паны лікуіць, тады мужыкі гаруюць. Лета на зіму, а зіма на вясну працуіць. Ня ўсе птушкі лятаць. Не тады сабак корміць, як на ўловы ехаць. Паны балюць, а наш брат гаруе. Пра адны дрожджы не гаворіць трожды. Прочкі ходзіць без сарочки. Саломеным валом не араць, а сенным канём не ваявіць. З не забітага ліса шубы ня шыць.

Правіла 65. 1) Дзеясловы першага спражэнья ў 2-й асобе адзіночн. ліку цяперашняга й будучага часу маюць канчатак *eš* (пасыля цвёрдага зычнага *ash*) а другога спражэнья—*iš, ыш* (ты чытиеш, кажаш; ты ходзіиш, іаворыш).

2) Дзеясловы першага спражэнья ў 3-й асобе адзіночнага ліку цяперашняга й будучага часу маюць канчаткі *e (ць), a (ць)*, а другога спражэнья—*iць, ыць* (ён думае, кажа; ён паміць, іаворыць).

ЗАДАЧКА 93. Сопісаць і заместа крыжыкаў паставіць, дзе тра̄ба, літары *e, a, i* ці *ы*.

Вымѣту разком—вывѣзу вазком. Гвалтам возьмѣш, але даць—не дасі. Глухі не дачу́х, дык прыложіць. Дай на тры дні, а возьмѣш злыдні. Далей паложіш—бліжай возьмѣш. Далей паедзіш—скарэй у дварэ будзеш. Думаю горадх ня возьмѣш. Дурань не дабачіць, а разумны прабачіць. Душа мая крывая—усё прымах. Душа меру знах. Загляніх сонца і ў наша аконца. Затым съяпы плачах, што съцежкі ня бачіць. Шылам патакі ня хваціш. Зямелька, матка наша, і корымцы, і похцы, і адзявах нас. Зямля ні тонах, ні гарыць. Звязах, звязах дый блісціх. Золата і ў краме дастаніш, а свайго розуму ні кому ня прыставіш. З малое іскры бывах часам вялікі пожар. І курыцаю запях, калі за жывое каго забяре. Цыган, як галех, дык съялех. Кінь хлеб-соль ззаду—знойдзіш наперадзе.

Правіла 66. 1) Дзеясловы першага спражэнья ў 1-й асобе множнага ліку цяперашняга й будучага часу маюць канчатак *em* (пасыля цвёрдага зычнага *am*): мы думаем, кажам, а дзеясловы другога спражэнья—*im, ым* (памім, іаворым).

2) Дзеясловы першага спражэнья ў 2-й асобе множнага ліку цяперашняга й будучага

часу маюць канчатак **е́де** (пасъля цвёрдага зычнага **а́де**), а другога спражэння — **і́де, ыше:** вы думаете, кажае; вы палие, изворыце; вы пасеце, скажае; вы спаліце, зварыце).

3) Але калі націск прыходзіцца на канец, то ў 2-й асобе множнага ліку дзеясловы абодвух спражэнняў маюць у канчатку **і́-ы:** (**нлсіё, бярыцё, як — паліце, изворыце**).

Увага. Калі націск на канчатку, то ў дзеясловах 2-га спражэння ў форме 1-ae асобы множнага ліку, побач з формамі на **iм—ым**, могуць ужывацца формы на **ём—ом**, як у 1-m спражэнні (**стайл, сядзім, маўчым, кричым i—стаём, слозём (сложом), маўчом, кричом і т. д.**)

ЗАДАЧКА 94. Сыпісаць і заместа крыжыкаў паставіць патрэбныя літары: **a, я, і, ы.**

Два вякі жыць ня будзім. Знахмся дома — знаймася і ў людзіах. Калі не нажнім, то й не назьбірахм. Калі не намалоцхм, то й не накалоцхм. Не ўрадзіў мак — перабудзім і так. Пераначухм — болей пачухм. Прышло махам — і пойдзіх прахам. Праглынутага ня выплюніш, а выплюнутага не падыміш. Тады пабачхм, як заплачхм. Сядзіхм на калодзе, пагаворхм а прыгодзе. Гаворхце, гамоніце, а ня ведахце, дзе звоніць. Што пасехце, то й сажніцё. Што вы нясішё? Мы нясіхм жыта на продаж. Калі гаспадар у карчме скачх, то гаспадарка ў дварэ плачх. Калі маxш гроши, ня будзіш хадзіць босы. Калі матка сына балух, пятлю яму гатух. Тады хіба перастане, калі ўся сарока бела станх. Ласка — не каляска: сеўши не падзіш. Маxш статак — мусіш мець і ўпадак. Матка — не граматка: за злотку ня купіш.

Правіла 67. 1) Калі дзеяслоў западнаіа ладу ў 2-й асобе адзіночнага ліку мае на канцы **ь** (будзь, кінь, пасунься), то **ь** астаецца і ў 1-й і 2-й асобе

множнага ліку (*будзьма, кіньма, пасуньмася; будзыце, кіньце, пасуньшеся*). У праціўным разе **в** ніколі ня пішацца (*фэжце, не саромся*).

2) Калі *загадны лад* у 2-й асобе адзіночнага ліку канчаецца на **і, ы**, то ў 1-ай і 2-ой асобе множнага ліку **і** пераходзіць у **е, а** і **ў** **э** (*ідзі — ідзем, ісзеце; блры — бярэм, бярце.*)

ЗАДАЧКА 95. Сыпісаць *і* паставіць, дзе трэба, літары: **ѣ, ё, ѿ.**

Ня трац×це марна часу! П×це, да часу ня трэце. Плач-
це вочы, хоць павылаз×це: бачылі, што куплялі! Пі горкае,
еж кіслае: і памрэш — ня згніеш. П×це горкае, еж×це кіслае:
і памр×це — не згні×цё. Падступ×ц×ся бліжэй — паклан×ц×-
ся ніжэй! Пазычаны хлеб еж ды аглядайся. Кін×це стрэльбу
й вуду, і я ў вас буду. Прыйядз× — госьць будзеш! Цёсачка,
цёсачка, а! потым — стой, воўк цябе рэж! Што сабе ня міла,
таго й другому ня зыч×це. Сядз×ма мы паабедайма, паабе-
даўши пагавор×ма! (п.) Б×це, б×це біты камень, агню даста-
вайце, маладую застрыгайце! (п.) Не каж×це, шэры гусі, што
я тут гарую, а скаж×це, шэры гусі, што я тут паную. (п.).

Трываньні.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Цёмна ночка *наступае*. Пада-
рожная з'бліся з дарогі. *Лъгчына* Нёман паміж гораў. Маці ў
службу *выпраўляе* родную дзяціну. Маці *сязела* каля столу ды
плакала. Вораг *адступіў*. Скора *прылягніць* птушкі з выраю.
Рыбакі *заўтра будуць* лавіць рыбу.

Тлумачэнніе. Дзеясловы — з'бліся, *адступіў*, пры-
лягніць, *напісаў*, *напішу* — паказваюць, што дзеяннне
скончылася або павінна скончыцца.

Такія дзеясловы называюцца дзеясловамі *закон-
чанага трываньня*.

Дзеясловы: *наступае*, *мъецица*, *выпраўляе*, *сядзела*,
плакала, будуць лавіць — паказваюць, што дзеяньне ад-
бывалася, адбываецца (*трывае*) ці будзе адбывацца,
але невядома, ці скончылася яно, ці не (ці яшчэ
трывае).

Такія дзеясловы называюцца дзеясловамі *неза-
кончанага трыванья*.

Незакончанае трываньне.

{ Селянін *сек* дзерава.
Селянін *сячэ* дзерава.
Селянін будзе *сячи* дзерава.

Закончанае трываньне.

{ Селянін *сьсек* дзерава.
(*Цяперашняга часу няма*)
Селянін *сьсячэ* дзерава.

Правіла 68. Дзеясловы бываюць двух тры-
ваньняў: *закончанага* й *незакончанага*.

Закончанае трываньне паказвае, што дзеяньне
скончылася або скончыцца. Яно адказвае на пы-
таньне: *што зрабіць?* (*што зрабіў?* *што зраблю?*)
І мае толькі два часы — *прошлы* й *будучы* час, —
прычым, будучы час у дзеясловаў *закончанага*
трыванья *просты* (*сьячы* — *сьсек*, *сьсяку*; *пісаць* —
напісаў, *напішу*).

Незакончанае трываньне паказвае, што дзе-
яньне яшчэ ня скончылася (*трывае*). Яно адказ-
вае на пытаньне: *што рабіць?* (*што рабіў?* *што
раблю?* *што буду рабіць?*) І мае тры часы: *цяпе-
рашні*, *прошлы* й *будучы*, прычым, *будучы* час у

дзеясловаў незакончанага трываньня складаны (пішу, пісаў, буду пісаць; сяжу, сек, буду сячы).

Увага. Да дзеясловаў закончанага трываньня адносяща дзеясловы аднаразовы трываньня, якія паказваюць, што дзеяньне адбылося ўраз, раптам (стукнуў, грукнуў, съвіснуў). Гэтая форма мае адзін прошлы час (іакнүй).

Здараецца яшчэ шматразовая трываньне, якое паказвае, што дзеяньне адбылося, адбываецца ці будзе адбывацца некалькі (шмат) раз. Шматразовая трываньне адносіцца да незакончанага трываньня ды мае тыя самыя часы: цяперашні, прошлы й будучы складаны (бываю, бываў, буду бываць).

ЗАДАЧКА 96. Сынсаць, дзеясловы падчыркнучы і азначыць, якою яны трываньня: закончанаі (з.) і незакончанаі (нз.).

Ой ляцелі гусі з Русі! Прыляцелі тры пташачкі—чорнень-
кія, як галачкі (п.) Ключначка ўкланілася і з твару зьмяніла-
ся. Ой што-ж там да за пыл курыць? Гэта наш маладзён едзе
ў чысьцен'кім полі на варанен'кім коні. Скора маладзён на
двор узъехаў (п.) Дробны дожджык накрапляе. Цёмана ночка
наступае (п.) Ня ўсе тыя сады цвітуць, што разъвіваюцца.
Ляцеў воран па-над морам ды сеў ён на сосьне. (п.) Цячэ рэч-
ка невялічка з вішневага саду. З гары ў даліну галубкі лята-
юць, з белае бярэзінкі лісьце аганяюць (п.) Чырвоная каліна
галльяйко паклала. (п.) Нехта стукнуў у вакно. Стукнуў, гру-
кнуў у падковы. Ён вышаў з хаты ды моцна грукнуў дзьвя-
рыма. Дзе-ж ты бываў? Дзе ты бываў, што ты чуваў? (п.) Я
зельлейка бразнула і ручкамі ўсплюснула (п.) Сады-присады па-
ліваць будзем, марскім пташкам пасыпаць будзем (п.).

С Т А Н Ы.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Вада затапіла (што?) луг.
Луг затоплены (чым?) вадою. Куля разьбіла (што?) акно. Акно
разьбіта (чым?) куляю. Цесьлі будуюць (што?) дом. Дом будуецца
(кім?) цесьлямі. Сынег пакрыў зямлю. Зямля пакрыта сынегам.
Мы вымылі падлогу. Падлога вымыта намі.

Тлумачэньне. Дзеясловы: *затапіла, разьбіла, будуюць, пакрыў, вымылі*—паказваюць, што дзеяньне пераходзіць з дзейніка (дзеіны, або іалоўны, прадмет) на дапаўненьне (дапаўняльны, або ўтаразначны, прадмет).

Гэта дзеясловы дзеінаіа стану.

Пры дзеясловах дзеінага стану можа стаяць *прастае дапаўненьне* (на пытаньні: *каю? што?*) Напрыклад: будаваць (*што?*) дом, злавіць (*каю?*) птушку. Дзеясловы дзеінага стану ніколі не канчаюцца на *ся*.

Дзеясловы: *затоплены, разьбіта, будуецца, пакрыта, вымытa*—паказваюць, што дзеяньне пераходзіць з дапаўненьня (дапаўняльнаіа прадмету) на дзейніка (дзеіны прадмет).

Гэта дзеясловы залежнаіа стану.

Пры дзеясловах залежнага стану можа стаяць дапаўненьне на пытаньні: *кім? чым?* Напрыклад: будуеца (*кім?*) цесьлямі; сячэцца (*чым?*) тапаром.

ЗАДАЧКА 97. Пастаўіць пасълі дзея словаў пытаньне для дапаўненьня, а над дзеясловамі—назой стану (оз., з.).

За рэчкаю сякуць лес. Рыбакі ловяць рыбу. Сірата прытулена добрымі людзьмі. Речка пакрылася лёдам. Яблыны пасаджаны яшчэ майм дзедам. Злавілі жучку за белую ручку. Неба пакрываеца чорнымі хмарамі. Збожжа калышацца ветрам. Двор абарадзілі высокім плотам. Зямля пакрылася маладзенькаю травіцай. Маладзенькая травіца пакрыла землю. Брат напісаў ліст. Пасеялі пшаніцу. Папсавала гразь дарогу. Бацька на калодцы лапаць выплятае. Латае халацік на ўслоне матка. Жыта зьвевана даўно. Грэчка зжата. Сенажаць ужо скосана. Хмаркі захад чуць гаслалі тонкім валаконцам. Густа жытца маладое поле ўсё пакрыла. Пастаўілі дзееці сіло. Хата накрыта гонтамі. Малако парылі ў гарнушку. Вуліца абсаджана бярэзянікам. Поўнач пеўні пракрычалі. Нас запрасілі на чэсьць. Поле заворана. Аратай заарадлі сваё поле. Маці свайго сына цешыць, забаўляе. Цярпенінем і працай горы пераносяць.

Правіла 70. Залежны стан выводзіцца з дзея-
нага стану, калі простае дапаўненьне абарачаец-
ца ў дзеяніка, а дзеянік становіцца дапаўнень-
нем. (Дзеці паставілі сіло. Сіло паставлена дзяцьмі).

ЗАДАЧКА 98. Аблрнуць дзеяны стан у залежны і наадварот.

Неба пакрылася чорнаю хмарай. Гаспадар арэ сваё поле.
Маланка папаліла арэхі. Жэўжыкі абарвалі грушкі. Садоўнік
саджае дрэвы. Вечер хістае дрэвы. Малацьбіт малоціць жыта.
Настаўнік забыў кнігу. Сталяр робіць стол. Рыбак злавіў сома.
Ластаўка зывіла пад страхою гняздо. Странец застрэліў воўка.
Пастухі пасуць быдла. Вада заліла луг. Бабы прадуць кудзелю.
Жалем съціскаюцца грудзі. Плытнікі гоняць плыты. Лес тума-
нам заснаваўся. Акно разьбіта дзяцьмі. Куры разгрэблі расаду.
Сад пакрыўся жоўтым лістам. Яны папсавалі мост. Люстэрка
разьбіта намі. Яна разьбіла шклянку. Пастух зывізаў за быд-
лам венік. Яблыкі злажылі ў пограбе. Лісьце разьвеяна ветрам.
Пасеку зноў выцерабілі.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Сынігір заблутаўся (заблутаў
сябе) ў сіле. Мы раніцай адзяёмся (адзяём сябе) і мыслям (мыем
сябе). Пралягела борзыда лета. Дзеці съпяць, гаспадыня драмле.
Мы доўга змаімліся (з чым?) з голадам. Мы сустрэліся (з кім?)
з ім зусім неспадзявана. Каля гаю стаіць векавечны курган.

Тлумачэньне. Дзеясловы—заблутаўся, адзяёмся,
умываємся—паказваюць, што дзеяньне пераходзіць
на самога дзеяніка (зварочваеца на таго, хто дзее.)

Гэта дзеясловы сярэдняга стану, які азначае
зваротнае дзеяньне.

Дзеясловы сярэдняга стану зваротнага дзеянь-
ня заўсёды канчаюцца на сл, прычым,—ся можна
замяніць замененьнем сябе (мыцца—мыць слбе; ча-
сацца—часаць слбе).

Дзеясловы — ваявалі, змаіліся, бароліся, сустро-
ліся — паказваюць, што дзеяньне адбываецца паміж
двумя або некалькімі прадметамі.

Гэта дзеясловы *сярэдняга стану*, якія азначаюць
супольнае або ўзаемнае дзеяньне.

Пры дзеясловах *сярэдняга стану* супольнага дзе-
яньня можа стаяць дапаўненіне на пытаньне: *з кім?*
з чым? (*цалуюся, сустракаюся, змаілюся* — *з кім?* *з чым?*)

Дзеясловы: *праляцела, съпяць, дрэмле, стайць* — азначаюць дзеяньне, якое не пераходзіць на другі прадмет,
або стан прадмету. Пры гэтых дзеясловах нельга па-
ставіць дапаўненіня на пытаньне: *каю? што?*

Правіла 71. Некаторыя дзеясловы маюць
станы: *дзейны, залежны і сярэдні*.

Дзейны стан паказвае, што некая асона
або реч сама нешта „дзее“ і яе дзеяньне пера-
ходзіць на другі прадмет. (Куля *разьбіла* акно.
Цесьлі *будуюць* дом).

Пры дзейным стане можна паставіць про-
стое дапаўненіне на пытаньні вінавальнага скло-
ну: *каю? што?* (*забіць зайца, чытаць книгу*.)

Залежны стан азначае залежнасць або стан
прадмету ў залежнасці ад дзеяньня на яго дру-
гога прадмету. Калі скажам: *акно разьбіта* *ку-
ляю*, *дом будуецца* *цесьлямі*, то будзем мець за-
лежны стан (*разьбіта*, *будуецца*).

Пры залежным стане можна паставіць пы-
таньні творнага склону: *кім? чым?* (*куляю, цесь-
лямі*).

Сярэдні стан складаецца з дзейнага стану :
зваротнага займенія *сябе* азначае або зваротнае
дзеяньне (*мыюся, чашуся* — *мыю сябе, чашу сябе*,

або *супольнае ці ўзаемнае дзеяньне двух або не-
кальких прадметаў (цалуюся, сустрачаюся—з кім?
з чым?)*

Ад іншых дзеясловаў нельга тварыць розных станаў: *баяца, съмляца, ісьці, спаць, ляжаць і шмат подобных*. Аб іх можна сказаць, што яны *ніякага стану*. Адгэтуль відаць, што ніякі стан азначае або стан прадмета (*ляжаць, спаць, ленавацца*), або такое дзеяньне, што не пераходзіць на другі прадмет (*хадзіць, пульяць, бегаць, лазіць*.)

ЗАДАЧКА 99. Выпісаць спачатку дзеясловы дзеянаіа стану, потым залежнаіа, сярэдняіа ды ніякага.

Сячы, апранацца, мыць, хадзіць, касіць, насіць, купацца, біцца, драцца, жыць, зачыніць, ісьці, бяліць, сустрачацца, хвараваць, вучыць, цалавацца, цалаваць, драмаць, пісаць, працеваць, напружацца, баяща, зьбіраць, рухацца, сядзець, есьці, пачынаць, бароцца, змагацца, убірацца, чапурыцца, біць, лічыцца, варыцца, пазіхаць, цвісьці, шукаць, сачыць, пільнаваць, хватаць, прадаваць, сварыцца, згінацца, вітацца, забаўляцца, спаць, спачываць, меркавацца.

ЗАДАЧКА 100. Сыпісаць, дзеяловы надчыркнуць ды азначыць, якоіа яны стану (дз., з., ср., ніяк.).

Дзеці злавілі сініцу. Каршун ухапіў кураня. Странец застрэліў пару галубкоў. Жыта эжата й зьевезена даўно. Сенажаць ужо скошана. Прайшла вясёлая пара лета. Усё адцывіло, адкрасавала. Настала восень. Неба засыцілаецца хмарамі. Туманы засыцілаюць белы свет. Дробны дождж сеецца, як праз сіта. Халодны вецер сувішча ў полі. Збожжа з палёў сабрана. Падарожны распрануўся ды лёг сапачыць. Два вепры б'юцца-сякуцца, аж з іх pena цячэ (*жорны и мука*). Ціхае поле залаціца съпелым збожжам. Кожны колас наліваецца зернем. Прышлі жнеі з сярпамі на поле. Кладзецца пад сярпом збожжа. Збожжа вяжуць, сушаць ды звозяць у гумны. У полі работа

скончана. Трэба прымата за малацьбу. Затупацелі цапы, загула малатарня ў халодным асенынім паветры: гэта людзі малочаяць збожжа. Змалочанае зерня веюць і ачышчаюць ад мякіны і дробнае саломы. Збожжа ачышчаецца ды становіцца чыстае, як шкло. Брэты за брацьямі гоняцца, а дагнаць ня могуць (*колы ў калёсах*). У белай пене праносяцца коні, рвуцца, мкнуцца й цяжка храпяць (*M. Баід.*). Што суботкі вымывалася-б, што нядзелькі вычесалася-б (*п.*). Дачка к мамцы ў госьці ехала, у пол-дарожкі супынялася ды з саколам сустрачалася (*п.*).

Правіла 72. У сказе дзеяслоў бывае: 1) выказынікам (*Бура вые*), 2) дзейнікам (*Праваць кожнаму трэба*) і 3) акалічнасцю (*У школу ходзяць вучыцыца*.)

ЗАДАЧКА 101. Слісліць, дзеясловы падчыркніць ды азначыць, якою часцінаю сказу яны служаць.

На камінку корч палае. Каля печы дзед сядзіць. Бацька лапці папраўляе, маці ніткі села віць (*Я. Кол.*). Хмурныя елкі панура шумяць. Сынег паволі пачаў таяць. Вератнік мы гэты скончым—спачываць патурым (*Я. Кол.*). Падарожная прышлі ў вёску начаваць. Пачарнеў у полі сынег. Рад-бы я ня думаць аб сваёй нядолі. Шанавацца кожнаму трэба. Валы пайшлі піць воду. Скупому цяжка плаціць даўгі. Улетку мы ходзім браць воду з крыніцы. Пачынаюць ляцець птушкі ў вырай. Перад адлётам птушкі пачынаюць трывожыцца.

ДЗЕЯСЛОУНЫЯ ЧАСЦІНЫ МОВЫ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. *Бачанынем* (ад дзеяслова *бачыць*) жорава ня зловіш. *Каянне* (ад дзеяслова *каяцца*) позна ходзіць. Гэта табе дзякаваны (ад дзеяслова *дзякаваць*) хлеб. *Бітаму* (ад дзеясловы *біць*) сабаку кія не паказывай. *Запарушинае* (ад запарушиць) вока. *Ляжачаіа* ня б'юць. *Сядрод пафурдзелае* (ад пафурдзець) леташніе травіцы пачала паказвацца зя-

лённая муряўка. Дождж абмыў твар зямлі, пакрыты (ад *пакрыць*) пылам. Плакала бедная маці, стоячи (ад дзеяслова *стаяць*) над труною свайго сына. Вы ия раз ляжалі калія крынічкі, схаваўшыся (ад *схавацца*) там ад гарачага летняга сонца. Дааняючи (ад *дааніць*) не нацалуешся.

Правіла 73. Ад дзеяслова можна вывесці другія часціны мовы: 1) дзеяслоўніце *ймя* (*читаць*—*читаныне*), 2) дзеяслоўніку *прымету* (*читаць*—*читаючы*—*ая, ае*; *читаўшы*—*ая, ае*; *читаны*—*ая, ае*) і 3) дзеяслоўніке *прыслоўе* (*сяджу* *читаючы*, *прыду* *прачытаўшы*).

Тлумачэніе. Словы—*бачаныне, каяныне, читаныне, пытаныне*—называюцца *дзеяслоўнымі йменінамі назоўнымі*. Яны паходзяць ад дзеясловаў і падобны да йменінай назоўных.

Як іменіні назоўныя, яны зъмяняюцца ў склонах (*пытаныне, пытана, пытанию, пытанинем, пытанині*) і маюць два лікі (*пытаныне—пытанині*).

ДЗЕЯСЛОЎНАЯ ПРЫМЕТА.

Тлумачэніе. Словы *дзякаваны, біты, запарушанае, пафудзелае*—называюцца *дзеяслоўнымі прыметамі*.

Дзеяслоўныя прыметы паходзяць ад дзеясловаў і падобны да йменінай прыметных.

Як іменіні прыметныя, яны адказваюць на пытаньне які? ды зъмяняюцца ў родах, ліках і склонах; як дзеясловы, дзеяслоўныя прыметы зъмяняюцца ў часох.

Дзеяслоўныя прыметы бываюць толькі *цяперашнія* і *прошлай* часу.

Ад дзеясловаў закончанага трываньня нельга тварыць дзеяслоўных прымет *цяперашніага* часу.

Правіла 75. *Дзеяслоўнай прыметай называеца слова (такая дзеяслоўная форма), каторае зъмяняецца ў родах, ліках і склонах, як імя прыметнае, але мае два часы—цяперашні і прошлы, як дзеяслоў.*

*Дзеяслоўная прымета цяперашняга часу не-
калі мела форму на учи—ючы, ачи—ячы, мы
(скрыпучы, ілючы; іарачы, стаячы; знаёмы, вядомы),
а прошлага часу на ўшы (пасівеўшы, парыжэўшы).
У сучаснай мове дзеяслоўных прымет з такімі
формамі няма, а тыя, што засталіся, абрнуліся
у звычайнага іменыні прыметныя; калі мы цяпер
кажам: стаячы, ляжачы, іарачы, скрыпучы, ілючы,
знаёмы, съядомы, то гэтая дзеяслоўная прыметы
не выражаютъ ужо часу, а азначають тое самае,
што звычайнага іменыні прыметныя, як добры,
хароши, раставы, дзеравяны.*

Такім парадкам, пабеларуску нельга сказаць
„читаючы“ ці „дрэмлючы чалавек“, а трэба сказаць „той чалавек, што чытае“ ці „драмле“.

У беларускай мове ёсьць толькі дзеяслоўныя
прыметы прошлага часу залежнага значэннія
на ны—ты, напр.: зроблены, замкнёны, разьбіты,
памыты, падраны, умыты, забіты, утомлены і інш.;
пасля яе можна паставіць пытаньне „кім?“ Даў-
нейшыя дзеяслоўныя прыметы на ўшы замяня-
юцца дзеясловамі прошл. часу на лы, напр.: па-
сівэлы (замест „пасівеўшы“), парыжэлы (замест
„парыжэўшы“), састарэлы (замест „састарэўшы“),
прошлы, зашмы, прамінулы (замест „прамінуўшы“)
і г. далей.

ЗАДАЧКА 102. Сыпісаць і дзеяслоўныя прыметы падчыркніць.

Набытая працай, капейка пераважыць лёгкі заработка. Ле-
тась пасаджона, сёлета ўзрашчона. На лечаным кані далёка не
заедзеш. Напужаная варона і вераб'я баіцца. Няйтаму няма

чаго плакаць. Ня разам Вільня збудавана. Несканчоная песьня. Нявучан, дык правучан. Ні гадана, ні жадана, а само прышло. Абяцаная шапка на вуши ня лезе. Пад ляжачы камень і вада не цячэ. Пазычаны хлеб еж ды аглядайся. Паквітаны доўг. Прышоў нязваны—ідзі нягнаны. Выратаваны з гразі конь і лужны баіца. Скрыпуче дзерава доўга стаіць. Сыляпому вочы завязаны. Сысканы доўг, як нахадка. Чужая старана туюю арана, сълёзкамі засявана. Шый, як зложана. Скручаны зверчаны па хаце скача (венік). Бітаму сабаку кія не паказывай. Біты час забаўляўся. Вада жывучая й гаючая. Бягучага воўка добра й за хвост злавіць. Воўк і лічанае хватае. Вочы завідущыя, а рукі заграбушчыя. Усё забыта, што зямлёю пакрыта. Гоянае раны ня трэба дражніць. Госьць абедам прывязан. Дарованаму каню ў зубы не глядзяць. Дзела бытае, даўно забытае. Іншае дараванае абходзіцца даражэй за куплёнае. Забелена, да есьці ня велена. Запарушанае вока. Засенага людзі ждуць. Казаная казка. Конь прывязан повадам, а госьць полууднем. Ляжачага ня б'юць, а безбароннага не сякуць. Праглынутага ня выплюнеш, а выплюнатага не падымеш. З незабітага ліса шубы ня шыюць. Прамытае вады ня бывае.

ЗАДАЧКА 103. *Праскланяць дзеяслоўныя прыметы з іменемі назоўнымі.*

Зломанае дзерава, утомлены падарожны, сапсованае пяро, наточаны нож, жданы госьць, пазычаны хлеб, паквітаны доўг, забытая магіла, засенага поле, набытая капейка, скованыя гроши, съпечаны хлеб.

ДЗЕЯСЛОЎНАЕ ПРЫСЛОЎЕ.

ПРИКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Сымяецца, як з гары *едучы* (ад дзеяслова *ехаць*). *Сядзеўшы* (ад дзеяслова *садзець*) нічога ня

выседзіш. Пытаочыся (ад *пытaiца*) дапытаешся. Узяўшысь (ад *узяцца*) за гуж, не кажы, што нядуж. Каля вады ходзячы (ад *хадзiць*), аbmочышся. Сыпіць, як пшаніцу *прадаўши* (ад *прадаць*).

Тлумачэнне. Словы: *едучы, сядзейши, пытаочыся, узяўшыся, ходзячы, прадаўши*—называюцца *дзеяслоўнымі прыслоўямі*.

Дзеяслоўнае прыслоўе паходзіць ад дзеяслова ды азначае розныя акалічнасці.

Сустракаюцца дзеяслоўныя прыслоўі цяперашняга часу на **а—я**, напр.: *бeйма бегчы, стойма стаяць, як маіа, што хайя, куды хайя*; але ўсе яны ўжо не выражаютъ часу ды абярнуліся ў звычайныя *пришлоўі*, як *наўмысьля, заідзя, сумысьля і інш.*

Правіла 77. Дзеяслоўным *пришлоўем* называецца такая дзеяслоўная форма, што не складаеца і не спрагаеца, як прыслоўе, але мае цяперашні і прошлы час, як дзеяслоў.

Дзеяслоўнае прыслоўе цяперашняга часу мае формы на **учы, ючи—ачы, ячи** (*чытаючи, кажуучы, хофзячы, іаворачы*).

Дзеяслоўнае прыслоўе прошлага часу мае формы на **ўши, ўшыся (сь)**: *чытаўши, узяўшися, падперазаўшися*.

Дзеяслоўнае прыслоўе выводзіцца ад З-е асобы множнага ліку, дэля чаго ў першым спра жэнні канчаеца на **учы—ючи, а** ў другім на **ачы—ячи**: яны *кажуць, миюць—кажучы, муючи; яны іаворачь, стаяць—іаворачы, стоячи.*

ЗАДАЧКА 104. Сыпіцаць і дзеяслоўныя прышлоўі падчыркнучы. Воду гатуючы, усё вада будзе. Даганяючы не нацалуешся. Завару́шы кашу, не шкадуй масла. На чужы лоб шыбаючы,

трэба й свой падставіць. Ня зьведаўшы броду, ня кідайся ў воду. Не пераскочыўши не кажы гоп. Ня еўши лягчай, а падеўши ляпей. Паслаўши дурнога, а за ім другога. Пайшоўши з торбай—і цестам прымай. Ой пайду я гукаючи (п.). Ехаўши бачком, ні з кім не зачэлішся. Ці плача айцец-маці па мне? Плача, плача прылягаючи, цябе маладзенъку ўспамінаючи (п.).

Баючыся воўка, і ў лес не хадзіць. Воўк не выбіраючи душыць авечкі. Каля вады ходзячы—абмочыцца. Ня шукаючи ня знайдзеш. Паволі едучы—далей будзеш. Салавей пяе прыпяваючи, а я, млада, плачу прылягаючи (п.). Пад вароты пад'яджаючи, чую брата гаворачы (п.). Айцец-мамка плачуща каля Дунаю ходзячы, у Дунаю просячы (п.). А што чорна ня чэрнячы? А што бела ня белячы? Што сіне ня сінячы? Што зялёна не зяленячы? (п.). Па балоце чайка ходзячы рагоча (п.). Плача малоданька ў каморы, белы абрусы мыочы, тонкі кашулькі шыочы (п.). Яна шые, вышывае ды к вясельлейку съпяшае. Яна шые і гаптуе ды к вясельлейку гатуе (п.).

Прыслоўе.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Воўчая доля расьце (як?) скора. Воўк ня робіць шкоды (дзе?) блізка. Што ўлетку (калі?) ножкаю коп, то ўзіму (калі?) ручкаю хоп. Дудар дудару дарма іграе. Сонца зранку жарам пыша. Ветрык лісьце чуць калыша вее чуць паўзьверх зямлі (Я. Кол.). Гэта зроблена наўмыслья. З ваўкамі жыць—павоўчу выць. Нудна зывісьлі над ракою хмары дажджававыя. Ішлі мы памаленъку, каб попацемку на што не наткнуцца.

|| Правіла 78. Прыслоўем называецца нязменная ачсьціна мовы, што азначае розныя акалічнасці.

Прыслоўі бываюць:

- 1) Якасныя (на прытаньне—як?): добра, бла-
га, вельмі, дужа, глыбока, весела, нудна, мар-
котна, смутна і інш.
- 2) Колькасныя (на пытаньне—колькі?): шмат,
многа, двойчы, колькі, столькі і інш.
- 3) Месныя (на пытаньне—дзе?): там, тут, ту-
ды, адтуль, гэтта, блізка, далёка, вун і інш.
- 4) Часоўныя (на пытаньне—калі?): цяпер, ле-
тась, сёньня, учора, цеперся і інш.
- 5) Прывычныя (на пытаньне—чаму?): таму,
чаму, затым і інш.
- 6) Спосабу дзеяньня (на пытаньне—якім спо-
сабам?): хутка, сілком, борзда, пехатой, дагары
і інш.
- 7) Адмоўныя—не (ня), ні, ані, нельга, ня-
ма, нямашака і інш.
- 8) Пыталъныя—ці, хіба, няўжо і інш.
- 9) Пацвярджальныя: але, так.

Увага 1. Да некаторых прыслоўяў нельга або
трудна паставіць тое ці іншае пытаньне акаличнасці.
Напрыклад: *личэ, балазе (й), дзе, можа, дзякую, мус-
сіць, вось, нябось, вот, як, маўляй* і інш. Дзеля гэтага
такія прыслоўі можна назваць безадноснымі.

Увага 2. У сказе прыслоўе бывае словам ака-
личнасці: (Петры лясныя спрадвеку хаваюць некую
тайну ад вока людзей. Ветрык ціхутка над лугам гу-
ляе. (Я. Кол.).

ЗАДАЧКА 105. Падзяліць выпісваючы прыслоўі на якасныя,
колькасныя, часоўныя, месныя і 1. д.

Там, туды, адтуль, гэтта, гэнам, вун, блізка, цяпер, ця-
перака, сёньня, сёдня, летась, пазалетась, учора, пазаўчора,
таму, чаму, добра, блага, кепска, хутка, глыбока, ціха, вельмі,

дужа, борзда, съцюдзёна, вось, як, так, колькі, толькі, нельга, зараз, уперад, назад, уздоўж, удоўж, удаўжкі, ушыркі, увышкі, увелькі, насустречу, наўзвавады, нацянкі, нацямкі, заўтра, па-заўтра, эраньня, змалку, здалёку, дагары, звонку, памаленьку, пабеларуску, панямецку, разам, часам, не, ні, сілком, кумілём, пехатой, кулём, балазе, годзе, даволі, досьць, запрауды, заўсёды, наадзіноце, потым, посьця, пасця, улетку, узімку, увесень, увесну, попацемку, папацёмку, паасобку, напотым, уwonках, няма, нямашака, загадзя, наўмысьця, адумысьця, спакваля (зачакаўши), мусіць, можа, дзякую, маўляў, куды, сюды, туды, усюды, тады, кудэю, тудэю, сюдэю, кудэма, сюдэма, ту-дэма, бегма, ляжма, дарма, тойма, пакуль, покі, дасюль, скуль, калі, ніколі, некалі, тутака, тамака, тутачка, тамачка, ёсьцека, толькі, колькі, гэтулькі, дамоў, дамоўкі, далоўкі, далоў, надо-ечы, апрача, аберуч, насустроч, некалісь, дзеся, калісь, дзе, некалісці, дзесяці, калісці, пааднойчи, двойчи, тройчи, шмат, бадай.

Правіла 79. 1) Некаторыя прыслоўі (якасныя й колькасныя) маюць ступені прыраўнаванья. Яны зъмяняюцца, як іменыні прыметныя, ад якіх яны выводзяцца (зялёна, зеляней, найзеляней; ціха, цішэй, найцишэй).

Есьць прыслоўі, што маюць **неправільныя ступені прыраўнаванья** (добра—лепі, лепей, най-лепі, найлепей; блаіа—юфі, юрай найюфі, най-юрай; многа, шмат—больш, болей, наибольш, наи-больш; мала—мені, меней, найменш, найменей.)

2) **Якасныя прыслоўі** маюць памяншальную й павялічальную форму (памаленьку, паціхеньку; блізенъка, ціхенька; памалюсеньку, паціхутку; блізютка, ціхутка і інш.).

Увага. Часта прыслоўі бываюць падобны да іменніні прыметных з кароткімі канчаткамі.

Каб адрозыніць прыслоўе ад імя прыметнага, трэба ведаць, што прыслоўе ў скве бывае *акалічнасцю*, а імя прыметнае з кароткім канчаткам — *выказынікам*. (Малако *цёпла* — прымета. Узімку адзяюца *цёпла* — прыслоўе).

ЗАДАЧКА 106. Сысціць і прыслоўі падчыфкнучи.

Абыяк прышло, лёгка й з рук сышло. Аўдзей усё між людзей. Авось нябосю брат. Дзе сякуць, а куды трэскі лятуць. Баламутка на ўсякія штукі хутка. Баржджэй, да не хапайся дужа. Бачыць вока, да ляжыць высока. Бітком набіта. Болей слухай, а меней гавары. Бывала горш, але рэдка. Беднаму ўсюды бедна. Увесну кораб вады, да коўш гразі, а ўвесенъ коўш вады, да кораб гразі. Злодзею адна дарога, а хто даганяе, таму многа. Там добра, дзе нас няма. У госьцях добра, а дома лепей. Горка зьесці, а жаль пакінуць. Дзе баліць, там ручка, а дзе міла — там вочка. Дзе нянек многа, там дзіця бязнога. Дзе недагляд, там заўсёды наклад. Дзе стаў, там і стан. Гэта толькі пачын. Талкай з падлекарам, а мне слухаць некалі. Госьць, як госьць, а валакіты досьць. Грозен рак, да ззаду вочы. Далей у лес — болей дроў. Добрае чуваць далёка, а благое ящэ далей. Разам цесна, а розна — маркотна. Другім разам, да не цяпер. Дужа некалі табе. Жыць весела, да есьць нечага. Жартаваць вольна, да не калечыць больна.

Правіла 80. Большаяць прыслоўя — гэта акасцянянелыя формы зъменных часцін мовы: *імя назоўнае*, *прыметнае*, *лічэннае*, *займнае*, *дзеясловы*.

Вось некаторыя прыслоўі ад розных склонаў:

1) добра, борзда, съцюдзена, вось, як, так, толькі, колькі, нельга, летась, зараз, уперад, на зад, уздоўж, удоўж, удаўжкі, ушыркі, увышкі, увелькі, насустрэчу, наўзвады, нацямкі, напрасткі, нацянькі — усё гэта формы *назоўнага* *ци вінавальнага* склону.

2) сёлета, сёньня, (сяго-дня), учора, заўтра,
зраньня, змалку, здалёку, дагары, звонку і інш.—
формы *роднаіа склону*.

4) разам, часам, сілком, кумілем, гвалтам,
пехатой—формы *прыладнаіа склону*.

5) балазе, годзе, запраўды, потым, улетку,
узімку, папацёмку, спрасонку, паасобку, напотым,
вонках і інш.—формы *меснаіа склону*.

Прыслоўі ад дзеясловай: няма, нямаш (ня
мае, ня маеш), загадзя, наўмысьля, адумысьля,
спакваля (зачакаўши), мусіць, відаць, можа,
дзякую, маўляў і інш.

Прыслоўі ад займеннай: заўсёды, зусім, на-
зусім, панашаму, памойму і інш.

Прыслоўі ад іменнай прыметных: папросту,
панямецку, змалку, здалёку, поблізу і інш.

Прыслоўі ад іменнай лічебных: двойчы, трой-
чы, удвая, утрая і інш.

ЗАДАЧКА 107. Выпісаць з задачкі 105-ае прыслоўі з фор-
май назоўнаіа й вінавальн. склону, а потым з формай *роднаіа*, *да-
вальн.*, *прыладнаіа* й *меснаіа склону*.

П р ы й м я.

ПРИКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Падарожныя падышлі (к чаму?)
к лесу. Вучань падышоў (да чаю?) да дошкі. Скланеца лета
к заходу. Павесіўши лубку (на што?) на шыю, выходитць ся-
вец на загоны і поўнай мазолістай жменяй жытцо па ралылі
раскідае — хавае ў зямельку надзею. Што возьме з сяўбы — не
згадае. (Я. Кун.). Сонца навукі скрэз хмары цёмныя прагляне
ясна (над чым?) над нашай ніваю. (Я. Луч.). Каля мліну, каля
броду галубкі два пілі воду. (п.).

Правіла 81. Прыймія — гэта нязъменнае слова, якое азначае залежнасць паміж предметамі або кірунак дзеяньня. (*Кніжка ляжыць на стале. Вучань падышоў да дошкі*).

Прыймія ня ўжываецца само па сабе, а найчасцей пры імі (дзеля чаго й называецца прыймія): *на стыле, пры стыле, пад стылом, за стылом, з-за стыла; пры адным, па мне, пры мне, на добрым, пры светлым і т. д.*

Пасля прыймія заўсёды можна паставіць пытаныне якога небудзь склону (апрача назоўнага й клічнага). Прыймія стаіць найчасцей пры адным склоне, але можа стаяць пры двух або трох. Напрыклад:

- 1) пры родным склоне — *без, для, дзеля, да, з-за, з-пад, каля, апрача, у (ў) і інш.* (без работы, для суседа, дзеля съялта, да хаты, з-за стала, з-под прызыбы, каля луу, апрача кніі, у вала);
- 2) пры давальнym — *к* (к хаце, к лесу, але найчасцей кажуць: да хаты, да лесу).
- 3) пры вінавальнym — *пра, праз, цераз, скрэзъ заместа, маупроці і інш.* (кажу пра тое, згінуў праз сваю нядбаласць, ішоў цераз поле, скрэзъ хмары).
- 4) пры прымадным — *кад* (над зямлёю).
- 5) пры месным — *пры, па* (пры дарозе, па дарогах, па съцекках, пры мне).
- 6) пры вінавальнym і прымадным — *за, пад, пе-рад, прад і інш.* (селі за стол, сядзелі за столом, пад столом, перад дом, прад дом, перад домам, прад домам).
- 7) пры вінавальнym і месным — *у, ха, аб і інш.* (у лес, у лесе, на стол, настале, аб пень, аб пні).

8) пры родным, вінав. і месным — з (вярнуўся з работы, сабака ўвелькі з воўка, з сахою).

Прыименьні бываюць простыя (у, из, пад, дзеля) і складаныя (з-пад, з-за, па-кад).

Некаторыя прыйменьні ўжываюцца з словамі разам і асобна (пад стол, пад'езд; у хаце, учынак; на стол, напісаць), некаторыя асобна зусім ня ўжываюцца (уз,—раз,—бы,—пера,—су,—пра,—(усход, разбор, вышн, расход, сусед, пераезд, прадзед), а некаторыя—толькі асобна (к лесу, дзеля мяне, для мяне, каля дому і інш.).

Тыя прыйменьні, што ўжываюцца разам з словамі, называюцца прыстаўкамі. Яны трацяць свае значэнніне, як прыйменьні, і ня маюць пасъля сябе пытаньня.

Увага 1. У значэнні прыйменьня часам можа ўжывацца й прыслоўе, калі пасъля яго можна паставіць пытаньне якога небудзь склону. (Хмара прайшла міма (прымія) нас. Міма (прислоўе) хмурынка прайшла.

ЗАДАЧКА 108. Сысіаць і прыйменьні падчыркніць аднай рыскай, а прыстаўкі—дэсьюма.

Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, колькі ты ўносіш аздобы з сабой! Цягнуща стройна шнуры каласістыя, пахне павабна трава над ракой (Я. Кун.). З-пад сонных вод Нёмана, з-пад хвой Белавежы, суседзі, суседкі, вітаю я вас! На кургане на адвечным, пад асінай векавой, сеў дудар, сагнуўши плечы, з пасівелай галавой (Я. Кун.). Не аб шумна-разгульнай бяседзе-вясельлі, не аб славе забытага краю гэтую песньню сягоньня складаю. Паміж пустак-балот беларускай зямлі, на ўзыбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі,—удзірванелы курган векавечны. (Л. Кун.). Хмаркі цёмныя, мае братанькі, вецер гоніць вас без дарожанькі (Баш.). Сонца слупамі падае праз вузкае аконца. (М. Байд.). За агарожаю, пе-

рад астрогам, кветка красуе на грунце убогім. (Я. Кол.). Між угоркаў, над ракою, выглядае сіратою наша беднае сяло. (Я. Кол.). Ой вецер шуміць, ой вецер гудзе, а цераз поле чалавек ідзе! (Кал.). Каля шляху, у чыстым полі, магіла стаіць; кругом круціць завіруха, гуляе, шуміць. На магіле адзінока каліна, расьце; яе вецер абвівае, мяцеліца гне. (М. Байд.).

Злучнік.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. *I* старая, *i* кривая хатачка мая. *Абы* бяды, *a* шыя будзе. Будзе *кій*, *да* не такі. *Калі* гаспадар у карчме скача, *то* гаспадарка ў дварэ плача. Тады прышоў стыд, *як* стаў сыт. Расьце (жыта) добра *i* прыгожа, *ажно* глянуць міла. Толькі стогі парыжэльня стаяць, *ды* шпакі каля дарогі цэлы дзень адно крычаць. *To* лясок, *то* луг, *то* поле, *то* лужок зялёны (Я. Кол.).

Правіла 82. Злучнік ёсьць нязъменнае слова, што служыць для злучэння розных часцін сказу або цэлых сказаў. (Цярпенінем *i* працай торы пераносяць, Лета зьбірае, *a* зіма праядае.)

Вось найчасцей ужываныя злучнікі: *i*, *то*, *a*, *але*, *жа*, *абы*, *або*, *альбо*, *аж*, *ажно*, *ані*, *адно*, *няхай*, *хай*, *бо*, *да*, *ды*, *дык*, *аднолька-ж*, *навет*, *хіба*, *ци*, *нятіжко*, *чымсі*, *прynamсі*, *хоць*, *хая*, *такі*, *калі*, *каб*, *чяю*, *чаму*, *таму*, *нашто*, *зашто*, *затое*, *затым*, *быццам* *i* *шмат* іншых.

Як можна бачыць, у значэньні злучнікаў часта ўжываецца займя (*што*, *чяю*, *чаму*, *такі* і інш.), часамі з прыйменьнямі (*зашто*, *затое*, *нашто*, *натое* і інш.) і прыслоўем (*навет*, *ажно*, *калі*, *аднолька*, *прynamсі* і інш.).

Каб адрозніць злучнік ад іншых часцін мовы, трэба памятаць, што злучнік ніколі ня бы-

вае часьцінаю сказу, а займя й прыслоўе бываюць якімі небудзь часьцінамі сказу. Напрыклад:

Затым (злучнік) казак гладак, што пад'еў ды набак. За тым (займя) домам быў сад. На што (займя) спадзяешся, таго й чакаеш. На што (прылоўе) козамі сена травіць?

Некаторыя злучнікі выводзяцца з дзеясловаў (*бадай* — бо! дай, *быццам* — быць, *хай*, *няхай*, *хочь*, *хаця і інш.*).

Злучнікі, выведзеныя з іншых часьцін мовы, можна назваць *вытворнымі* (*бадай*, *быццам*, *натое*, *затое*, *на што*).

Увага. Злучнікі, як і прыйменні, часьцінамі сказу ня бываюць.

ЗАДАЧКА 109. Сысціаць і злучнікі падчыркніць, а таксама падчыркніць і тыя займенні і прылоўі, што служаць злучнікамі.

І зелень, і кветкі, і песні, і неба вясёлага яснасцьця; ні цымы тэй, ні сънегавай плесні; дзе глянеш, адна толькі шчаснасцьць. (Я. Кун.) Дзе араты плача, там жняя скача. Ці-то птушка кінула зярнё, ці-то заняслося бураю яно? Ці э дзіравай торбы конік чый згубіў, на чужую скібу зерня пасадеў? (Я. Кол.). І ўсхліпвае рэчка ў пяскох залатых, бы маці па дзеяццах сваіх. Сам ня ведаю, чым мілы, чым вы сэрцу любы, выхаванцы веку, сілы — магутныя дубы! Чымся мілым, чымся родным ад вас павявае, аж мне сэрца ў съпей лагодны ціха ахінае. (Я. Кол.). Люблю цябе, да ня так, як сябе. Калі грыбна, дык і хлебна. Калі ня йдзе, дык і не вязе. Калі ў малотна, дык і за-возна. Што будзе, то будзе, а Грышка на куце ня будзе. Чым-сі з дурным квасам, дык лепей з вадою, абы не з бядою. Чым хата багата, тым і рада. Ці цот, ці лішкя? Ці ўсё тое спажыць, што ў чужой клеці ляжыць? Ці Лявен, ці не Лявен, а з раду ня вон. Ці паскачаць, ці паплачаш. Ні самому паглядзець, ні людзям паказаць. Тады то й было, як па вадзе плыло. Сыпіць

сава, да курэй бачыць. Хоць з вадою, абы не з бядою. Там ня трэба ні шчасьця, ні ласкі; там няма ні нуды, ні клапот. (М. Баід.).

Выклічнік.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Эх, як слаўна, як прыгожа, хораша, прыстойна! (Я. Кол.). Ну, сынок, служы здаровы! Эй, воўча, сядзі моўчал! Ні ба, ні мэ. Аа-аа, дзіця спацы! Ат, вярзе няма ведама штол Білін, білін на талерцы блін. Ой у полі дымно ды курно, за туманам съвету ня відно! Гэй, ня дзівуйся, мой дружка нядбалы! (Я. Кун.). Ох, лепей удвох!

Правіла 83. Выклічнікам называецца нязменнае слова, што азначае якое небудзь пачуцьцё, покліч, розныя зыкі, да якіх чалавек хоча прыпадобніца сваім голасам (зыкапрыпадабненне) або нешта такое, што канчаецца ў адзін мамэнт.

Пачуцьці гора, болю, радасьці, страху, зьдзіўленыня і інш.: *ох!* *ай!* *аеў!* *аа!* *ою-ю!* *ах!* *ух!* *а-ха-ха!* і г. д.

Зыкапрыпадабненне: *бом!* *шиши!* *іаў-іаў!* дзын-дзын! *кукирэку!* дзылін-дзылін! і г. д.,

Каб паказаць, што нешта адбываецца ў адзін мамэнт, ужываюцца асобныя формы выклічнікаў ад дзеяслова: *хап*, *шась*, *бабух*, *ірук*, *стук*, *хлюпсьць*, *ірымоць*, *трах*, *тарарак* і інш.

ЗАДАЧКА 110. Сыпісаць і выклічнікі падчыркнуць.

Аа-аа, дзіця спацы! А ў лядзе, у лядзе мужык сала пёк, пёк; круціў, круціў—трап! сала кал-кап-кап—кусы (*перайманыне съпеву салаўя*). Ат зъясі пасаліўши. Брысь пад печ! Вот

табе й нэ—не хадзі адна! Калі хап, дык хап! Кутал я табе ня слуга. Люлі, люлі, люлі! прыляцелі куры, селі на вароцах. Не злавіўши не кажы тпру. Ні гу-гу! Ні тпру, ні ну! Охо-хох, калі-б то я мог! Охо-хох, усё гарох, рэдка—каша, беднасьць наша! Скажы на майго каня тпру, а то мае губы пазяблі. Танянёх-танянёх! куды кінуў, там і лёг. Усё ну ды ну, а тпрукнуць некаму. Ух, як холадна стала! Хоць вох, да ўдох. Гэй ты, Нёман, быстры Нёман! (Я. Кол.) Ой, уставайце, мае дзеткі! Гэй, мой конік!



IV.

СКЛАДАНЫ СКАЗ.

Зъліты сказ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Конік, сошка і араты мерна йдуць па полі. Села ластаўка на стрэху старога гумна ды зашчабятала. Восень халодная, чорная, хмурная сунеца ціха, нячутна штодня. Будучь ветры за вугламі выць і плакаць, і стагнаць. У ранньнюю вясну ні ў полі, ні ў лесе няма ні ягад, ні гароху, ні грыбоў.

Правіла 84. Калі ў сказе некалькі дзейнікаў або выказынікаў ці некалькі даданых часцін сказу, што адказваюць на адно й тое пытаньне, то такі сказ называецца *зълітым* (*Стоне, плача і іалосіць завіруха злая*).

Зъліты сказ можна разлажыць на простыя сказы. (*Працуюць людзі, поту ня чуюць, аруць і сеюць, і барапаюць* — працуюць людзі, людзі потуя чуюць, людзі аруць, людзі сеюць, людзі барапаюць).

ЗАДАЧКА 111. Выпісай спачатку сказы з некалькімі дзеянікамі, потым з некалькімі выказынікамі, дапаўненіямі і т. д.

Тут былі і старыя, і малыя, і бабы, і дзеці. Авёс і ячмень сабраны. Усё адцьвіло, адкрасава **а**. Карваллянік павялі ды апусь-

ціў сваё лісьце. Буслы пазыляталі з гнездаў ды ходзяць чародамі па лузе. Вераб'і, вароны й галкі любяць жывіцца атрускамі ад чалавечай яды. Адны вочы і плачуць, і съмлюцца. Вербы і вольхі калышуцца глуха. Сіня хвалі шумяць і бурляць (Я. Кун.). Ляціць і бусел, і жураў, і дрозд запеў і засвістаў. (Ст. Ул.) Цвёрдую глебу рэж, уздымай! Сьвішча, плача і галосіць завіруха злая. Ціха і плаўна коцяцца воды. Гром гудзе ѹ гудзе бесъперастанку. Надышла хмара з громам, з маланкай. Зацвіла яблыня, сьліва і груша. Ідзе жнія і весела пяе. Весела і хутка, мінuta ў мінютку сойдзе нам час. У стуку і груку за будзем мы муку працы свае. Сонца высака стаіць на небе ды бяз жалю падіць землю. Ціха, важна, спакойна, густа і страшна пранёсся ў небе першы гром. Над лесам бліснула яркая борздая маланка ды на́крыж перасекла хмару. Павеяў вецер ды пагнаў перад сабою пыл і сухое лісьце. Край неба блішчыць шырокая чырвонаю стужкай. Птушкі перасталі съпяваць і дрэмлюць на сваіх седалах. Цемната ўсё гусьцее ѹ гусьцее ды закрывае ад вачэй і поле, і лес. Зоркі дрыжаць і пераліваюцца дзіўным блескам. Круглы месяц запаліў ліхтарык і сьвеціць над чорнаю зямлёю. Поле, луг, гай і лес схаваліся ѻ цьме ночы. Дрэвы, гумны, хаты ablіліся бледнымі косамі месяца.

ЗАДАЧКА 112. Разабраць, якія часціны сказу становяць зъліты сказ.

Мор і голад, і паводка іх спалохаць не маглі. Усюды— управа і налева быў парадак там і лад. і ў Сымона прад вачыма ўсталі родныя куткі: хата бацькава, радзіма, жыцьця раніцы дзянікі. (Я. Кол.). і быў той пакой прасторны, съветлы, чиста пабелены. У вадзін год яны радзіліся, разм расьлі, разам гулялі, разам вучыліся ды разам ганялі скашінку ѻ поле. Цяпер Лукаш ужо гаспадар: мае сваю сямейку, свой прытулак, жывёлу і свой кусок хлеба. (Ант. Гал.). Першыя кветкі, зялённая травіца, съпевы першых птушак—усё пакаэвала, што пачалася вясна. На полі часцей сталі паказвацца людзі то з бараною, то з сахою, то з возам гною. Усе гаспадарскія прылады—калдэсы, сані, барана, вупраж на каня, косы—усё было наладжана ды дзяржалася ѻ парадку. (Ант. Гал.). Стаіць наш дзядзька, па-

зіхае ды служаку-стоража чакае. І гэты смагай лес засланы, і родны Нёман, і курганы, і хвайнікі, і груши ў полі—ўсё блізка сэрцу яго стала. Як ўсё тут мудра збудавана, як чиста, хораша прыбрана! Стайць машина, грозна дыша і сівым дымам цяжка пыша. У кожны міг каня-чыгункі зьяўлялісь новая малянкі: слупы мігцелі верставыя, дарожкі, съежачакі крывыя, лясы, гаёчкі вынікалі і цэркві вежамі блішчалі. (Я. Кол.).

Ідзе-брыйдзе за съледам ў сълед і нач, і дзень, і цьма, і съвет, і песьні кліч, і съмерці цвёт. (Я. Кун.). Вольхі, рабіны, асіны з бярозамі лістам пажоўкым шумяць. Наши хаты, вёскі, сёлы сівым мохам абрасьлі. Па дарозе пападаліся ўсялякія грыбы: казълякі, асавікі, лісіцы, сыраежкі і другія. Пачалася на полі работа. Прышлі жнеі з сярпамі, касцы з касамі, гаспадары з жнівяркамі. Увосень усе птушкі вылітаюць у вырай, астаюца толькі вароны, галкі, верабі, дзяцлы ды яшчэ колькі лясных птушак. Здараецца бачыць у позьнюю восень двух, трох або аднаго бусла на лузе. Стаяць яны сіратліва ды сумна глядзяць на халодную восень. Гэта—бракоўняя, слабыя, нядужыя. Ляціць птушкі ў вырай розна: жураулі—ключамі, гусі—наўскось, радком, качкі—папяроначнымі роўнымі радкамі, а ішпакі й салаўі—чародкамі. Адна толькі зязюлька ляціць адна і ніколі ні з кім не кампануе. Выходзіў меншы брат увечар на двор, браў сваю скрыпку, садзіўся на прызьбе каля свае хаты ды граў. Ні думак, ні песьні яго нікто ня знаў ці не хацеў знаць. Старшы брат пазіраў съмела, гаварыў скора, мову меў адменную. Меншы брат выглядаў старэйшим за сваіх братоў; барада яго была сівая, рукі дрыжалі. Яму як-бы брыдка было перад братамі, што на ім сівая сівітка, круглая шапка-кучомка, на нагах лапці, а каравая анучы авбівалі худыя ногі. Гаварылі браты аб усім: аб горкай сваёй, долі, аб праўдзе, аб жыцьці. (Т. Гушч.). Былі тут розныя будынкі: гуменцы, гумны і адрынкі, хлывы і стайні, і аборы. (Я. Кол.).

ПРОСТЫ Й СКЛАДАНЫ СКАЗ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Туман на возера лёг нізка. Вада шумела каля млына. Крычала голасна машина. (Я. Кол.).

Яшче машина ня спынілась, як усё кругом замятушылась. Гай, што быў цёмны, зазелянеўся. Сад, што быў голы, ужо распусьціўся. Моцна сэрца забалела, як ён вышаў з хаты. Смутна стала між чужымі хлопчыку малому. Ластаўка дзень пачынае, а салавей канчае.

Правіла 85. Сказ, які выражает адну думку, або мысль, называеца **простым**. (*Халодны вецер сьвішча ў полі*).

Сказ, зложаны з некалькіх простых сказаў, называеца **складаным**. (*У каю ёсьць матка, у тишо іалойка іладка. Не байшся ківа, пабайшся кія*).

ЗАДАЧКА 113. Выпісаць спачатку простыя сказы, а потым складаныя.

Ідзе наш дэядзька, і па бруку адзін за дзесяць робіць груку. (Я. Кол.). Хутка расьце жыта, і цешыцца сэрца праца-вітага селяніна. Моцна хлопец занудзіўся. Пад ліпаю мяцеліца мяце (*cіта*). Пара ўжо жаць, каб ня высипаліся съпелыя зерніткі на сырую зямельку. Сонца паліць што раз гарачэй. Кожны колас наліваеца зернем, цяжэ ды нахінаеца да зямлі. Кладзеца пад сярпом збожжа. За дурною галавою нагам няма супакою. Збожжа бяздушна, да душу нашу корміць. і на мулкім высыпішся, калі спаць хочацца. Мякіна пушкиць, а чисты хлеб сушыць. На аднай нядзелі сем пятніц. Нашто лепши клад, калі ў дзетках лад. Ня ўсё тое збываеца, на што чалавек спадзяваеца. Няма тае хаткі, каб ня было звадкі. Не на тую нагу бот надзеў. Ня помніць карова зімы, дачакаўшы лета. Ня то тавар, што ляжыць, а то, што бяжыць. Не уважай на ўраджай, а жыта сей. Ня шумі, муха, калі вуха. Пачарнеў на поплі сьнег, а на ўзгорках сталі паказвацца чорныя лапінкі. А сонейка так ласкава, так хораша пазірае на зямлю, як матка на сваё дзіця. Год мае чатыры квадры, або поры году: вясну, лета, восень і зіму. Аб зямлі, на каторай мы живём, можна расказаць шмат чаго цікавага. Зямля—гэта вялікая гала, като-рю можна аб'ехаць навокала.

СКЛАДАНА-ЗАЛЕЖНЫ СКАЗ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Ніхто ня ведае чужою абеду. Ніхто ня ведае, як хто абедае. Прышлі да хаты на супачынак. Прышлі да хаты, каб супачыць. Селянін радуецца прыходу вясны. Селянін радуецца, што прышла вясна. Ніхто ня дойдзе да канца зямлі. Ніхто ня дойдзе туды, дзе канчаецца зямля. Я паеду на вёску па сканчэньні навукі. Я паеду на вёску, калі скончыцца навука. Дзеці гулялі ў свою ўлюблённую гульню. Дзеці гулялі ў свою гульню, якую яны любілі.

Правіла 86. Часьціны сказу могуць выра-
жацца ня толькі асобнымі словамі, але й цэлымі
сказамі. Кожную часьціну сказу можна разьвіць
у цэлы сказ, каторы называецца **даданым**.

Адгэтуль відаць, што даданым сказам назы-
ваецца такі сказ, што служыць якой небудзь
часьцінаю да другога сказу.

Той сказ, да каторага адносіцца даданы, назы-
ваецца **асноўным** *Маш плача* (асноўны сказ),
як рэчка лълецца (даданы сказ).

Даданыя сказы адказваюць на пытаньні па-
асобных часьцін сказу.

Даданыя сказы могуць стаяць: 1) перад ас-
ноўным (*Хто працуе, той і мае*), 2) пасля ас-
ноўнага сказу (*Ніхто ня ведае, як хто абедле*)
і 3) ў сярэдзіне асноўнага сказу (*Гай, што быў
цёмны, зазелянеўся*).

Увага. Сказы даданыя інакіш называюцца **за-
лежнымі**, бо яны залежаць ад асноўнага сказу. Тады
сказ асноўны называецца **незалежным**.

ЗАДАЧКА 114. Сыпісаць, даданыя сказы падчыркніць і па-
ставіць перад імі пытаньні.

Ня шукайце кветак у полі (*кам?*), як вясна к нам ня
прышла. (*Л. Кол.*). Глядзіць прыветна з неба сонца (*як?*), як-

бы матулька на дзяцей. (Я. Кол.). Люблю пазіраць я на поле вясной, як ветрык жартлівы плыве збажыной. Люблю я дарогі, што леглі між гор, і груши старыя, што ў жыце шумяць. (Я. Кол.). Які сакавік, такі й красавік. Якая яда, такая й хада. Што сёньня зробіш, таго заўтра ня будзеш рабіць. Што з возу спала, тое прапала. Шый, як зложана. Чужую кучу веючы, свае вочы парошыш. Чужое бяручы—сваё гатуй. Чалавек, покі ў горы не пабудзе, ня знае добра. Чаго сам сабе ня зычыш, таго й другому не жадай. Цешыўся старац, што перажыў марац. Хто новага ня бачыў, той і старому рад. Хто другому яму капае, той часта сам у яе пападае. Тады госьць бывай у мяне, калі поўна ў гумне. Там жыцьцё, як мёду піцьцё. Паглядзі, сава, якава ты сама. Дзе грэх, там і спаšeньне. Дзе п'юць, там і лъюць. Дзе сякуць, там і трэскі лятуць. Моцна сьпіць шырокая рака. Глядзіш і здаецца, што яна мёртвая. А крыгі, як дзікія зывяры, злосна скрыгічуць, як супраціўнікі шчасльца людзкога. Як сьнег растае, як сонейка пойдзе ўгору, то, лічы, скора папрылятае «вырай» з-за мора. А як абохнє ды спадуць рэчкі—пойдуць у поле цёлкі й авечкі. І кожны весел, лёгкі, як пташка, хоць ўсякі працуе, як тая мурашка. (Ст. Ул.).

ДАДАНА-АЗНАЧАЛЬНЫ СКАЗ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Дурная тая дамова (якая?), дзе вала бадзяе карова. Дурная тая птушка (якая?), якой гняздо сваё ня міла. Не адзін Гаўрылка (які?), што ў Полацку. Кожнае стварэньне прызвычаена да таго жыцьця (якоі?), якім яно жыве, і да таго месца (якоі?), дзе яно жыве. Улетку вятры, што веюць над сушай, робяцца цёплымі. Смаку (колькі?), як у печаным раку.

Правіла 87. *Дадана - азначальнymi называюцца такія сказы, што служаць азначэннем да якога небудзь слова ў асноўным сказе ды адказваюць на пытаньні простага азначэння.*

Часам дадана-азначальны сказ пачынаецца

дзеяслоўнаю прыметай. (Мы сустрэлі падарожнага, ішоўша да Вільні, заместа — каторы ці які йшоў да Вільні). Такі сказ называецца **скарочаным**.

Калі *скарочаны* дадана-азначальны сказ стаіць перад тым словам, да якога ён адносіцца, то перастае быць сказам (Адны толькі *парыжэлыя ад сонца* стагі па раскіданы па грудочках. Але калі слова „*парыжэлыя ад сонца*“ паставім пасля слова *стай*, то яны становяцца сказам. (Адны толькі стагі, *парыжэлыя ад сонца*, стаяць па грудочках).

ЗАДАЧКА 115. Сыпіаць і дадана-азначальныя сказы падчыркнучы.

Жыта, як гай. Знаць, нешчасльва была та часіна, як кідалі зерня сяўцы па ральлі (*Я. Кол.*). Тоўстыя, абрюслыя момах старыя хвоі гарэлі, як сувечкі. Край, дзе зайшло сонца, блішчаў шырокая чырвоная стужкай. Весела пазіраў стары лес, што рос за сялом ды цягнуўся па краёх поля. Мёд носяць рабочыя пчолы, каторых у вульлі вельмі многа. Хто з вас ня бачыў круглых кучак мурашніку, падобных да горкі зямлі, насыпанай наўмыслья з жоўценькага пясочку? Мы ня прывыклі бачыць тae карысьці, якую прыносяць нам птушкі. Ёсьць бязводная пустыні, дзе не растуць ні травы, ні дрэвы. А ёсьць на зямлі і такія месцы, дзе вады ўжо залішне многа. На ўзьбярэжжы ракі шумнаечнай дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі. (*Я. Кун.*) Як толькі праходзілі гэтая, нет ведама адкуль нахлынуўшыя журлівые думкі, Тадора зноў бралася за сваю работу. Цякла тут з лесу невялічка, травой зарослая, крынічка, абодва берагі каторай лазняк, аleshnіk abступалі. За хатай поле пачыналася, дзе жыта хораша гайдалася, і рос авёс, ячмень і грэчка. (*Я. Кол.*) На лёдзе паказаліся палонкі, прагрэтыя сонцам. Густой апрануты ліствой, штось шапчуць дрэвы між сабой. На лёдзе паказаліся прагрэтыя сонцам палонкі. На зямлі ёсьць суша, на каторай стаяць будынкі, растуць дрэвы, засява-

юцца нівы, пасеца статак і іншае. На зямлі ёсьць вада, като-
рая напаўняе ўглыбленыні ў сушы. Шмат вады цячэ па рыхвах,
прамытых у зямлі. Ёсьць такія месцы на поўдні, дзе зіма
лічыцца самай прыемнай парою году.

ДАДАНА-ДАПАУНЯЛЬНЫ СКАЗ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. І сабака помніць (*каю?*), хто
яго корміць. Што напісана пяром, таго ня вырубіш тапаром
(*чаю?*). Хто хлеба купіць, таму болей рупіць (*каму?*). У каго
ёсьць матка, у таго галоўка гладка. Ня чуў дзед ніколі (*чаю?*),
каб рыбка гаварыла. Хто быў дзед—ніхто ня знае.

Правіла 88. *Дадана-дапаўнільным называецца*
такі сказ, які служыць дапаўненінем да якога
небудзь слова ў асноўным сказе ды адказвае на
пытањні простага дапаўненія.

Дапаўнільныя сказы часам скарачаюцца,
але пасля скарачэння абарачаюцца ў простае
дапаўненіне. (*Ніхто ня ведае, як хто абедае.
Ніхто ня ведае чужою абеду.*)

ЗАДАЧКА 116. Сыпісаць і дапаўнільна-даданыя сказы пад-
чыркнуць.

Я ня знаю, чым мне дораг від палёў благенькіх. Я ня знаю
я ня знаю, чым я так прыкуты да тваіх, мой родны краю, воб-
разаў пакуты! (*Я. Кол.*). Няхай плачам у сіней далі песня раз-
зальлецца, каб усе людзі ў съвеце зналі, як нам тут жывеца!
(*Я. Кол.*). Не бядуй, што сьнег халодны скрые землю ад вачэй.
Не бядуй, што зьвісьлі хмары, што і сонца ня відаць. (*Я. Кол.*).
Вышаў у поле, каб пабачыць, як хлеб родзіць. (*Я. Кол.*).
Стральцы дагадаліся, што гета рыкаў леў. Асачыўши, дзе аста-
ляваліся ваўчаняты з аблеткам, лясынік загадаў людзям, каб
яны зрабілі аблаву. Глядзела Анелька, як бацька поўнымі жме-
нямі рассыпаў па полі дробныя зерняткі. Людзі любяць птушак
за тое, што яны прыгожыя. Зірнуўши на мурашнік, можна па-

думаць, што мурашкі поўзаюць, бегаюць, кішаць бяз ніякага парадку. Прачнуліся пчолкі ад зімовага сну ды бачаць, што сонейка съвеціць, што ўсюды ўжо цёпла. Дзядзька расказаў нам, што пчаліны рой складаецца з маткі, трутняў і рабочых пчол. Па дыме відаць было, што пожар блізка. Бачыць карова, што на павеци салома.

ДАДАНЫЯ СКАЗЫ ДЗЕЙНІКА І ВЫКАЗЫНІКА.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. *Што з возу спала, тое пра-
пала. Ня ўсё то сонца, што бішчыць у ваконцы. Хто дбае,
той і мае. Хто поле троіць, той хлеб кроїць. Вядома, што кож-
наму сваё руміць. Чувачь было, як трашкаў ахоплены анёл лес.
Было пастаноўлена, каб ніхто не лавіў тут рыбы. Ён такі са-
мы, як і ўсе. Я той, каю ніхто ня любіць. Гэта быў ніхто іншы,
як наш дзядзька Тамай. Хто ў жніво халадку шукае, той узімку
галадае.*

Правіла 89. 1) *Дадана-дзейнікавым называ-
ецца такі сказ, які служыць дзейнікам да
асноўнага сказу ды адказвае, як звычайны дзе-
нік, на пытаньні назоўнага склону. Хто глядзіць
вокам, той ня пойдзе бокам).*

*Дадана-дзейнікавыя сказы могуць скара-
чацца, але паслья скарачэння за сказы ня лі-
чацца. (Хто лянівы, той санлівы. Лянівы — сан-
лівы.*

2) *Дадана — выказынікавы сказ служыць вы-
казынікам да асноўнага сказу.*

ЗАДАЧКА 117. *Сыпсаць і падчыркнуць: дзейнікавыя простай
рыскай (—), а выказынікавыя сказы хвалістай (~~~).*

*Якая птушка, такія й песні. Хто пытае, той ня блудзіць.
Хто дбае, той і мае. Хто з кім ня жыве, той з тым і ня сва-
рыцца. Хто мае статак, той мае і ўпадак. Хто тро разы арэ,
той тро спапы больш бярэ. Бяда, як дуда; пачнеш дуць, дык аж*

сълёзы набягуць. Хто большы, той ня меншы. Хто варожыць, той сваім наложыць. Ня збываецца, што жадаецца. Якая матка, такое й дэіцтка. Якая прыправа, такая й патрава. Які дзень, такі й пажытак. Якія мы самі, такія нары й сані. Які-б то быў крук, каб выпусьціў з рук. Якое дзерава, такі й клін; які бацька, такі й сын. Якоў у ядзе, такоў і ў хадзе. Славянскія гарады былі нішто іншае, як збор хат. Гэта зусім ня тое, што вы думаецце. Трэба ведаць, што кожная траўка, кожная красачка, кожная порасьць і дрэва высмоктваюць з зямлі сабе страву. Гэта зусім ня так, як здаецца. Часта здараецца, што й разумныя правадыры зьбіваюцца з дарогі ды блудзяць. Свая хатка, як родная матка. Хто ў жніве халадку шукае, той узімку галадае. Лёгка вытлумачыць сабе, чаму на марозе залезныя речы здаюцца халаднейшымі, а дзеравяныя, скуранныя й суконныя—цяплейшымі. І зразумела, чаму на сякеру робяць дзеравянае тапарышча, а не залезнае. Гэтак сама зразумела, чаму ўлетку мокрыя дошкі хутчэй сохнуць пад залезным дахам, чымсі пад страхою.

ДАДАНЫЯ СКАЗЫ АКАЛІЧНАСЬЦІ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. *Дзе афаты плача, там жняя скача. Ня зыч ліха другому, каб не давялося самому. У родным краі, як у раі. Цёмная ночка, ночка глухая цягнецца доўга, як іод. Зачыняйце шчыльна хату, каб ня дэымулі халады! Збоку вербачкі крывыя, як кабецины шарыя, нуднай кучкаю стаяць. (Я. Кол.). Як успомніш кум свой родны няпрытульны і халодны, съціснне сэрца горкі жаль (Я. Кол.). Цесна зьблісце нашы вёскі, як авечкі ў летні жар. Гальлё спусціўшы над парканам, расла гут грушка з тонкім станам. А каля хаты, у садочку, схіліўшысь ціхенька ў куточку, стаялі вербы дзьве старыя. (Я. Кол.). Адтаго мы пагалелі, што соладка пілі, елі.*

|| **Правіла 90. Даданыя сказы акалічнасъці**
адказваюць на пытаньні акалічнасъцёвых слоў і
служаць рознымі акалічнасъцямі да асноўнага
сказу. Яны дзеляцца на даданыя сказы:

1) акалічнасці часу — (калі? ці доўга? ад якога ды да якога часу?). Балявалі, покі голы сталі).

2) акалічнасці месца (дзе? куды? адкуль?). (Дзе тонка, там і рвецца).

3) акалічнасці прычыны (чаму? дзеля якой прычыны?). (Затым съляпы плача, што съцежкі ня бача).

5) акалічнасці спосабу (як? якім спосабам?). (Сказаў, як звязаў).

5) акалічнасці мэты. (Прышлі да хаты, каб супачыць).

Даданыя сказы акалічнасці могуць пачынацца з дзеяслоўнага прыслоўя. (Зябнудь вербы на марозе, прытуліўшыся к стрэсе).

ЗАДАЧКА 118. Сыпісаць ды азначыць коротка, якое акалічнасці даданы сказ.

Бядна па бядзе, як па нітачцы йдзе. Там добра, дзе насняма. Выпінаецца, як скурат на агні. Дзе нянек многа, там дзіця бязнога. Дзе баліць, там ручка, а дзе міла, там вочка. Дзе прыгляднікаў многа, там посьпеху мала. Гуляй, дзяціна, пакуль твая гадзіна! Дзе добры край, там і пад ельлю рай. Мы з табою, як рыба з вадою. Натрасешся, пакуль данясешся. Адкуль дым, адтуль і полымя. Пакуль у гумне цэп, патуль настале хлеб.

Ціха калосьце, скіліўшы галовы, шепча ў межах палёў. Цёмная ночка, ночка глухая цягнецца доўга, як год. Зачынайце шчыльна хату, каб ня дзымулі халады! Апусьціўшы нізка тонкі валасок, ные сірацінка, плача каласок. Між палёў шырокіх, як зьмяя якая, цягнецца дарога вузкая, крывая. Усё тут дзіка,

ня цікава, як у яловым лесе. Як лёгкі дым, як тонкі пар, разсталі ў небе кучы хмар. (Я. Кол.). Клімат краю залежыць ад таго, дзе ляжыць гэты край. Там, дзе расьце шмат лясоў, чалавек талянтуе лесам. На дварэ было цёмна, як у скляпенныі (Я. Л.). Седзячы ў клясе на лаўцы, Алесь часта прыпамінае свае дзяцінныя годы. Жаваранка ў прасторы щабечা, як у сінім моры. З поля зьбяры ў адну кучу каменьне, бо замінае яно на дарэмна. Сошку сваю ты нанова наладзь, лепш каб было, чалавечка, араць. Добра глядзі, каб агрэху ня даць, усё, як належыць, на полі урадзь. (Ан. Гал.). Прый забыўши крыху гора, дачка замуж вышла скора. (Ст. Ул.). Вышаўши з душнае школы на прывольле, на прастор, дзе зі весела бегалі, крывачалі, даганялі адно аднаго. Хлопец падняў ужо камень, каб штурнуць ім у птушку. Хто з вас гуляючы не ўзьбягаў на круглыя горкі мурашніку, каб толькі пацешыць сябе? Разварочваючы мурашнік, вы не падумалі навет, якую бяду прычиняеце вы мурашкам. Мурашнік робіцца так, што дае прыпынак і схованку мурашкам і ад холаду, і ад съякоты, і ад дажджу.

СКАЗЫ ЎМОУННЫЯ і ЎСТУПАЛЬНЫЯ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. а) Была-б здарова бабуся—нікога не баюся. і на мулкім высьпішся, калі спаць хочацца. Калі гаспадар у карчме скача, то гаспадарка ў дварэ плача. Калі нярод, дык і не ўмалот.

б) Хоць у латаным, абы ня ў хватаным. Хоць гол, да васьцёр. Хоць позна, але завозна. Цішком браў, але ня краў.

Правіла 91. Сказы ўмоунныя і ўступальныя адносяцца к ліку даданых, бо яны вельмі подобны да сказаў акалічнасці прычыны.

1) Умоуны сказ выказвае ўмову, пры каторай можа адбыцца дзеяньне асноўнага сказу. (Калі хлебна, дык і ўедна).

2) Уступальны сказ адносіцца да асноўнага, як процілежная або нязгодная прычына, а асноўны адносіцца да ўступальнага, як процілежны або нязгодны вынік (Хоць іол, да васьцёр).

ЗАДАЧКА 119. Выпісаць спачатку сказы ўмоўныя, а потым уступальныя.

Баючыся воўка, і ў лес не хадзіць. Былі-б пабразгачыя, а памагачыя будуць. Зарадзіў званець—хлебу канец. Зарадзіла мятыліца—хлебу палавіца. Калі-б меў сілу, то й за лужай знайшоў-бы ніву. Калі-б воля, знайшоў-бы сабе поле. Калі ў дзяжы падход, дык і ў печы рост. Каб ня ежка ды не адзежка, дык была-бы грошай дзежка. Калі гаспадар у карчме скача, то гаспадарка ў дварэ плача. Калі дало зрабіць, то дасьць і зъесьці. Хоць грыбна, але ня хлебна. Калі не намалоцім, то й не накалоцім. Калі род, дык і ў малот. Калі пыл на баране, дык і блін на рашаце. Лепей з добрым згубіць, чымсі з дурным з'найсьці. Мякка съцеле, да мулка спаць. Ня хочацца, дык і ня можацца. Пагнаўшыся за двумя зайцамі, ніводнага ня зловіш. Пайшоўши ў мір, і цестам прымай. Пррападай тое серабро, калі жыць недабро. Ня хочаш з моладасьці працеваць—будзеш пад старасьць з торбай танцеваць. Хадзіў-бы ў злоце, каб ня дзірка ў раце. Хоць з вадою, абы не з бядою. Чужую кучу веючы, свае вочы парошиш. Чиста ад пырніку поле апратай, бо калі ў пырнік зерня пасееш—з працы свае карыстаць не здалееш (Ант. Гал.).

СКЛАДАНА-ЗЛУЧАНЫ СКАЗ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Хутка расьце жыта, і цешыцца сэрца працевітага гаспадара. Лета зьбірае, а зіма праядае. Спачатку гром грымеў, а потым дождж пайшоў. Прыгрэла сонейка, згінуў сънег, асушилі вятры зямельку. Сонца паліць што раз гарачэй: пажоўклі маладыя каласкі, пажоўкла зялённая саломінка. Тут рэчка пад бокам, і процьма ў ёй рыбы. Слухаюць людзі, і сэрца іх млее. Падышоў паляўнічы да ямы ды бачыць: у вадным кутку скрыпач, а ў другім воўк. (Кал.). И такая ў іх музыка пайшла: скрыпач грае, воўк вye, а другія ваўкі з лесу сабе голас падаюць. (Кал.).

Правіла 92. Калі некалькі незалежных сказаў, што служаць для развіцьця аднае якое-небудзь думкі, злучаюцца ў адзін сказ, то такі сказ называецца *складаным—злучаным*.

Злучэнъне незалежных сказаў можа адбыцца пры дапамозе злучнікаў (*i, a, ды, але, ці, або, супярши, потым, нафэшце*) або бяз іх.

Злучэнъне незалежных сказаў бывае: 1) *проста-злучанае*, 2) *супраціўнае*, 3) *разъмеркавальнае* і 4) *вінавальнае*.

1) *Проста-злучаным* называецца злучэнъне сказаў не супяречных, а згодных сваімі думкамі. (Пачынаецца парадак, і ўсе прымаюцца за работу. Прыйдзе сонца, і сънег растане).

2) *Супраціўным* называецца злучэнъне сказаў супяречных (Я баітамы, а ён бедны) або такіх, дзе адна думка агранічае другую. (Уся сямейка съпіць ды спачывае, толькі матка з вераценцам прытулілася к печы. Ён вельмі здольны, але не старанны).

3) *Разъмеркавальным* называецца злучэнъне такіх сказаў, у якіх выказваюцца думкі аднолькава магчымыя. (Ці паскачаш—ці паплачаш).

4) *Вінавальным* называецца такое злучэнъне сказаў, у якіх думкі знаходзяцца паміж сабою ў прычыннай сувязі (Вучыся, нябожа: вучэнъне паможа змагацца з пядоляй, з няволяй. Моцна съпіць ража: крэпка закаваў яе мароз.).

ЗАДАЧКА 120. Выпісаць спачатку сказы *проста-злучаныя*, потым—*супраціўныя*, затым—*разъмеркавальныя*, *нафэшце—вінавальныя*.

Плача зіма, лъюцца яе съцюдзёныя каламутныя сълёзы. Усюды лълецца съвет і цяпло, і нідзе не схаваецца ад сонца сънег. Падымуцца хмаркі ўночы, павее вецер з халоднага бо-

ку, і на заўтра выпадзе сънег. Варушыца рака, падымающа яе грудзі, трасе яна сваімі дужымі плячмі, і лёд покае, трашчиць. Абваліўся бераг разам з дубам у Нёман, і панесла старога вада. Ціха і плаўна коцяща воды вольнага Нёмана ў цёмную даль, толькі ў часе глухой непагоды з берагу Нёман ня выйдзэ амаль. (Я. Кун.). Ці ты кпіш, ці ты дарогі пытаеш? Ці саву аб пень, ці пень аб саву—усё саве бяда. Атаўка—сену прыбаўка, да ня ўмеў скасіць Саўка. Вока бачыць далёка, а думка яшчэ далей. Думкі за гарамі, а съмерць за плячамі. Багаты ці будзем, а галодны ня будзем. У міру, як на вялікім піру: хто скача, а хто плача. Вось на съвеце як бывае: хто працуе, той і мае. Голад ня цётка: зъесьць, што папала. Горш, калі баішся: і ліха ня мінеш і надрыжышся. Зямелька—матка наша: яна і корміць, і поіць, і адзяе нас. Адна рада добра, а дзъве лепш. Адвага або мёд п'е, або кайданы трэ. Паспорылі за меж, а ў мяху съмех. Съвеціць, але ня грэ. Крыкнула вутка на ўвесь съвет чутка: сабраліся дзеткі да аднае клеткі (звон). Съвінья ўлезла ў хату ды абырнула дзежку: цеста расплылося, а съвінъні гэтага й трэба.

Ня страшыць съцюжай там зіма, ні злых марозаў там няма, а краскі вечна там растуць, у гаях птушкі там пяюць. (К. Буйл.) Надумалі мы з жонкай каня прадаваць: ціхават быў, і дыхавіца прычапілася. (Яд. Ш.) Толькі першыя пейні прапляялі, ек чую—некта едзе на маю атаўку. (Я. Ш.) І на могілках прыбавілася яшчэ адна магілка: гэта пахавалі маленъкага Юрку. (Т. Гуш.) Ужо хутка будзе ноч, і першая гвязда благаславіць канец прыгожага труда. (М. Байд.) Наш пісар—вялікая галава: ён кажа, што мужыку трэба найбольш маўчаць. (М. Кен.) Пішчаць дзесь чайкі на балоце; пліска трасе хвастом на плоце; турчыць працяжна жабін хор, і дзецы рвуцца з хат на двор. (Ст. Ул.). Паплыў з вадою крыгаў лёд, і сънег ад сонца тae ўлёт (Ст. Ул.). Хлопцы папрасілі пабудзіць іх заўтра да сонца: яны надумаліся пайсьці ў грыбы. Яшчэ сонца было нізка, а ў хлопцаў былі ўжо поўнія кошыкі баравікоў. Тут было глыбока, і вада мела цёмны колер ад гэтай глыбіні. (Т. Гуш.) Кінуліся першыя буйныя каплі, і дождж паліўся, як з вядра. Прачнуліся нівы і хаты: уся ў полі людзкая сямейка, за сошкай шнурое араты, ля статку іграе жалейка. (Я. Кун.) Знаць, сіла ў сяўца

немалая: захоча—і съвет пераверне. (Я. Кун.) З студні вада па рыштох праводзіца на поле, і бясплодная пустыня ажывае ўраджаем. Прайшла зіма, як ня бывала; ўсім лягчэй на сэрцы стала. (Ст. Ул.) Неба зацягнулася лёгкім хмарамі, як кудзеляю, але было ціха й цёпла, як часта трапляецца ў харошую веснавую ноч. (Я. Л.) Суша й вада зусім не падобны да сябе: па зямлі можна хадзіць, а ў вадзе мы тонем. Нікла жыцьце ў лесе шумным, агаляўся твар зямлі, і ляцелі з крыкам сумным над балотам жураўлі (Я. Кол.) Доўга ня мог заснуць Міхаська: заўтра рана выбіраеца ён у дарогу (Т. Гуш.) Паветра мы ня бачым, але яно абкружае нас з усіх бакоў. Калі мы пабяжым, паветра ўдарае нам у твар, і тагды мы яго чуем.

ЧУЖАСЛОЎНЫ СКАЗ, АБО ЧУЖАСЛОЎЕ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Сеў стары Рыдан на залаты пасад ды кажа сыну: „Прылажы, сынку, вуха да зямлі ды паслухай, ці бажыць Днепро“. Прялажыў Сож вуха да зямлі ды кажа: „Бейма блажыць і не стаміўся яшчэ“. „Бадай вам, дзеткі, съязэмі разъліца!“ сказаў з жалю стары Рыдан. (Ласт.) „Дзякуй, дзякуй!“ сказаў шэры ды пацягся без вячэры. (Аб.) „Ну, Алесь брат!“ за абедам кажа бацька сыну: „юдзе беіць дармаедам, красыці садавіну!“—Дабрыдзень вам, етамосыці!—Дабрыдзень. Сядайце!—(Я. Кол.).

Правіла 93. Чужаслоўем называеца сказ, у якім прыводзяцца чые небудзь слова. (Папалася лісіца ў пастку ды кажа: „Яшчэ ня позна, а давядзеца начаваць тут.“)

Чужаслоўе можа быць сказам і асобным словам. (Увайшоўши ў хату, ён сказаў: «Дабрыдзень!»)

Чужаслоўе называеца *простаю мовай*, а тая мова, што перадае толькі зъмест думкі якой небудзь асобы, называеца *ўскоснай*.

Чужаслоўны сказ можна разглядаль, як дадана-дапаўняльны сказ, у каторым прапушчан злучнік, што звязваў яго з асноўным сказам, г. зн., з словамі аўтара.

Чужаслоўны сказ заўсёды перадаецца ад першае асобы.

ЗАДАЧКА 121. Спісаць і чужаслоўе падчыркнуць.

Л Е Ў І В О Ў К.

Хадзіў на лузе конь. З лесу вышаў леў. „Я—цар над усім звярамі. Няма на съвеце такога зывера, каб не баяўся мяне“, кажа леў. „Я ня веру, што ты самы дужы зывер на съвеце“, адказвае конь. „Прауда, ты маеш сілу, але ёсьць зывary яшчэ дужэйшыя“—„Дык ты ня верыш?! Я пакажу табе сваю сілу!“ крыкнуў леў. „Ці ня хочаш ты папробаваць маю сілу?“—„Ня крычи, леў“ сказаў конь: „і ня страш мяне! А сілу чаму не спрабаваць? Можаш ты стукнуць нагою аб камень так, каб іскры з яго пасыпаліся?“—„А ты хіба выбіваеш іскры з каменя нагамі?“—„А вось, глядзі!“ Падвёў конь лева пад камень. У каня на нагах былі сталёвыя падковы. Стукнуў конь капытом—цэлая куча іскраў пасыпалася з каменя. Страх апанаў лева. Бягом пусьціўся ён ад каня ў лес. Стрэўшы там ваўка, расказаў таму пра каня і яго сілу. „І ты яго збаяўся? Эх, а яшчэ царом нашым называешся! Пакажы мне яго“, сказаў воўк: „у дэ́зве мінюты задушу яго!“ Леў узяў ваўка ў пярэднія папы, сам стаў на заднія ды кажа: „Пазірай!“ Леў здавалася, што ён памаленьку тримаў ваўка, а ў таго трэнулі косьці, і дух выскачыў вон. „Ну, што, бачыш?“ спытаў леў.—„Нічога ня бачу“ кажа воўк.—„Чаго-ж ты маўчыш?“ Апусьціў леў ваўка на землю, бачыць—ня дыхае. „Эх, ты! Толькі хвалішся! Глянуў—і то самлеў!“ І кінуў ён няжывога ваўка на землю.

ЗАДАЧКА 122. Разабраць і паставіць знакі прыпынку.

Ну матулька будзь здарова сказала Наста ды вышла з хаты. Нашто гэта тата рассыпаеш зерняткі пыталася малая

Анелька ў бацькі, каторы сеяў лён. Прыгожая будзе табе ка-
шулька сказаў ёй бацька. Гэй мой конік! Гэй сівенькі носіцца
на полі. Птушкі—наши добрыя прыяцелі сказаў настаўнік і не
ганяць іх трэба, а трэба любіць Я кажа адна капелька была
потам працавітага селяніна. Я была съязю мацеры кажа дру-
гая. А я была ў вашым сэрцы кажа трэцяя. Я яшчэ тры дні
назад як блішчэла расою на траве. Я была сънегам. Я—градам.
Хіба каплі ўмеюць гаварыць пытаецся вы. Лажэмся скамандо-
ваў Алеся. Роднай матцы сэрца ў грудзях зълёгка затраслося
Ці ня хоча аддаць у людзі ў думках праняслося. Праз два ты-
дні поле пакрылася зялёны шоўкавай травіцай, а малая Анель-
ка падумала Каб гэта мне такую харошую зялёную кашульку.
Гэта толькі ніткі, а дзе-ж кашулька думала Анелька. Паківаў
дзед галавою ды кажа Сынку робіш ты ня тое. Кінь камень
сказаў настаўнік. Вучань кінуў камень. Ну а цяпер ты скажы
нам спытаў настаўнік за што ты хацеў забіць птушачку. Га-
рыць лес з трывогай сказаў лясьнік вышаўши на двор і па-
нюхаўши паветра. Скажы мне дубе сказала чароціна чаму ты
на гнешся ад буры. Я раскажу табе сынку сказаў татулька
які страх наганяе леў, як выходзіць уночы шукаць сабе пажывы.

ЗАДАЧКА 123. Разабраць ды паставіць знакі прыпынку.

Вазьмі мяне Кася за сынка кажа раз малы Цішка свай
систры. Кася зас্মяялася ды пытаецца А мамы табе шкода ня
будзе. На казаныне бацькі адказаў Ігнатка Буду я вучыща як
ты кажаш татка. Што-ж? падумаў я сам сабе вучыща, дык ву-
чицца. Глядзі-ж сынку сказаў татулька слухай настаўніка, бо
нявучоны, ўсё роўна як съяпы. Малодшыя вучні вучыліся лі-
тарам, і малы Піліп разам з імі съпявалі А-а-а... м-а-а... Пыта-
ецца воўк у сабакі Скажы сабака адкуль вы сабе яду бярыцё
Людзі нам даюць адказаў сабака. Мусіць вы цяжкую службу
людзям служыце зноў пытае воўк. Не, наша служба ня цяж-
кая: наше дзела—уночы двор вартаваць. Мама крыкнуў праз
сон невялічкіх хлопчык, што спаў на пале мама. Дзе мама пы-
таўся ён. Сёстры плачуць горка буйнымі съязамі Ой Грыгор
Грыгорка што зрабіў ты з намі. Пастух-аўчар скруціў дудачку
з каліны ды грае Ой памалу, памалу пастушок іграй, майго

беднага сэрцайка не ўражай. Што ты робіш спытаў бацька ў сына. Скрыначку адказаў сын. Ты паступіў справядліва мой сыне сказаў бацька сыну. Памажы мне кумка ячмень звязаць Калі-ж кумка жыбулкі надта колюцца Дай мне кумка мукі на аладкі Пайшла я кумка па муку, а жыбулька—за руку. Эх брат кажа адзін зайчык ёсьць-жа на съвеце стварэнны што й нас баяцца. Хто ты геткі Свой, тутэйши Чаго хочаш Долі лепшай Якой долі Хлеба, солі А што болей Зямлі, волі (Ян. Кун.).

Правіла 94. Чужаслоўныя сказы могуць абарачацца ў дадана—дапаўняльныя сказы. Напрыклад:

Дзед кажа бабе:
«Ты плачы піраі».
Маці сказала сыну:
«Я пайду ў лады».

«Няня, пусьці мяне путь»,
сказаў хлопчык.

Дзед кажа бабе, каб
яна пякла піраі.
Маці сказала сыну,
што яна пойдзе ў
лады.

Хлопчык сказаў няні,
каб яна пусьціла яго
путь.

Пры tym, як чужаслоўны сказ абарачаецца ў дадана-дапаўняльны сказ, устаўляюцца злучнікі (*што, каб*), другая й першая асона займеннія і дзеясловаў (*ты плачы, я пайду*) замяняюцца трэцяй асобай (*яна пякла, яна пойдзе*), а зваротак (*няня*) становіцца дапаўненьнем (*няні*).

Чужаслоўе можа абарачацца ў простыя часціны сказу. (Ён сказаў: „Падайце вады!“—Ён сказаў падаць вады).

ЗАДАЧКА 124. Слышиць і чужаслоўныя сказы абярнуць у дадана-дапаўняльныя сказы.

Адзін чалавек пайшоў на рынак ды купіў сабе мяса. На рынке яго падманулі: далі благога мяса ды яшчэ не даважылі. Ідзе ён дадому з мясам ды лаецца. Сустрэўся яму цар і пытае:

„Каго ты лаеш?“ А ён кажа: „Я лаю таго, хто мяне падмануў. Я заплаціў за тры хунты, а мне далі толькі два, і тое — дрэннае мяса“. Цар і кажа: „Пойдзем назад на рынак: пакажы таго, хто цябе падмануў“. Чалавек пайшоў назад і паказаў крамніка. Цар зважыў пры сабе мяса: бачыць — сапрауды падманулі. Цар і пытае ў чалавека: „Ну, як-же ты хочаш, каб я пакараў крамніка?“ Той кажа: „Загадай выразаць з яго сьпіны столькі мяса, на колькі ён падашкуваў мяне“. Цар і кажа: „Добра, вазьмі нож і выраж з купца хунт мяса, толькі глядзі, каб у цябе вага была правильная, а калі выражаш больш ці менш за хунт, то ты вінным застанешся“. Чалавек нічога не сказаў, а павярнуўся ды моўчкі пайшоў дадому.

Мясьнік сказаў: „Я купіў у гэ тага чалавека масла і выняў гроши, а ён схапіў мяне за руку ды хацеў адабраць гроши“. А масълянінік сказаў: „Гэта няпрауда. Мясьнік прышоў да мяне купляць масла. Ён папрасіў мяне разъмяніць яму талер. Я дастаў гроши, а ён схапіў іх ды хацеў бегчы. Я злавіў яго за руку ды прывёў сюды“. Судзьдзя падумаў ды сказаў: „Пакіньце гроши ў мяне ды прыходзьце заўтра“. Назаўтра судзьдзя сказаў мясьніку: „Грошы твае“.

Пабочны сказ.

ПРЫКЛАДЫ ДЛЯ РАЗБОРУ. Абязанага, *кажуць*, тры годы чакаюць. Досыць, *кажу*, з мяне кіпіны строіць. Стары, *кажуць*, змуста, да без яго ў хаце пуста. Спацелы, змораны й сядзіты — бо шмат сена не ўхапілі — вярнуўся я дадому. (Яд. Ш.). Беларускія пляменыні (*крайні, драгавічы і радзімічы*) здаўна жывуць на сваёй зямлі. Не съярпей (*ірэшны я чалавек!*), узлаваўся. Налева зноў двор пачынаўся (*ён з першим дворыкам стыкаўся*) ды ў сад съяною упіраўся. (Я. Кол.).

|| **Правіла 95.** Пабочным сказам называецца такі незалежны сказ, каторы ўстаўляецца ў сярэдзіну другога сказу бяз ніякай граматычнай з ім су-

вязі, каб паміж іншым, дарэчы, зрабіць якую не-
будзь увагу або паясьненъне. (Раз падвечар — ітэта
было ў нядзелю — ішоў Андрэй з вёскі. Там, здава-
лася яму, павінна быць дараю да роднае вёскі).

ЗАДАЧКА 125. Знайсьці набочныя сказы.

Дзіўнае, думаю, прозывіща ў гэтага чалавека. Зімой, на-
прыклад, у вялікі мароз, на акне (адно яно было ў нас) такія
бывалі прыгожыя кветкі, што так і глядзеў-бы на іх (Яд. Ш.).
Давялося ўдаве-каршунісে (мужа нядаўна на съметніку забілі:
надта ўжо з курыцаю завёўся) дачку замуж аддаваць. А паміж
каршуноў гэтак ўжо вядзецца: каб гонару свайго не знева-
жаць, толькі паміж сабою бярущца. (Яд. Ш.). Навет агульны
выгляд яго (дубка) твару (бо й дрэва мае свой облік) меў ха-
рактар цікавай асобнасці. (Т. Гуш.). Ён пакрашае скрэзъ (да-
волі ёсьць знароўкі!) свае шматхварбныя застаўкі і канцоўкі.
(М. Байд.). Так мора (у Гданску я чуваў) прымчыць вадой бу-
тэльку, ablіту смалой. (М. Байд.). Як чутно, дык гэтак, мусі,
ў нас на цэлай Беларусі: кожны двор і кожна хата мае пры-
казак багата. (Ст. Ул.). Дзеткі, кажа, мае мілы: я ўжо блізак
да магілы! А другое, знай — ці чуеш? — як арэш ці барануеш ды
дамоў будзеш адходзіць, — абрарадзіць не пашкодзіць. А нарэш-
це — помні гэта! — ці то восень, вясна, лета, ці зіма, каб круглым
годам табе яда была з мёдам. Напіши мне, калі ласка, пісямко
да хаты! (Я. Кол.). Венцер новы — маеш час — залатай. (Я. Кол.).

ЗАДАЧКА 126. Спісаць і паставіць знакі прыпынку.

Напоўніць вада ўглыбленьне ў сушы і выйдзе возера або
мора калі ўглыбленьне вельмі вялікае. Ёсьць вада і пад зямлёю
і калі яна сама прабіваецца наверх то завецца тады крыніцаю
Будзіцца со сну наша зямліца расьце на кусьце лі-
сточак і зеляннее тады травіца аджыў жучок і матылёчак шэра
зязюля зранку і ўвечар яра кукуе ў садзе павее ціхі і цеплы
вецер пойдзе скацінка ў стадзе. (Ст. Ул.). Гнаў Сымонка рэш-
ту стадка. страх хлапчыну пашыбаў не даруе яму татка што
авец не ўпільнаваў. (Я. Кол.). Ня дарма прыказка ў народзе

бяда адна к нам ня прыходзе. (Ал. Гар.). Кароткае жыцьце выдарылася бярозцы незавідная доля гадавала яе. (Т. Гуш.). Лукаш ужо гаспадар мае сваю сямейку свой прытулак жывёлу і свой кусок хлеба. (Ант. Гал.). Цяжка працуе чалавек на полі у садзе у вагародзе сее хлеб садзіць варыва разводзіць садавіну. I ў полі і ў агародзе і ў садзе усюды шпак памагае чалавеку змагацца з чарвякамі й мошкамі. Шумлівая рэчка цёмны лес поле луг і гурт старасьвецкіх дубоў усё выглядала весела а падчас і шчасльіва. (Т. Гуш.).

Як заграе музыка вясёлае пакідаюць мужыкі й бабы косы граблі гаршкі вілы й букаткі возьмуцца ўбокі і давай танцаўць. Скачуць малыя дзеци скакуць коні скакуць кусты і лес скакуць зоркі скакуць хмаркі усё скача й съмьецца (к.). Хораша й ласкова пазірае ўвесну сонейка на зямлю як маці на сваё дзіця. Загляне яно ўсюды і ў бедную сялянскую хату дзе так бедна й нявесела і на пышчаную горку і ў лагчынку дзе думаў сънег знайсьці сабе прыпынак і ў лес і на луг. Усё прачнулася прад вачыма беднае кабеты маладыя дні дзяціны дзявочыя леты радасьць жыцьця і нягоды сваркі трасяніна усё чым жыцьце спаткае кепскую часіну усё прыпомнілася старэнкай горка бедной стала. (Я. Кол.). Жыў ён бедна. Спадзяваўся свой прыд баць куточак хату вывесыці зямелькі прыкупіць шматочак бо агоркнуў хлеб батрацкі жыцьцё пад'ярэмна. (Я. Кол.). На прыгуменыні поруч з садам павець з гумном стаяла радам а пад паветкай усе прылады вазок калёсы панарады старыя сані восі колы і вульляў некалькі на пчолы яшчэ ня скончаных судзінка стары цабэрак паўасьмінка і розны хлам і лом валяўся ад сонца дожджыку хаваўся. (Я. Кол.). Ці то позна ці то рана чую не-кую напасьць дзе ні стану дзе ні гляну думка ўсюды голас дасьць. Неба сонца месяц зоры людзі пушча уся зямля ўсё да сэрца штось гаворыць усюды бачу моц жыцьця. (Я. Кун.). Устань ты старонка родная маці годзе зімовага рабскага сну годзе табе ўжо сълёзна ўздыхаці выйдзі на поле на сенажаці выйдзі спаткаці вясну Ясна съвятчная ў красы ўбярыся птушкай свабодней сягні ў вышыню з сонцам злучыся зоркай іскрыся славай акрыся выйдзі спаткаці вясну (Я. Кун.). На высокай гарэ

дзе ніхто не арэ толькі птушка-арол дзе садзіца там ўзбудую
ўзъяду нізі ўсёй на віду мураваную вежу-званіцу. (Я. Кун.).
За праўду за шчасьце за лепшую долю вазьміся мой дружы па-
стой у крыўду ня дайся свайго дабівайся адвага хай будзе з
табой Хай горкія сълёзы што ў съпекі у марозы ліоцца на
беднай зямлі дадуць табе браце сіл гора змагаці і ў сэрцы рас-
паляць агні Хоць віхры шалеюць хоць песні нямеюць хоць
страшна замучаны ты за добрую справу за шчасьце і славу ду-
шу вырывай з цемнаты (Я. Кун.).

Скарачэнныі у тэксьце.

- (Я. Кол.) — Якуб Колас.
(Я. Кун.) — Янка Купала.
(М. Байд.) — Максім Багдановіч.
(Т. Гуш.) — Тарадас Гушча.
(Кайн.) — Каганец.
(З. Б.) — З. Бядуля.
(Баиш.) — П. Багушевіч.
(Ст. Ул.) — Стары Улас.
(Д.-М.) — Д.-Марцінкевіч.
(Яд. Ш.) — Ядвігін Ш.
(Я. Л.) — Язэп Лёсік.
(Ант. Г.) — Ант. Галіна.
(н.) — народная песня.
(М. Куд.) — М. Кудзелька.
(Я. Луч.) — Янка Лучына.
(А. Гар.) — Ал. Гарун.
(К. Буйл.) — К. Буйла.
(Ц. Гарт.) — Цішка Гартны.

Прыказкі й прыклады аўтара або пераробленыя кніж-
ныя прыклады нічым не азначаны. Імя аўтара адно-
сіца толькі да таго сказу, пасля якога яно стаіць.

З Ъ М Е С Т.

Ад аўтара	3
Мова. Слова. Гук	5
Падзел гукаў	7
Склад і націск	10
Гукі Й і Ў	12
Літары. Азбуки. Гук і літара ь і апостроф. Гукі дз дж. Літары я, е, ё, ю, і. Знакі прыпынку	17
Прыдыханье. Аканье. Склады ро, ло, ле. Па- двойныя зычныя	19
Граматычны склад слова. Корань. Канчатак. Устаўка. Прыстаўка. Аснова. Словы карэнныя й вытворныя. Словы простыя й складаныя	22

II.

Просты сказ.	26 стр
Паняцьце аб сказе. Дзейнік і выказынік. Даданыя словы: азначэнне, дапаўненне і словы акаличнасьці. Зваротак. Прыдатак. Пабочнае слова. Віды простых сказаў; сказ асабовы й безасабовы; клічны, пы- тальны і апавядальны сказ. Паўторныя практи- каваныні	52

III.

Часціны мовы	53
Імя назоўнае. Уласныя й агульныя іменыні. Род, лік. Скланеньне іменыній назоўных. Склон канчаткі. Іменыні назоўныя, што ўжываюцца ў адзіночным або множным ліку. Іменыні назоўныя павялічальнія й памяншальнія	84

<i>Імя прыметнае.</i> Азначэнье ймя прыметнага. Род, лік. Скланеньне йменній прыметных. Склон- ныя канчаткі. Ступені прыраўнаваньня. Падзел іменній прыметных на якасныя, адносныя й пры- належныя.	97
<i>Імя лічэбнае.</i> Азначэнье яго. Скланеньне ймен- ній дічэбных.	101
<i>Займа.</i> Падзел займенній. Скланеньне. Пра- вапіс займенній	109
<i>Дзеяслоў.</i> Лік, асоба, час. Лад, стан, трывань- не. Спражэнье дзеясловаў. Дзеяслоўныя часціны мо- вы: імя, прымета, прыслоўе.	116
<i>Прыслоўе.</i> Падзел прыслоўяў	145
<i>Прыімя.</i> Азначэнье яго. Падзел прыйменній.	149
<i>Злучнік.</i> Азначэнье яго. Падзел злучнікаў.	152
<i>Выклічнік.</i> Азначэнье яго. Падзел выклічнікаў.	154
IV.	
<i>Складаны сказ</i>	156
Складаны й просты сказ. Зыліты сказ. Склада- на-залежны сказ. Дадана-азначальныя, дапаўняльныя сказы. Сказы дзейніка, выказыніка і акалічнасьці. Сказы ўмоўныя і ўступальныя. Задачкі.	
<i>Складана-злучаны сказ.</i> Чужаслоўе. Пабочны сказ. Паўторныя задачкі	168
<i>Скарачэнныі.</i>	172

К НІГАСЬ ПІС.

ПАДРУЧНІКІ.

Азбукін М. Географія Эўропы. З малюнкамі і картай у фарбах.	2 р. 50 к.
Беларуская разрэзная азбука	5 к.
Выпісы з беларуское літаратуры ч. II. Новы й най-ноўшы кругабегі	1 р. 25 к.
Гарэдкі М. Гісторыя беларуское літаратуры. З малюнкамі. Выд. 3-е.	2 р. —
Грамыка М. Пачатковая географія. З малюнкамі. (Друкуецца).	
Кісялёў А. Элемэнтарная альгебра ч. II	1 р. —
Кашын Н. Фізыка ч. I. З малюнкамі	1 р. 50 к.
Кашын Н. Фізыка ч. II. З малюнкамі	1 р. 70 к.
Круталевіч А. Альгебра ч. I-я	— 60 к.
Круталевіч А. Альгебра ч. II-я	1 р. 50 к.
Лёсік Язэп. Беларускі правапіс. Выд. 2-е. (Друкуецца).	
Лёсік Язэп. Пачатковая граматыка. Выд. 2-е.	— 30 к.
Лёсік Язэп. Сынтакс беларускае мовы (Друкуецца).	
Лойка М. Першыя крокі ў матэматыцы. З малюнкамі	— 30 к.
Лукашэвіч і Валасковіч. Методыка арытмэтыкі	— 60 к.
Мікельсар. Пачатковая геомэтрыя. З малюнкамі	— 50 к.
Матрычна систэма мерак у параўнаньні з расійскімі меркамі. (Табліца)	— 30 к.
Некрашэвіч С. Беларускі Лемантар. Выд. 2-е. З малюнкамі	— 20 к.
Некрашэвіч С. Роднае слова ч. 1-я. Выд. 2-е З малюнкамі.	— 35 к.
Некрашэвіч С. Роднае слова. Другая пасъля лемантара кніга для чытаньня. Выд. 4-е	— 40 к.
Пічэта Ў. Проф. Гісторыя Беларусі ад старадаўных часоў да Люблінскай вуніі	— 90 к.
Самковіч І. і Пратасевіч І. Родныя шляхі. Літаратурныя выпісы для V і VI клясаў сямёхгодкі. З малюнкамі.	2 р. —

II.

ПРЫГОЖАЕ ПІСЬМЕНСТВА.

Багушэвіч Ф. Дудка Беларуская. Смык Беларускі. Збор вершаваных твораў у аднай кнізе . . .	— 30 к.
Бядуля Зымітрок. Буралом. Збор вершаў . . .	— 60 к.
Бядуля Зымітрок. На зачарованых гонях. Апавяданьні .	— 40 к.
Гартны Цішка. Песьні працы і змаганьня. Збор вершаў .	— 75 к.
Гартны Цішка. Сокі цаліны. Роман, ч. I-я . . .	1 р. —
Гартны Цішка. Трэскі на хвалях. Збор апавяданьняў .	1 р. 50 к.
Гурло А. Барвенак. Збор вершаў . . .	1 р. —
Гушча Тарас (Я. Колас). Першыя крокі. Збор. апавяданьняў для дзяцей . . .	— 40 к.
Гушча Тарас (Я. Колас) На рубяжы. Збор апавяданьняў. (Друкуецца).	
Гушча Тарас (Я. Колас). У Палескай глушы. Повесць .	1 р. —
Дубоўка Ўладзімір. Строма. Вершы . . .	— 20 к.
Журба Я. Заранкі. Збор вершаў . . .	— 50 к.
Зарэдкі М. У віры жыцьця. Збор апавяданьняў. (Друкуецца).	
Колас Якуб. Водгульле. Збор вершаў . . .	— 35 к.
Колас Якуб. Новая зямля. Поэма . . .	1 р. 50 к.
Купала Янка. Безназоўнае. Збор вершаў . . .	1 р. —
Купала Янка. Збор твораў. Т. I. „Жалейка“ і „Гусьляр“. Портрэтам жыцьцёпісам і крытычным нарысам. (Друкуецца).	
Купала Янка. Спадчына. Збор вершаў . . .	1 р. —
Купала Янка. Шляхам жыцьця. Збор вершаў . . .	1 р. 25 к.
Чарот М. Веснаход. Збор апавяданьняў . . .	1 р. 10 к.
Чарот М. Завіруха. Збор вершаў . . .	— 40 к.
Чырвоны Дудар. Беларускі дэкламатар. Злажылі Я. Купала і Цішка Гартны . . .	2 р. —
Ядвігін ІІ. Бяровка. Апавяданьні . . .	— 20 к.
Ясакар (Бядуля). Пад родным небам. Збор вершаў .	— 65 к.

ЧАСОПІСІ.

„Полымя“ за 1922 г. № 1 (ц. 20 к.), за 1923 г. № 2 (ц. 50 к.), № 3—4 (ц. 50 к.), № 5—6 (ц. 1 р.), № 7—8 (ц. 1 р.), за 1924 г. № 1 (ц. 2 р.), № 2 (ц. 2 р.), № 3 (ц. 1 р.), № 4 (ц. 1 р.), „Маладняк“ за 1923 г. № 1 (ц. 75 к.), за 1924 г. № 2—3 (ц. 1 р.), № 4 (ц. 80 к.), № 5 (ц. 1 р. 50 к.).

III.

ТЭАТР і МУЗЫКА.

Маркевіч Л. Жалобны марш на съмерць У. Леніна. Для фортэп'яно	— 20 к.
Равінскі М. Эборнік песень з нотамі	— 40 к.
Родзевіч Л. Пакрыўджаныя. Драма ў 4-х дзеях	— 15 к.
Сдзенічныя творы. Сыштак першы. („Паўлінка“— Я Купалы. „Манька“— Ф. Аляхновіча. „Залёты“— В. Д. Марцінкевіча. „Пашыліся ў дурні“— М. Кра- піуніцкага)	— 25 к.
Сдзенічныя творы. Кніжка першая. („Прымакі“— Я Купалы. „Мікітаў лапаць“— М. Кудзелькі. „Зъбянтэжаны Саўка“, „Пасланец“, „Конскі пор- трэт“— Л. Родзевіча)	— 40 к.
Сдзенічныя творы. Кніжка другая. („Соцыялістка“— Ц. Гартнага. „Сон на балоце“— М. Кудзелькі. „Калісъ“, „Лес шуміць“— Ф. Аляхновіча)	— 70 к.
Тараўскі Ў. Беларускі Лірнік. Сыпейнік на чатыры галасы 99 песень	— 75 к.

КОМСАМОЛЬСКІЯ ВЫДАНЬНІ.

Вольны, Александровіч, Дудар. „Ваўчаняты. Роман беларускіх лясоў. З малюнкамі. (Друкуецца).	
Вольны А. „Два“. Повесьць. З малюнкамі. (Друкуецца).	
Комсамольская нота. Вершы	— 25 к.
Комсамольскі сыпейнік	— 20 к.
Комсамольскі вечар № 1	— 10 к.
Комсамольскі вечар № 2	— 10 к.
Комсамольскі вечар № 3	— 20 к.
Статут Л.Р.К.С.М. } Статут Піонераў } Друкуюцца.	

КНІГІ ПА РОЗНЫХ ПЫТАНЬНЯХ.

Байкоў і Гарэцкі. Расійска-Беларускі слоўнік	р. 35 к.
Беларуская навуковая тэрмінолёгія:	
Выпуск I. Элемэнтарная матэматыка	— 30 к.
Выпуск II. Практыка і тэорыя літарат. мастацтва	— 30 к.
Выпуск III. Географічныя і космографічныя тэр- міны і назовы нябесных цел	— 30 к.
Выпуск IV. Тэрмінолёгія лёгікі і псыхолёгіі	— 30 к.
Выпуск V. Геолёгія, мінералёгія, крышталёграфія	— 30 к.
Выпуск VI. Ботаніка агульная і спэцыяльная	— 50 к.

IV.

Маркс і Энгельс. Комуністычны маніфэст. Перакл.
Я Лёсіка — 50 к.

Национальнае пытанье і Комуністычнай партыі.
Пад рэд. У. Ігнатоўскага — 50 к.

Усе вышэй зъмешчаныя кнігі прадаюцца ва ўсіх кнігар-
нях г. Менску і кнігарнях Дзяржаўнага Выдавецтва ў акру-
овых гарадох: Бабруйску, Барысаве, Віцебску, Калінінску, Магі-
леве, Мазыры, Воршы, Полацку і Слуцку.

Таксама можна вышысьваць кнігі па пошце па адрасу:
Менск, Савецкая 63, Дзяржаўнае Выдавецтва
Беларусі.

Кнігасыпісы высылаюцца бясплатна па першаму запатра-
бованню.

23/4/96



0-60

Бел. 2005





B0000002487351